

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

ДЕКРЕТЫ, УКАЗЫ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 ліпеня 2007 г. № 367

1/8795
(01.08.2007)

Аб зацвярджэнні пераліку матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, землі, занятыя якімі, вызваляюцца ад абкладання платай за зямлю

1. Зацвердзіць прыкладзены пералік матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, землі, занятыя якімі, з 1 студзеня 2007 г. вызваляюцца ад абкладання платай за зямлю.
2. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь прыняць меры па рэалізацыі гэтага Указа.
3. Дадзены Указ уступае ў сілу з дня яго падпісання.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

А.Лукашэнка

ЗАЦВЕРДЖАНА
Указ Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь
30.07.2007 № 367

ПЕРАЛІК

матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, уключаных у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь, землі, занятыя якімі, вызваляюцца ад абкладання платай за зямлю

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
БРЭСЦКАЯ ВОБЛАСЦЬ			
г. Брэст			
Гістарычны цэнтр г. Брэста (пералік аб'ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія не прадстаўлены ў Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь асобным шыфрам)	XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Савецкая, 29, 31, 90, 95, 100, без катэгорыі	
		101, 102, 103, 104, 106	
		вул. 17 Верасня, 29, 31, 33, 35, 37	»
		вул. Савецкіх пагранічнікаў, 21, 23, 25, 27, 29	»
		вул. К.Маркса, 11, 53, 55, 57, 66	»
		вул. Леніна, 25, 39, 86	»
		вул. Камуністычная, 24	»
Брэсцкая крэпасць, мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой»	1836–1842, 1911–1914 гады, 1971 год	вул. Леванеўскага, 9, 11, 12, 13	»
		вул. Чкалава, 3, 5	»
		вул. Міцкевіча, 26	»
		заходняя ўскраіна горада	1

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча старажытнага Бярэсця	XI–XIV стагоддзі	Брэсцкая крэпасць, Валынскае ўмацаванне	3
Чыгуначны вакзал з будынкам прычыгуначнага паштамта і будынкам адміністрацыі Брэсцкага аддзялення Беларускай чыгункі	1886, 1956 гады	у паўночна-заходняй частцы горада	2
Будынак	XIX стагоддзе	вул. Камсамольская, 40	3
Будынак	сярэдзіна XIX стагоддзя	пр. Машэрава, 32	3
Будынак	XIX стагоддзе	вул. Пушкінская, 10	2
Баранавіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Баранавічы, вул. Загарадная	3
Бюст С.І.Грыцаўца	1949 год	г. Баранавічы, вул. Камсамольская	3
Будынак радыёстанцыі	1930-я гады	г. Баранавічы, вул. Камсамольская, 65	3
Будынак банка	1927–1929 гады	г. Баранавічы, вул. Савецкая, 27	3
Будынак	1930-я гады	г. Баранавічы, вул. Тэльмана, 15	3
Будынак пажарнага дэпо	1930-я гады	г. Баранавічы, вул. Тэльмана, 21	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	г. Баранавічы, вул. Фралянкава, 11	3
Мемарыяльны комплекс «Урочышча Гай»	1971–1972 гады	г. Баранавічы, урочышча Гай	3
Гарадзішча перыяду ранняга феадалізму	XI–XIII стагоддзі	г.п. Гарадзішча, 0,8 км на захад ад гарадскога пасёлка, на правым беразе р. Сервеч	3
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку, ранняга жалезнага веку	5-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Добры Бор, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Добры Бор, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Моргач	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Люшнева, 1,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на ўзлеску	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Моўчадзь, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, злева ад дарогі на г. Слонім	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Пурневічы, 0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Замак	3
Брацкая магіла	1944 год	пас. Першамайскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Пурневічы, 1 км на поўдзень ад вёскі, справа ад дарогі на в. Душкаўцы, на левым беразе р. Сваротва	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XVI стагоддзе	в. Старая Мыш, 0,1 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Мышанкі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Стрэлава, 1 км на захад ад вёскі, з усходняга боку могілак	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Уцёс	3
Брэсцкі раён			
Брацкая магіла	1944 год	пас. Астрэмечавы	3
Вежа ўязной брамы былой сядзібы	XVIII стагоддзе	в. Вістычы	3
Магіла савецкіх лётчыкаў	1944 год	в. Гершоны	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	хутар Гуркі, 0,2 км злева ад дарогі Відомля–Высокае, на поўдзень ад хутара	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Дамачава	3
Селішча-1 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–X стагоддзі	в. Дружба (Скорбічы), 0,2 км на поўнач ад вёскі, уздоўж правага берага р. Лясная	3
Селішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–X стагоддзі	в. Дружба (Скорбічы), на поўнач ад селішча-1, за безыменным ручаём	3
Бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	IV–I стагоддзі да н.э.	в. Дружба (Скорбічы), на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку	8–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Заказанка	2
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Збунін, 2 км на поўнач ад вёскі, на правым беразе р. Заходні Буг	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Збунін	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Знаменка	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Камароўка	3
Магіла ахвяр фашызму	1942–1944 гады	в. Лышчыцы	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Ляплёўка	3
Прыдарожная капліца	1934 год	в. Малая Ракавіца	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Малыя Зводы, 2,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Ворахава	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Медна	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Міхалін	3
Стаянка-1 перыяду неаліту	5–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Прыбарава, 3 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарынец	3
Стаянка-2 перыяду неаліту, бронзавага веку	5–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Прыбарава, 3 км на поўнач ад вёскі, урочышчы Крынічка, Падзаміжны і Плошча	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Прыбарава	3
Стаянка перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку	8–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Прылукі, 2 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Заходні Буг	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Прылукі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Рагозна	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Радванічы Малыя	3
Былая сядзіба Нямцэвічаў: сядзібны дом фрагменты парку	1770-я гады	в. Скокі	2
Мемарыяльная калона	XVIII стагоддзе	в. Скокі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Скокі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Страдзеч	3
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку	5–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Страдзеч, 1 км на поўнач ад вёскі, урочышча Субоцін	3
Магіла ахвяр фашызму	1941 год	в. Тамашоўка	3
Брацкая магіла пагранічнікаў	1941 год	в. Тамашоўка	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	IV–VII стагоддзі	в. Уладычыца, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Камянюха	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	VIII–X стагоддзі	в. Франопаль, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Акоп	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чарнаўчыцы	3
Магіла ахвяр фашызму	1941 год	в. Чарнаўчыцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чэрні	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чэрск	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Шчытнікі Малыя, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Кірганы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	VIII–X стагоддзі	в. Шэбрын, 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Мухавец	3
Бярозаўскі раён			
Рэшткі былога кляштара картэзіянцаў: брама агароджа з вежамі будынак шпіталя	1648–1689 гады	г. Бяроза	2
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	г. Бяроза, Камсамольскі сквер	3
Бярозаўская ДРЭС	1958–1967 гады	г. Белаазёрск	3
Стаянка перыяду мезаліту, ранняга неаліту	9–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Зарэчча, 0,3 км на захад ад вёскі, каля могілак	3
Стаянка Горбаў-1 перыяду неаліту і бронзавага веку	5–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Здзітава, на паўднёвым беразе воз. Чорнае	3
Стаянка Горбаў-2 перыяду неаліту	5–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Здзітава, 1 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе р. Дарагабуж	3
Мемарыяльны комплекс «Здзітаўская абарона»	1975 год	в. Здзітава	3
Курган Славы	1967 год	в. Зубачы	3

Трацяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Новыя Пескі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Осаўцы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Падкраічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Першамайская	3
Стаянка-1 перыяду неаліту	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Споравы, на паўночным беразе воз. Спорыўскае	3
Стаянка-2 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Споравы, 2,5–3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на паўночна-заходнім беразе воз. Спорыўскае	3
Фрагменты былога сядзібна-паркавага комплексу	другая палова XVIII – першая палова XIX стагоддзя	в. Старыя Пескі	2
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Шылін	3
Ганцавіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Ганцавічы, Кастрычніцкая плошча	3
Бялая сядзіба	другая палова XIX стагоддзя, 1911 год	в. Агарэвічы	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Агарэвічы, па дарозе ў в. Шашкі	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Дзяніскавічы, 4 км ад вёскі, справа ад дарогі на в. Нач	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дзяніскавічы, 5 км ад вёскі, справа ад дарогі на в. Вялікія Круговічы, ва ўрочышчы Смалярня	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Малыя Круговічы, 1 км на захад ад вёскі, урочышча Боркі	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Малыя Круговічы, 0,5 км на захад ад вёскі, урочышча Боркі	3
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Малыя Круговічы, урочышча Машукоўшчына, за калгасным садамі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XII–XIII стагоддзі	в. Малькавічы	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Ясянец, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, злева ад дарогі на в. Вялікія Круговічы	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Ясянец, 31-ы лясны квартал	3
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Ясянец, 2 км на поўдзень ад вёскі, 27–31-ы лясны кварталы	3
Драгічынскі раён			
Магіла лейтэнанта І.П.Губанкова	1944 год	г. Драгічын, на заходняй ускраіне горада	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	г. Драгічын, у паўднёвай частцы горада	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Драгічын, вул. Леніна, сквер	3
Бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	III–II стагоддзі да н.э.	чыгуначная станцыя Драгічын, на паўночна-заходняй ускраіне станцыі, на пячаным узгорку	3
Гандлёвыя рады	сярэдня XIX стагоддзя	г.п. Антопаль, у цэнтры плошчы, прылеглай да вул. Савецкай	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	г.п. Антопаль, урочышча Хвойнікі	3
Брацкая магіла	1939 год	г.п. Антопаль, вул. Чырвоных танкістаў	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Антопаль, вул. Чырвоных танкістаў	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Брашэвічы, 3 км на ўсход ад вёскі, урочышча Брашаў Луг	3
Рэшткі былога замка Вішнявецкіх	XVII–XVIII стагоддзі	в. Жабер, 3 км на ўсход ад вёскі, урочышча Замак	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Жабер, на правым беразе р. Ясельда, на паўночны захад ад гарадзішча	3
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу: капліца-пахавальня вінакурня	XIX стагоддзе	в. Закозель	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
фрагменты парку			
Стаянка-1 перыяду неаліту	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Какорыца, 2 км на поўнач ад вёскі, на паўднёвым беразе воз. Спораўскае	3
Стаянка-2 перыяду неаліту	4-е тысячагоддзе да н.э.	в. Какорыца, на поўдзень ад вытоку р. Ясельда за воз. Спораўскае	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан	1941–1944 гады	в. Корсунь	3
Магіла невядомага салдата	1944 год	в. Ласінцы	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1943 год	в. Малінаўка	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Масткі	3
Магіла партызана	1942 год	в. Мневез	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Новая Папіна, на цэнтральнай вуліцы	3
Магіла паўстанцаў	1863–1864 гады	в. Новая Папіна, у цэнтры вёскі	3
Комплекс былой сядзібы:	пачатак XIX стагоддзя	в. Пярковічы	3
сядзібны дом			
царква			
парк			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сварынь	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Старамлыны, на правым беразе р. Ясельда, каля моста, на могілках	3
Брацкая магіла партызан	1943 год	в. Толкава	3
Магіла ахвяр фашызму (1300 чалавек)	1941 год	в. Хомск, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Магіла ахвяр фашызму (1500 чалавек)	1941 год	в. Хомск, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Магіла ахвяр фашызму (193 мірныя жыхары)	1943 год	в. Хомск, у цэнтры вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Ялч, на паўночнай ускраіне вёскі, каля дарогі на г. Драгічын	3
Жабінкаўскі раён			
Магіла С.Ф. Чубук	1942 год	г. Жабінка, вул. Міру	3
Магіла А.Д. Дзмітрука	1942 год	г. Жабінка, вул. Міру	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	г. Жабінка, вул. Міру	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Жабінка, вул. Кірава	3
Магіла ахвяр фашызму	1944 год	в. Азяты	3
Магіла Ф.Я. Рацюка	1944 год	в. Арэпічы	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Бусні	3
Брацкая магіла	1942 год	в. Жыцін	3
Рэшткі замка	XVII стагоддзе	в. Крыўляны, на правым беразе безыменнай рэчкі	3
Курганны могільнік перыяду бронзавага веку	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Мышчыцы, 0,4 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Кружкі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Палявая Рэчыца	3
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Пятровічы	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Ракітніца	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сакі	3
Брацкая магіла партызан	1943 год	в. Старое Сяло	3
Брацкая магіла партызан (2 чалавекі)	1942 год	в. Старое Сяло	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Старое Сяло, 3,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Руслаўка, 82-і лясны квартал	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Старое Сяло, 5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Волкаў Брод	3
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Старое Сяло, 8 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Смаларня	3
Брацкая магіла	1942 год	в. Сцяброва	3
Брацкая магіла	1942 год	в. Сцяпанкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII–VI стагоддзі да н.э.	в. Філіпавічы, 1 км на ўсход ад вёскі, 0,5 км на паўночны захад ад санаторыя «Буг», урочышча Кут	3
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Чыжэўшчына	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Магіла І.Д.Філіпука	1944 год	в. Шчэглакі	3
Іванаўскі раён			
Стаянка-1 перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Моталь, 2,5 км на поўнач ад вёскі, на правым беразе р. Ясельда	3
Стаянка-2 перыяду мезаліту, неаліту	8–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Моталь, 3 км на поўнач ад вёскі, паміж воз. Джызінне і р. Ясельда	3
Стаянка-3 перыяду неаліту	5–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Моталь, 4 км на паўночны захад ад вёскі, востраў на вадасховішчы	3
Стаянка-4 перыяду неаліту і ранняга жалезнага веку	4–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Моталь, 3,5 км на паўночны захад ад вёскі (востраў на вадасховішчы)	3
Стаянка-5 перыяду неаліту і бронзавага веку	5–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Моталь, 2 км на поўнач ад вёскі, пойма р. Ясельда	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Рагадашч, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе р. Піна	3
Стаянка-6 перыяду неаліту	5–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Тышкавічы, 2,5 км на паўночны захад ад вёскі, на першай надпойменнай тэрасе	3
Івацэвіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Івацэвічы, вул. Савецкая, у скверы	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Альшаніца, на ўсходняй ускраіне вёскі, справа ад дарогі на в. Белавічы	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Альшаніца, 0,7 км на ўсход ад вёскі, каля дарогі на в. Бялавічы	3
Стаянка перыяду мезаліту	10–6-е тысячагоддзі да н.э.	в. Бабровічы, на паўночна-ўсходнім беразе воз. Бабровіцкае	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Бялавічы, на могілках	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Бялавічы, 2 км на захад ад вёскі, урочышча Хвойня	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Бялавічы, 0,3 км на паўночны захад ад Ільінскай царквы, за ручаём Фядоска	3
Брацкія могілкі	1941–1944 гады	в. Верашкі, 13 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гута-Міхалін	3
Стаянка перыяду мезаліту, ранняга неаліту	9–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дабрынёва, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Грыўда	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Жытлін, у скверы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Корачын, каля вёскі, урочышча Боркі	3
Косаўскі палацава-паркавы ансамбль:	XIX стагоддзе	г. Косава, урочышча Мерачоўшчына	1
рэшткі былога палаца Пуслоўскіх			
музей-сядзіба Т.Касцюшкі	XVIII стагоддзе		
фрагменты парку			
Брацкая магіла	1942–1944 гады	г. Косава, вул.3-га Лютага, у скверы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Святая Воля, 1 км ад вёскі, справа ад дарогі на в. Доўгае	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Сенькавічы, на могілках	3
Брацкія могілкі	1941–1944 гады	г.п. Целяханы, вул. Леніна, у скверы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Яглевічы	3
Камянецкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Камянец, у скверы па вул. Піўненкі	3
Селішча «Кусічы» перыяду жалезнага веку	IV–II стагоддзі да н.э.	в. Агароднікі, на ўскраіне вёскі, на левым беразе р. Пульва	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Агароднікі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Войская, 1,8 км на паўднёвы захад ад вёскі, 0,4 км ад хутара Прыходы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ваўковічы	3
Фрагменты палацава-паркавага ансамбля: палац	1678–1680 гады, 1816 год	г. Высокае	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
два флігелі			
Брацкая магіла	1944 год	г. Высокае	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вялікі Лес, 2,5 км на захад ад вёскі, урочышча Чарнецкая Хваінка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	чыгуначная станцыя Вярба, 0,8 км на паўднёвы ўсход ад станцыі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вярховічы	3
Рэшткі былой сядзібы: палац	сярэдзіна XIX стагоддзя	в. Грымяча	2
парк			
гаспадарчыя пабудовы			
Брацкая магіла	1944 год	в. Доўбізна	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Камянюкі	3
Стаянка-1 перыяду мезаліту	9–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Коладна, на марэннай узвышанасці	3
Стаянка-2 перыяду мезаліту	9–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Коладна, 0,2 км ад в. Шумакі, на схіле марэннай узвышанасці	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XII стагоддзі	в. Кусцічы, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, злева ад дарогі Брэст–Высокае	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI стагоддзе	в. Лісоўчыцы, 1,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля хутара Кушнерука	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI стагоддзе	в. Лісоўчыцы, 1 км ад вёскі, урочышча Пяцічна Гара	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Любашкі, 0,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,2 км ад дарогі на в. Ганцавічы	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Плянты, 1,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	VIII–X стагоддзі	в. Радасць, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Лясная	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Ратайчыцы, 0,25 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. П'яўка	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Ратайчыцы, 0,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Свішчова, 0,1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Трасцяніца	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	XI–XIII стагоддзі	в. Трасцяніца, 0,7 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	IV–II стагоддзі да н.э.	в. Трасцяніца, 2 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Трасцяніца, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Хацінава, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Хлевішча	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Чэмеры-1, 1,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Лавы	3
Памятны знак на месцы сядзібы Р.Л.Траўгута	XIX–XX стагоддзі	в. Шастакова	3
Кобрынскі раён			
Гістарычны цэнтр г. Кобрына (пералік аб'ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія не прадстаўлены ў Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь асобным шыфрам)	XIX–XX стагоддзі	пл. Свабоды, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16 вул. Інтэрнацыянальная, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 18, 22, 24, 26 вул. Леніна, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 37, 41, 43, 49 вул. Першамайская, 1, 3, 4, 5, 6 вул. Суворова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11/1, 13 пл. Замкавая, 3, 5, 14, 15 вул. 17-га Верасня, 1, 9 вул. Чыгуначная, 2, 3, 4, 6, 8	без катэгорыі » » » » » » » »

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Парк імя А.В.Сувава	1768 год	г. Кобрын, паўднёвая ўскраіна горада	2
Забудова вул. Беларускай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Беларуская, 1, 2, 9	3
Забудова вул. Кастрычніцкай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Кастрычніцкая, 1, 5, 7	3
Забудова вул. Кірава	канец XIX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Кірава, 2, 3, 5	3
Забудова вул. Матросова	канец XIX – першая палова XX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Матросова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 14, 20	3
Забудова вул. Першамайскай	канец XIX – першая палова XX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Першамайская, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 39, 41, 45, 63, 65, 91	3
Будынак былой синагогі	другая палова XIX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Першамайская, 40	2
Забудова вул. Савецкай	канец XIX – першая палова XX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Савецкая, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 30, 32, 42, 63, 87, 88, 91, 94, 96, 98, 100, 102, 103, 131	3
Будынак	1821 год	г. Кобрын, вул. Савецкая, 65	3
Забудова вул. Чыгуначнай	канец XIX – першая палова XX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Чыгуначная, 10, 16	3
Забудова вул. Чырвонаармейскай	канец XIX стагоддзя	г. Кобрын, вул. Чырвонаармейская, 1, 2	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Астромічы	3
Ветраны млын	пачатак XX стагоддзя	в. Балоты	3
Камень з выявамі і надпісамі (Бародзічы-1)	1886 год	в. Бародзічы	3
Надмагільны камень з выявамі і надпісамі (Бародзічы-2)	пачатак XX стагоддзя	в. Бародзічы	3
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі	1803 год	в. Бярона	3
Камень з выявамі і надпісамі	1405 год	в. Дзямідаўшчына	3
Каменны могільнік	XIV–XVI стагоддзі	в. Закросніца, 1 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Замошша	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Залесе, 3,3 км на паўночны ўсход ад вёскі, у лесе	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Запруды	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Засімы	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Засімы, 0,4 км на ўсход ад вёскі, урочышча Малодча, у лесе	3
Грунтавы могільнік перыяду позняга сярэднявечча з каменнымі стэламі	XIV–XVI стагоддзі	в. Засімы, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Засімы, 0,5 км на захад ад вёскі, урочышча Шараеў Лес	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Казішча	3
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі (Каменка-1)	1848 год	в. Каменка	3
Каменны комплекс з выявамі і надпісамі (Каменка-2)	1848 год	в. Каменка	3
Грунтавы могільнік перыяду позняга сярэднявечча з каменнымі стэламі	XIV–XVI стагоддзі	в. Кісялёўцы, у цэнтры вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Кісялёўцы, 2,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Ямішча	3
Надмагільны камень	1637 год	в. Паўлава	3
Каменная ложа	XVIII стагоддзе	в. Пескі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пескі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Стрыгава	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Турная	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Тэўлі	3
Лунінецкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Лунінец, вул. Савецкая, у скверы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Бастынь	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Кажан-Гарадок, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Князевы Горы	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Кажан-Гарадок, 0,8 км на ўсход ад вёскі, справа ад дарогі на в. Лахва	3
Гарадзішча-3 перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Кажан-Гарадок, на ўсходняй ускраіне вёскі, урочышча Гарбарова Гара	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Кажан-Гарадок, 2,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Князевы Горы	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Лахва, 2 км на поўдзень ад вёскі, у лесе, урочышча Рыбуня	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Лахва, справа ад вул. Новай	3
Будынак былой лазні	1880-я гады	пас. Палескі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Сінкевічы, 2 км на ўсход ад вёскі, 0,4 км на поўдзень ад старой дарогі, урочышча Патоўскі Востраў	3
Ляхавіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Ляхавічы, пл. Перамогі	3
Комплекс былой сядзібы Рэйтанаў: сядзібны дом капліца два флігелі вінакурня дзве стайні аранжарэя дом упраўляючага кладоўка гумно аўчарня майстэрня лядоўня фрагменты парку	XIX–XX стагоддзі	в. Грушаўка	2
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Гулічы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, каля хутара Міхалькі, у лесе	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Завінне	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Куршынавічы, 0,4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Раманаўшчына	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Навасёлкі, 2 км на захад ад вёскі, па баках дарогі на в. Залужжа	3
Комплекс былой сядзібы: палац флігель гаспадарчыя пабудовы стайня фрагменты парку	1810–1815 гады	в. Нача	2
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Падлессе	3
Маларыцкі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Маларыта, вул. Савецкая, у скверы	3
Магіла ахвяр фашызму	1941–1944 гады	г. Маларыта, на могілках	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Антонава, 3 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Панскае	3
Брацкая магіла	1942 год	в. Антонава	3
Стаянка-1 перыяду мезаліту	9–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Арэхава, на поўнач ад вёскі, на беразе воз. Арэхаўскае, 0,5 км на поўнач ад дома лесніка	3
Стаянка-2 перыяду палеаліту і мезаліту	10–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Арэхава, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі, на схіле ўзгорка	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак былога сінематографа «Сінема-Казіно»	1902 год	г. Пінск, вул. Каржа, 19/10 (вул. В.Харужай)	3
Помнік У.І.Леніну	1970 год	г. Пінск, пл. Леніна	2
Будынак былога калегіума езуітаў	1631–1675 гады	г. Пінск, пл. Леніна, 22	2
Будынак	1925–1928 гады	г. Пінск, вул. Леніна, 2	3
Будынак былога палаца Бутрымовіча	1784–1790 гады	г. Пінск, вул. Леніна, 44	2
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Пінск, вул. Леніна, 49	3
Мемарыяльны комплекс «Помнік партызанам»	1993–2002 гады	г. Пінск, вул. Першамайская	3
Будынак	другая палова XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Пінск, вул. Суворова, 43	2
Будынак, у якім жыў народны пісьменнік Беларусі Якуб Колас	1900 год	г. Пінск, вул. Чуклая, 63	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	III стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Астравічы, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на поўдзень ад дарогі на в. Сушыцк	3
Стаянка-1 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ботава, 2 км на поўдзень ад вёскі, на востраве воз. Пагосцкае	3
Стаянка, селішча	5–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Востраў, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на пячаным узгорку левага берага р. Стыр	3
Стаянка, селішча	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Востраў, 0,5 км на ўсход ад дарогі на в. Ласіцк	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вылазы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, 50 м на поўнач ад дарогі на в. Сошна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Гарадзішча, на заходняй ускраіне вёскі, на ўсходнім беразе воз. Гарадзішчанскае	3
Паселішча перыяду мезаліту, неаліту	6–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Заазер’е, 0,2 км на поўнач ад вёскі, паміж воз. Гарадзішчанскае і р. Ясельда	3
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку	5–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Камень, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля гары Шаламіцкага, урочышча Ратне	3
Стаянка перыяду неаліту, бронзавага веку	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Камень, на заходняй ускраіне вёскі, па берагах пратокі Вісліца і воз. Пагосцкае каля р. Бобрык	3
Стаянка, селішча	5–3-е тысячагоддзі да н.э., 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Курадава, 1 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Прыпяць	3
Стаянка-2, селішча	3-е тысячагоддзе да н.э., V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Ласіцк, 2 км на захад ад вёскі, у сярэдняй частцы пячанага ўзгорка на левым беразе р. Стыр	3
Стаянка і селішча перыяду неаліту, ранняга жалезнага веку	5–3-е тысячагоддзі да н.э., 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Лемяшэвічы, 2 км на поўдзень ад вёскі, па баках ад дарогі на в. Марозавічы	3
Стаянка і селішча перыяду неаліту, бронзавага веку, ранняга жалезнага веку	4–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Лемяшэвічы, 3 км на поўнач ад вёскі, на пячаным узгорку, сярод пойменных балот правабярэжжа р. Прыпяць	3
Стаянка, селішча	4–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Церабень, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, на беразе р. Прыпяць	3
Стаянка-1 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Чухава, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на паўночна-заходнім беразе воз. Пагосцкае	3
Пружанскі раён			
Будынак былога першага дваранскага вучылішча	1836 год	г. Пружаны, вул. Камсамольская, 1	3
Помнік паўстанцам Кастуся Каліноўскага	XIX стагоддзе	в. Асошнікі	3
Магіла ахвяр фашызму	1944 год	в. Байкі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Байкі, 3 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Супруніха	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Бакуны	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1944 год	в. Блізная	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Брады	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Бярэзніца, 1,1 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Пель	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Варанілавічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Вялікае Сяло	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Гарадзечна	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1944 год	в. Кавалі	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Казлы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Кацёлкі, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Краснае	3
Брацкая магіла чырвонаармейцаў	1920 год	в. Крыніца	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Купічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Кутнявічы, у цэнтры вёскі	3
Магіла паўстанцаў Кастуся Каліноўскага	1863–1864 гады	в. Ласосін	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Лыскава	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XV–XVI стагоддзі	в. Лыскава, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI стагоддзе	в. Магілёўцы, 2 км на захад ад вёскі, на заходняй ускраіне в. Асошнікі, на старых могілках	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан	1944 год	в. Малочкі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Мокрае, на ўсходняй ускраіне ад вёскі, насупраць школы	3
Капліца на месцы бітвы 1812 года	1912 год	в. Паддубна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Папялёва	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Парасляны, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан	1941–1944 гады	в. Паўлава	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Роўбіцк	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Руднікі, у заходняй частцы вёскі	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1941 год	г.п. Ружаны	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Ружаны, пл. 17-га Верасня, у скверы	3
Будынак былой сінагогі	другая палова XIX стагоддзя	г.п. Ружаны, вул. Я.Коласа, 6	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Сілічы	3
Магіла ахвяр фашызму	1941–1944 гады	в. Слабудка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Слабудка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Смалянціца	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Стараволя, у скверы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сухопаль	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Шарашова, вул. Леніна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Шчарчова	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1941–1944 гады	в. Шэйпічы	3
Сталінскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Столін, пл. Леніна	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Альшаны	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Атвержычы, на вясковых могілках	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Атвержычы, 1 км на поўнач ад могілак, на калгасным двары	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1944 год	в. Белавуша	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XI стагоддзі	в. Белавуша, 2,5 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Гарынь	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Беражное, 2 км ад вёскі, урочышча Дуброўка, злева ад дарогі на г. Столін	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Бор-Дубянецкі, 5 км на паўднёвы захад ад вёскі, на пясчаным узвышшы, каля балота	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	III стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Велямічы, 0,5 км на паўночны ўсход ад могільніка-2	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Гарадная, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Замкавішча, на мысападобным канцы пясчанай грады	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Гарадзец, на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Бесава Гара	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XII–XIV стагоддзі	г. Давыд-Гарадок, у цэнтры горада, на правым беразе р. Гарынь	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Давыд-Гарадок, вул. Школьная	3
Курганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э.	в. Дубай, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Нечатава, 0,7 км ад вёскі, на лузе, на пясчаным узвышшы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Плотніца	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Рубель, на старых могілках	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Рубель, па баках дарогі на г. Давыд-Гарадок, на невысокім узвышшы	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Рамель, на ўсходняй ускраіне вёскі, за могілкамі	3
Брацкая магіла	1944 год	р. п. Рэчыца	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1944 год	в. Струга	3
Бескуранны могільнік-1 перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Турское, у вёсцы	3
Бескуранны могільнік-2 перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Турское, 1,5 км на захад ад могільніка-1, урочышча Пугачэнец	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Туры, 2,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышчы Барок і Замчышча	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Фядоры	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	VI–X стагоддзі	в. Хатомель, 0,2 км на паўднёвы ўсход ад гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	VI–X стагоддзі	в. Хатомель, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, на пясчаным узвышшы	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	VI–X стагоддзі	в. Хатомель, 2,5–3 км ад вёскі, прымыкае да гарадзішча з паўднёва-ўсходняга і заходняга бакоў	3

ВІЦЕБСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**г. Віцебск**

Будынкi былых казарм 41-й артылерыйскай брыгады	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Будзённага, 1, 5, 7	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Гараўца, 10	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Гогаля, 2	3
Забудова пр. Гогаля	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	пр. Гогаля, 7, 11	3
Дом камунальнага тыпу	1927–1929 гады	вул. Горкага, 36/25	3
Будынак	1938 год	вул. Горкага, 57	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Грыбаедава, 17	3
Будынкi	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Грыбаедава, 21, 27	3
Будынак былога страхавога таварыства	1841 год	вул. Грыбаедава, 23	3
Будынак	1818 год	вул. Грыбаедава, 25	3
Будынак (Дом спецыялістаў)	1932–1935 гады	вул. Даватара, 14/9	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Даватара, 18	3
Забудова вул. Дзімітрава	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Дзімітрава, 4, 6, 9, 21/6, 23/3, 28, 30, 32	3
Будынак (тып гарадскога асабняка)	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Дзімітрава, 30а	3
Бюст П.М.Машэрава	1980 год	на скрыжаванні вуліц Замкавай і Пушкіна	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Зяньковай, 4	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Ільінскага, 25а	3
Будынак былой яўрэйскай школы (хедэр)	канец XIX стагоддзя	вул. Калініна, 1	3
Забудова вул. Калініна	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Калініна, 20/13	3
Забудова вул. Камсамольскай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Камсамольская, 13/6, 28, 30, 32/16	3
Забудова вул. Кастрычніцкай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Кастрычніцкая, 5, 9, 12, 13	3
Архітэктурны ансамбль вул. Кірава з вакзалам і прывакзальнай плошчай	сярэдзіна XX стагоддзя, 1954 год	вул. Кірава, 1–17, чыгуначны вакзал	3
Забудова вул. Крывыя	XIX стагоддзе	вул. Крывыя, 3, 8, 10	3
Забудова вул. Я.Купалы	XIX–XX стагоддзі	вул. Я.Купалы, 2, 5, 7, 9, 17	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Кутузава, 3	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Кутузава, 5	3
Будынікі былых казарм Ленкаранскага палка	канец XIX стагоддзя	вул. Леніна, 12, 14, 16	3
Будынікі	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Леніна, 22/16	3
Забудова вул. Леніна	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Леніна, 36, 33, 35, 40, 42, 68, 70, 72, 74, 76, 80/1, 82, 84/2	3
Помнік У.І.Леніну	1956 год	пл. Леніна, каля абласной філармоніі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	жылы раён Лучоса, на могілках на вул. Сяненскай	3
Будынак	XIX стагоддзе	вул. Маякоўскага, 3а	3
Забудова вул. Пакроўскай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Пакроўская, 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12	3
Будынак (тып гарадскога асабняка)	канец XIX стагоддзя	вул. імя газеты «Правда», 5а	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. імя газеты «Правда», 14/5	3
Будынак (частка архітэктурнага ансамбля былой царквы Пакрава)	XIX стагоддзе	вул. Путна, 5	3
Будынак (тып гарадскога асабняка)	канец XIX стагоддзя	вул. Пушкіна, 2	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Пушкіна, 4	3
Забудова вул. Рэвалюцыйнай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Рэвалюцыйная, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 22	3
Помнік героям Айчыннай вайны 1812 года	1912 год	вул. Савецкая	3
Забудова вул. Савецкай Арміі	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Савецкай Арміі, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	вул. Савецкая, на Успенскай горцы	3
Забудова вул. Савецкай	XIX–XX стагоддзі	вул. Савецкая, 15, 17, 19	3
Забудова Смаленскай плошчы	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	Смаленская плошча, 2, 3, 4, 8, 10, 12	3
Былыя гандлёвыя рады	канец XVIII стагоддзя	вул. Суворова, 2	3
Забудова вул. Суворова	XIX–XX стагоддзі	вул. Суворова, 4, 6, 8, 9, 10/2	3
Забудова вул. Суворова	XIX–XX стагоддзі	вул. Суворова, 5, 7, 11, 17/21, 18/10, 21, 33, 37, 39/7	3
Гарадскі асабняк	сярэдзіна XIX стагоддзя	вул. Суворова, 20/13	3
Будынак	1799 год	вул. Суворова, 12	2
Будынікі былых даходных дамоў	канец XIX стагоддзя	вул. Суворова, 27/9, 29	3
Дамы камунальнага тыпу	пачатак XX стагоддзя	вул. Суворова, 34/23, 38	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Сярэднебабярэжная, 7	3
Забудова вул. Талстога	XIX–XX стагоддзі	вул. Талстога, 1, 3, 4, 5, 7,	3
Будынак былога Маскоўскага міжнароднага банка	1856 год	вул. Талстога, 2	3
Забудова вул. Урыцкага	XIX–XX стагоддзі	вул. Урыцкага, 5, 7, 9, 11а, 23/12	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак былой першай гарадской электрастанцыі	1897 год	вул. Фрунзе, 13	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Фрунзе, 17	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Фрунзе, 19	3
Комплекс будынкаў былога завода Лісоўскага (дом канторы, вытворчыя карпусы)	1877 год	вул. Фрунзе, 41б	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Чырвонага партызана, 2/1	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Чырвонага партызана, 3	3
Забудова вул. Энгельса	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Энгельса, 3/2, 5/11, 8, 10	3
Аршанскі раён			
Будынак чыгуначнага вакзала	1912 год, 1930–1950 гады	г. Орша	3
Помнік К.С.Заслонаву	1955 год	г. Орша, перон чыгуначнага вакзала	3
Жылы корпус былога трынітарскага кляштарна	1714–1717 гады	г. Орша, вул. Камсамольская, 21	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	г. Орша, вул. Камсамольская, парк	3
Комплекс былога езуіцкага калегіума	XVII стагоддзе	г. Орша, вул. Леніна, 6а	2
Мемарыяльны комплекс «Кацюша»	1941 год	г. Орша, вул. Магілёўская, каля моста праз р. Днепр	3
Будынак былой жаночай гімназіі	пачатак XX стагоддзя	г. Орша, вул. Міру, 6	3
Магіла Заслонава і Коржана	1942 год	г. Орша, на пероне чыгуначнага вакзала	3
Магіла Героя Савецкага Саюза Ю.В.Смірнова	1944 год	г.п. Арэхаўск	3
Будынак «Белдрэс»	1927 год	г.п. Арэхаўск	3
Помнік дальняй авіяцыі – самалёт ТУ-16	пачатак 1950-х гадоў	пас. Балбасава	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Высокае	3
Будынак былой паштовай станцыі	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	пас. Грышаны	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Зубава	3
Гарадзішча	XI–XVII стагоддзі	г.п. Копысь, на левым беразе р. Днепр, урочышча Пятроўскі Вал	3
Белая сядзіба: сядзібны дом парк	1901 год	в. Межава	3
Бешанковіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Бешанковічы, вул. Інтэрнацыянальная	3
Стаянка «Асавец-4»	5-е тысячагоддзе да н.э.	в. Асавец, 1,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, ва ўрочышчы Брускавішча	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Астроўна	3
Парк	1769 год	в. Бачэйкава	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XII стагоддзе	в. Бортнікі-1, каля дарогі ў в. Зарэчча	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Галыні	3
Парк «Саломінка»	пачатак XX стагоддзя	в. Дабрыгоры	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XII стагоддзі	в. Давыдкавічы, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дуброва	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Жарнасекава, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XII стагоддзе	в. Зарэчча, 0,1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XII стагоддзе	в. Зарэчча, 0,1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Застарыне, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Кleshчыно	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XIII стагоддзе	в. Прыгожае, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча жалезнага веку	VIII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Рубеж, 0,4 км на ўсход ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Саннікі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Узрэчча, 0,25 км на захад ад вёскі	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Узрэчча	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Ула	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ульянаўка, 2,5 км на паўднё-вы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Фролкавічы	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	XII стагоддзе	в. Фролкавічы, 2,5 км на паўночны захад ад моста праз р. Ула	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Чарнагосце, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Янаўшчына, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Браслаўскі раён			
Калодзежны шацёр	XIX стагоддзе	г. Браслаў	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Браслаў, вул. Савецкая	3
Гарадзішча	IX – XV стагоддзі	г. Браслаў, у цэнтры горада, на перашыйку паміж азёрамі Дрывяты і Навята, на Замкавай гары (14 м)	3
Курганны могільнік	VIII–X стагоддзі	в. Ахрэмаўцы, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, у лесе, справа ад шашы Браслаў–Шаркоўшчына	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ахрэмаўцы	3
Курганны могільнік	VIII–XI стагоддзі	в. Богіна, насупраць вёскі, на паўночна-ўсходнім беразе воз. Богінскае, справа ад дарогі Вусце–Плетарова	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Відзы, на могільках	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Відзы, у цэнтры пасёлка	3
Курганны могільнік	VII–XI стагоддзі	в. Вусце, 1 км на поўдзень ад вёскі, у лесе, злева ад дарогі на в. Казяны	3
Курганны могільнік	VIII–XI стагоддзі	в. Далёкія, 1 км на паўночны захад ад вёскі, у пералеску і на полі, каля дарогі ў в. Даўгаборы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Друя, у цэнтры пасёлка, у скверы	3
Замчышча	XI–XVIII стагоддзі	в. Дрысвяты, на востраве воз. Дрысвяты, на высокім (да 8 м) пагорку	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Зазоны (Замак). На высокім круглым пагорку, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, злева ад дарогі Браслаў – Даўгаўпілс	3
Гарадзішча	VI стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Замошша, на заходняй ускраіне вёскі, паміж азёрамі Шылава і Замошскае	3
Курганны могільнік	IV стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Замошша, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі, у лесе	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Зарэчча	3
Замчышча	XVI–XVII стагоддзі	в. Іказнь, на востраве воз. Іказнь, на штучным пагорку, які ўзнімаецца над пляцоўкай вострава на 5 м	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Казяны, у скверы	3
Курганны могільнік	–	в. Коўшынкі, 0,5 км на поўнач ад вёскі, каля дарогі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Лукшы, 0,8 км на захад ад вёскі. Пляцоўка памерам 36 17 м узвышаецца на 5–6 м над наваколлем	3
Гарадзішча	–	в. Майшулі, 0,3 км на ўсход ад вёскі, ва ўрочышчы Рацкі Бор. Пляцоўка памерам 50 27 м умацавана трыма валамі і ровам	3
Курганны могільнік	VI–XI стагоддзі	в. Майшулі, 0,5 км на поўдзень ад гарадзішча	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча	XI–XII стагоддзі	в. Маскавічы, 0,3 км на поўдзень ад вёскі, на беразе воз. Дзерба	3
Курганны могільнік	VIII–XI стагоддзі	в. Опса, 3 км на поўдзень ад вёскі, злева ад дарогі ў г.п. Відзы, у лесе	3
Гарадзішча	–	в. Пустошка, на заходнім беразе р. Струста, каля дарогі Плюсы–Браслаў	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Рацёнкі, на паўднёвай ускраіне вёскі, на ўзвышшы 10 м	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Слабодка, 0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі, на высокім узгорку паўвострава Рог, паміж азёрамі Няшчарда і Поцех, 0,5 км на паўночны захад ад гарадзішча-1	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Укля, 1 км на поўнач ад вёскі, на беразе воз. Укля, ва ўрочышчы Тарылава	3
Курганны могільнік	XI – XII стагоддзі	в. Укля, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі, ва ўрочышчы Валатоўкі, на ўскраіне лесу	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Шавуры, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на высокім пагорку	3
Верхнядзвінскі раён			
Брацкая магіла (9 воінаў Чырвонай Арміі)	1939 год	г. Верхнядзвінск, у гарадскім скверы	3
Брацкая магіла (4 воіны Савецкай Арміі)	1944 год	г. Верхнядзвінск, у гарадскім скверы	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	г. Верхнядзвінск, вул. Савецкая, 43	3
Мемарыяльны комплекс ахвярам фашызму, воінам-вызваліцелям і землякам	1977 год	г. Верхнядзвінск, на развілцы шасейных дарог Верхнядзвінск–Асвея, Даўгаўпілс–Полацк	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Абрамава, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	XII стагоддзе	в. Абрамава, 0,6 км на захад ад вёскі, 0,5 км на поўнач ад гарадзішча	3
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Абухава	3
Былы манастырскі шпіталь	1759 год	г.п. Асвея	2
Парк	другая палова XIX стагоддзя	г.п. Асвея	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Асвея, у гарадскім парку	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–III стагоддзі да н.э.	в. Барсукі, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Чыгуначны вакзал	1924 – 1926 гады	в. Бігосава	2
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Боркавічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Валынцы	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Вознава, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі	3
Фрагменты былой сядзібы: сядзібны дом рэшткі капліцы гаспадарчыя пабудовы стайні фрагменты парку	другая палова XIX стагоддзя	в. Вопытная	2
Брацкая магіла	1944 год	в. Вопытная	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Галубава	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Дзянісенкі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дзёрнавічы	3
Гарадзішча	VI стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Дубровы, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Жоўніна	3
Курганны могільнік	XI–XII стагоддзі	в. Зашчырына, 0,2 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	VII–XII стагоддзі	в. Ігналіна, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – XII стагоддзе	в. Княжыцы, 0,4 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Лешня, 2–3 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Лісна, 1,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Луначарскае	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Любасна, 1,6 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Маскалёнкі, 2,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Першамайская	3
Гарадзішча	X–XIII стагоддзі	в. Пескаватка, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Прудзінкі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Росіца	3
Фрагменты парку	XIX стагоддзе	в. Сар'я	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сар'я	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Сукалі, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Урагава, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Царкоўна, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Цясты, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	пас. Чапаеўскі, на паўднёвай ускраіне пасёлка	3
Віцебскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Альгова	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Арлова	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Асінаўка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Бабінічы	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Бальшухі	3
Комплекс былой паштовай станцыі: станцыйны дом флігель для ямшчыкоў карэтная стайні	1843 год	в. Бараўляны	2
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Бараўляны, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Баронікі, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Вароны, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Вароны	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ваяводкі	3
Вайсковыя могількі	1944 год	в. Войтава	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вымна	3
Вайсковыя могількі	1944 год	в. Вялікая Любшчына	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Гараднянскі Мох	3
Курган	X–XIII стагоддзі	в. Дземяхі, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 год	в. Дружная	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Дрыколле, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Задзвінне	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Зайцава, каля вёскі, на левым беразе р. Каспля	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Заронава	3
Музей-сядзіба мастака І.Я.Рэпіна: сядзібны дом дом аканома склеп	1892–1895 гады	в. Здраўнева	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
тэрыторыя ў межах агароджы (8,8 га)			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Канькі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Котава	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Кузьмянцы	3
Селішча-1, селішча-2, селішча-3 перыяду сярэднявечча	–	в. Кузьмянцы, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, 0,4 км на поўнач ад урочышча Царкавішча, каля вусця р. Сухрадоўка	3
Магіла Героя Савецкага Саюза М.Ф.Сільніцкага	1942 год	в. Курына	3
Курганны могільнік	–	в. Лебартова, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Вайсковыя могількі	1944 год	в. Ласвіда	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Лужасна, каля вёскі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад скрыжавання шашы і дарогі, якая вядзе да тэхнікума	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Лужасна, прымыкае да гарадзішча з паўночнага боку	3
Курганны могільнік	VI–XIII стагоддзі	в. Лятохі, каля вёскі, у лесе ўздоўж дарогі	3
Вайсковыя могількі	1943–1944 гады	в. Міхайлава	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Мяслава, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Мяслава, на тэрыторыі селішча	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Навасёлкі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ноўка	3
Гарадзішча, курганны могільнік	–	в. Раніна, 4 км на ўсход ад вёскі, 1,8 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Рудакі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Сакольнікі, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Саўчонкі, каля дарогі, на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–IV стагоддзі	в. Старое Сяло, 2,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Старое Сяло	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2, курганны могільнік-3	IX–X, IX–XIII, IX–XIII стагоддзі	в. Старое Сяло, на тэрыторыі вёскі, 1 км на ўсход ад вёскі, 1,8 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Скрыдлева	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сумы	3
Замчышча	IX–XVII стагоддзі	г.п. Сураж, на мысе пры зліцці рэк Заходняя Дзвіна і Каспля	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сушчова	3
Курганны могільнік	–	в. Хатоля, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Шапуры, у вёсцы, на правым беразе р. Лучоса	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Шапуры, з заходняга боку гары, на якой знаходзіцца гарадзішча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Шаркі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Янавічы	3
Гарадоцкі раён			
Вайсковыя могількі	1944 год	г. Гарадок, пл. Леніна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Альхавец	3
Гарадзішча	VI стагоддзе да н.э.	в. Бібіна, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча	VII–VIII стагоддзі	в. Бярозна, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XII стагоддзі	в. Бярозна, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча, селішча	VI – VIII стагоддзі	в. Бяскатава, на паўднёвай ускраіне вёскі, побач з гарадзішчам	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік	VIII–IX стагоддзі	в. Бяскатава, 0,3 км на ўсход ад гарадзішча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Бяскатава	3
Вайсковыя могількі	1943–1944 гады	в. Верамеева	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Віраўля	3
Гарадзішча	III–IV стагоддзі	в. Вышадкі, 0,25 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XI стагоддзі	в. Вышадкі, на паўднёвым беразе воз. Вышадскае	3
Вайсковыя могількі	1943–1944 гады	в. Вялікія Стайкі	3
Вайсковыя могількі	1943 год	в. Гуркі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Дзеравушка, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Каменныя крыжы	XIV–XVII стагоддзі	в. Дубраўкі, 2 км на захад ад вёскі, на могільках	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Дубраўкі, 2 км на захад ад вёскі	3
Вайсковыя могількі	1943 год	в. Дубраўкі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Евіна	3
Вайсковыя могількі	1943 год	г.п. Езярышча, вул. Ленінская, у скверы	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Зайкава, 2 км на захад ад вёскі, ва ўрочышчы Дубкі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Зарэчча, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Кабішча	3
Вайсковыя могількі	1943–1944 гады	в. Кавалі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Казінова, 1 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Канчані	3
Гарадзішча	VIII–X стагоддзі	в. Кісялі, 1 км на захад ад вёскі, на левым беразе р. Обаль	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Ключ	3
Будынак былой паштовай станцыі	першая палова XIX стагоддзя	в. Кузьміно	3
Гарадзішча	VI–VIII стагоддзі	в. Кулі, 3 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Малашанкі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Марозава	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Маскаляняты	3
Стаянка-1, стаянка-2	3 – 2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Мяжа, 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі, 0,3 км на поўдзень ад вёскі, на паўднёва-ўсходнім беразе воз. Мяжа	3
Стаянка-3	9–8-е тысячагоддзі да н.э.	в. Мяжа, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Вайсковыя могількі	1943 год	в. Мехавае	3
Магіла Героя Савецкага Саюза А.Е.Казлова	1971 год	в. Мяжа	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Новы Болецк	3
Гарадзішча Новы Болецк	IV стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Новы Болецк, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Вайсковыя могількі	1943 год	в. Новыя Вайханы	3
Вайсковыя могількі	1943 – 1944 гады	в. Пруднікі	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	в. Прудок	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Рудня	3
Вайсковыя могількі	1943 – 1944 гады	в. Селішча	3
Гарадзішча Загорцы	V–IV стагоддзі да н.э. – I–II стагоддзі н.э.	в. Сцяпанавічы, 3 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-2	X–XI стагоддзі	в. Хабаты, 3 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 – 1944 гады	в. Халамер’е	3
Вайсковыя могількі	1943 год	в. Хвошна	3
	Глыбоцкі раён		
Брацкая магіла	1944 год	г. Глыбокае, вул. Леніна, парк Перамогі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Азёркі, каля вёскі, на паўднёвым беразе воз. Мнюта	3
Курганны могільнік	–	в. Бабруйшчына, пры ўездзе ў вёску	3
Курганны могільнік	–	в. Баяры, 2 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Вольшчына, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вуглы, 0,8 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – XIV стагоддзе	в. Галубічы, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Гатоўкі, 0,3 км ад вёскі, на левым беразе р. Маргва	3
Курганны могільнік	–	в. Доўгае, 0,4 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	X стагоддзе, IX–XIII стагоддзі	в. Забор'е, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Сядзібны дом, парк	сярэдзіна XIX стагоддзя	в. Залессе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Залессе, каля ўезду ў вёску з боку в. Дубкі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Запруддзе, 1 км на паўночны захад ад вёскі, на высокім пагорку	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Запруддзе, з усходу каля асновы гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Зарубіна, 0,9 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	–	в. Зарубіна, на паўночнай ускраіне вёскі, 0,4 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Латыголь, 0,25 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Мамаі, 1,2 км ад вёскі на пагорку	3
Курган	–	в. Маргі, пры ўездзе ў вёску за ручаём	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIV стагоддзі	в. Мосар, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Нарушова, 0,8 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча ранняга жалезнага веку	–	в. Падгаі, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Падсвілле, вул. Савецкая, у скверы	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2, курганны могільнік-3	–	в. Перавоз, 1,5 км на ўсход ад вёскі, ва ўрочышчы Каменнае, 2 км на ўсход ад вёскі, у лесе, ва ўрочышчы Пчальнік, насупраць могільніка-2	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Перавоз, пры ўездзе ў вёску, на ўскраіне лесу	3
Каменны крыж	XIV–XVII стагоддзі	в. Пліса	3
Курган	–	в. Пліса, насупраць канторы	3
Паселішча	–	в. Пліса, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Помнік на магіле І.Ц.Буйніцкага	–	в. Празарокі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Празарокі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Псуя, на могілках	3
Курганны могільнік	–	в. Рудніца, 1 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча	IX стагоддзе	в. Свіла-1, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Свіла-1, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Скрабянец, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Курган	–	в. Узрэчча, на паўночнай ускраіне вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	VIII–XIII стагоддзі	в. Чарневічы, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIV стагоддзі	в. Шо, 0,9 км на ўсход ад вёскі, у лесе	3
Гарадзішча	–	в. Шчаўкуны, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	–	в. Шыпы, 2 км на ўсход ад вёскі	3
Докшыцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Докшыцы, пл. Палявога, у скверы	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	III–IV стагоддзі	в. Асецішчы, 0,3 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–IV стагоддзі	в. Асінавік, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–IV стагоддзі	в. Беразіно, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Беразіно, 3,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–II стагоддзі да н.э. – IV–V стагоддзі н.э.	в. Бірулі, 2 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Бірулі, 0,1–0,15 км на поўдзень ад вёскі, на заходнім беразе воз. Медзязол	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Бягомль, вул. Савецкая, у скверы, каля Дома культуры	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–IV стагоддзі	в. Варганы, на паўднёвай ускраіне вёскі, злева ад шашы на г. Глыбокае	3
Селішча жалезнага веку	VI – VIII стагоддзі	в. Варганы, каля падножжа гарадзішча	3
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	VIII–IX стагоддзі	в. Варганы, 2,5 км на поўдзень ад гарадзішча	3
Курганны могільнік	XI–XVI стагоддзі	в. Ваўча, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	II–III стагоддзі	в. Гарадзішча, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Мемарыяльны комплекс «Праклён фашызму»	1983 год	в. Добрунь	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Казлы, 0,3 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Ліпск, 3 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Маргавіца, 0,4 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XIII стагоддзі	в. Несцераўшчына, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, ва ўрочышчы Буцілаўскі Лес, 1,1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Новая Вілейка, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Нябышына, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Параф’янава	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Парэчча, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–IV стагоддзі	в. Старое Запонне, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Старое Запонне, 3 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Шалашы, 0,3 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XIII стагоддзі	в. Шклянцы, у вёсцы на агародах, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Дубровенскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Дуброўна, вул. Садовая, у скверы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Арловічы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1941–1944 гады	р.п. Асінторф, у парку	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Баева	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Баброва, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Баброва	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Буда	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вежкі, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Глебава, на агародах	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку – сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Дняпроўка, 1 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Ірвяніца, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Калінаўка	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Карабанавічы, на мысе правага берага р. Дубровенка, каля могілак, 1 км на поўдзень ад гарадзішча-1	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Каўровая, 0,1 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Ляды, на паўночнай ускраіне вёскі, ва ўрочышчы Гарадзец	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Паценькі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пятрыкі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Расасна	3
Мемарыяльны комплекс «Рыленкі»	1943 – 1944 гады	в. Рыленкі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Сваташыцы, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Цеалін	3
Паселішча-1 перыяду мезаліту, паселішча-2 перыяду неаліту	IX–V стагоддзі да н.э.	в. Чыжоўка, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,3 км на ўсход ад паселішча-1	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чырвоная Слабада	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Чырына, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Шухаўцы	3
Лепельскі раён			
Будынак Лепельскай ГЭС	1954 год	г. Лепель	3
Брацкая магіла	1918–1919 гады	г. Лепель, на могілках	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Лепель, пл. Прывакзальная	3
Магілы воінаў Савецкай Арміі і партызан	1944 год	г. Лепель, пл. Свабоды, у скверы	3
Гарадзішча	III–IV, VI–VIII, X–XIII стагоддзі	в. Азерцы, 0,2 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Ассё, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Баброва	3
Курганны могільнік	–	в. Валатоўкі, 3 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–III стагоддзі	в. Верабі, 0,1 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–I стагоддзі да н.э.	в. Ворань, 3 км на захад ад вёскі	3
Паселішча-1, паселішча-2 перыяду позняга неаліту	–	в. Ворань, 1,5 км на ўсход ад вёскі, 1,7 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча	VI–VIII, IX–XI стагоддзі	в. Ворань, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XII стагоддзі	в. Ворань, 0,5 км на ўсход ад селішча, ва ўрочышчы Аўсянікі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гарадзінец, 0,3 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	XII–XIII стагоддзі	в. Глыбочыца, ва ўрочышчы Княгінкі	3
Рэшткі касцёла	1714 год	в. Губіна	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XIII стагоддзі	в. Дрымаўшчына, 2 км на ўсход ад вёскі, 0,1–0,15 км на ўсход ад могільніка-1	3
Гарадзішча днепрадзвінскай культуры	III–IV стагоддзі	в. Заглінікі, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Курган		в. Заглінікі, 1,5 км ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Занькі, 0,7 км на паўночны захад ад вёскі, у лесе, ва ўрочышчах Барок і Чорная Гразь	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Звязда, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі, у лесе	3
Гарадзішча	IV–I стагоддзі да н.э.	в. Звязда, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-2	–	в. Звязда, 0,7 км на поўнач ад вёскі	3
Курган	–	в. Звязда, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча	V–XIII стагоддзі	в. Камень, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Крайцы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Красналучка, 0,5 км на поўнач і паўночны захад ад вёскі	3
Селішча	–	в. Куляшы, на пясчанай дзюне паміж вёскай і воз. Святое	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 перыяду сярэднявечча	XI стагоддзе	в. Несіна, на паўднёвай ускраіне вёскі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	–	в. Новыя Валосавічы, 0,5 км на захад ад вёскі, у вёсцы на беразе сажалкі	3
Стаянка	–	в. Окана, каля вёскі, на мысе, утвораным берагам воз. Окана і р. Оканица	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	–	в. Свядзіца, 0,2 км на паўночны ўсход ад возера, у лесе, ва ўрочышчы Гогаль	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Слабодка, у наваколлі вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік-2, курганны могільнік-3	–	в. Слабодка, 0,2 км ад могільніка-1, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду культуры штрыхаванай керамікі	V–III стагоддзі да н.э.	в. Стараселле, 2 км ад заходняй ускраіны вёскі	3
Гарадзішча	III–IV стагоддзі	в. Стары Лепель, насупраць вёскі, на востраве	3
Селішча, замчышча	XIV–XVI стагоддзі	в. Стары Лепель, насупраць вёскі, на востраве	3
Курганны могільнік	–	в. Старыя Валосавічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Рэшткі земляных умацаванняў	XVI стагоддзе	в. Суша	3
Будынак былога спіртзавода	канец XIX стагоддзя	в. Таранковічы	3
Лёзненскі раён			
Вайсковыя могілкі	1943 год	г.п. Лёзна, вул. Леніна	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	г.п. Лёзна, на паўночнай ускраіне пасёлка	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Бабінавічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	чыгуначная станцыя Выдрэя, насупраць будынка чыгуначнай станцыі	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Высачаны	3
Брацкія магілы	1943–1944 гады	в. Выхадцы, 1 км на захад ад вёскі	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Вяляшковічы	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Вялікае Сяло	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	в. Горбава 1-е	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Замшына	3
Вайсковыя могілкі	1943–1944 гады	в. Крынкі, на тэрыторыі племзавода «Крынкі»	3
Брацкія магілы	1943–1944 гады	в. Малыя Міснікі	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Надзёжына	3
Брацкія магілы	1943–1944 гады	в. Пагосцішча, каля школы	3
Вайсковыя могілкі	1943 год	в. Пронскае	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Смародзіна	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	в. Стар, у цэнтры вёскі	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Стасева	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Хоцемля	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	в. Чарнышы	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Чарніцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Шніткі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Шэркіна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Якубаўшчына	3
Міёрскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Міёры, пл. Паўшых барацьбітоў	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Дзісна, вул. Леніна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Лявонпаль	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Масеўцы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Новы Пагост	3
Пастаўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Паставы, пл. Леніна, у скверы	3
Паселішча перыяду позняга неаліту і ранняга бронзавага веку	канец 3-га – пачатак 2-га тысячагоддзя да н.э.	г. Паставы, на паўднёвай ускраіне горада	3
Гарадзішча	XV–XVIII стагоддзі	г. Паставы	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	г. Паставы, вул. Чырвонаармейская	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Асінагарадок, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1812 год	в. Асінагарадок	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Вайшкунны, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Варпаева, вул. Ленінская	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Галбея, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Галбея	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Галбея, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Дзяўгуны, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Камаі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Лынтупы, 2,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Лынтупы, вул. Маркава	3
Гарадзішча	мяжа 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Сарокі, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Полацкі раён			
Брацкая магіла (122 воіны Савецкай Арміі)	1941–1944 гады	г. Полацк	3
Збудова вул. Войкава	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Полацк, вул. Войкава, 1, 6, 8	3
Брацкая магіла	1944 гады	г. Полацк, вул. Гагарына, Чырвоныя могілкі	3
Магіла Героя Савецкага Саюза З.М.Тусналобавай-Марчанка	1980 год	г. Полацк, вул. Гагарына	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Полацк, вул. Дзяржынскага, Фатынаўскія могілкі	3
Будынак	1783–1785 гады	г. Полацк, вул. Замкавая, 12	2
Збудова вул. Леніна	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Полацк, вул. Леніна, 6, 9, 26, 48	3
Будынак	першая палова XIX стагоддзя	г. Полацк, вул. Леніна, 30	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Полацк, вул. Леніна, 35	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	г. Полацк, пл. Свабоды	3
Збудова пр. К.Маркса	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Полацк, пр. К.Маркса, 22, 29	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Забудова вул. Еўфрасінні Полацкай	другая палова XVIII стагоддзя, канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Полацк, вул. Еўфрасінні Полацкай, 1, 1а, 3, 5	3
Забудова вул. Сакка і Ванцэці	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Полацк, вул. Сакка і Ванцэці, 4	3
Помнік Ф.Скарыне	1974 год	г. Полацк, пл. Ф.Скарыны	2
Помнік В.М.Азіну	1979 год	г. Полацк, вул. Ф.Скарыны	2
Забудова вул. Ф.Скарыны	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г. Полацк, вул. Ф.Скарыны, 5, 6	3
Гарадзішча	VIII стагоддзе	г. Полацк, на правым беразе р. Палата, ніжэй Чырвонага моста, з поўначы абмежавана 2-м зав. Фрунзе	3
Селішча	VIII стагоддзе	г. Полацк, на правым беразе р. Палата, вышэй Чырвонага моста	3
Верхні замак	X–XIII стагоддзі	г. Полацк, на правым беразе р. Заходняя Дзвіна, пры ўпадзенні ў р. Палата	3
Ніжні замак з валам Івана Грознага	XVI стагоддзе	г. Полацк, прымыкае да Верхняга замка з усходняга боку	3
Запалоцкі пасад	X стагоддзе	г. Полацк	3
Тэрыторыя былога Бельчыцкага (Барысаглебскага) манастыра	XII стагоддзе	г. Полацк, зав. Юбілейны	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Азіна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Арлея, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Бабынічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Баравуха 1-я	3
Курганны могільнік	X–XI стагоддзі	в. Бельчыца, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Булаўкі	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Бяздзедавічы, 0,6 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 – 1944 гады	г.п. Ветрына, вул. Леніна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Варонічы	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Воранава, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гаравыя, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, сярод балота	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гараны, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Гараны	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Глінішча, каля вёскі, на беразе р. Бельчанка	3
Курганны могільнік	XII–XIII стагоддзі	в. Гомель, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Гомель	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Грамошча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Двор-Саланевічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Дзявічкі, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Домнікі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дрэтунь	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Загацце, каля вёскі, на беразе возера	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Замошша, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Заскаркі	3
Магіла капітана С.К.Сярова	1944 год	в. Залессе	3
Курганны могільнік	XI стагоддзе	в. Захарнічы, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Званае, 1 км на захад ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Званае	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Кармалысы, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Крумплева, 0,25 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Заходняя Дзвіна	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Кушлікі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Малое Сітна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Мінтурова, каля вёскі, на беразе возера	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Нача	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Палата, 2 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Палата	3
Могільнік-2	XI стагоддзе	в. Палучча, 0,2 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча	XI–XIII стагоддзі	в. Плусы, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Пуканаўка, 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Рудня, каля вёскі, на заходнім і ўсходнім мысах берага р. Ушача	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Рудня	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сястронкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	г. Смарыгі, каля вёскі	3
Магіла лётчыка І.С.Страшынскага	1944 год	в. Струнне	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Тросніца	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Труды, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 1,2 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Труды	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Туроўля	3
Вайсковыя могільнікі	–	в. Уладзіміраўка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Ухвішча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Шпакоўшчына	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Экімань	3
Курганны могільнік	IX–XI стагоддзі	в. Экімань, 3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкія магілы	1942–1943 гады	в. Юравічы	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Янкава	3
Расонскі раён			
Мемарыяльны комплекс	1965 год	г.п. Расоны, мемарыяльны парк	3
Мемарыяльны комплекс	1942, 1965 гады	г.п. Расоны, вул. Савецкая, у мемарыяльным парку	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Амосенкі, 150 м на поўнач ад вёскі	3
Селішча-1, селішча-2	канец 1-га тысячагоддзя, VI–VII стагоддзі	в. Амосенкі, на выспе, побач з гарадзішчам	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XIII стагоддзі	в. Амосенкі, 0,5 км на поўдзень ад гарадзішча	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Грачушына, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Грачушына, з боку гарадзішча-1	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Даўгабор'е, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	сярэдзіна 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Даўгабор'е, 2 км на паўночны захад ад вёскі, на беразе возера	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Зазер'е, 2 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Зазер'е, 2,4 км на ўсход ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Карпіна, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Клясціцы	3
Замчышча	XVI стагоддзе	в. Кульнева, 1, 5 км ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Латышы, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Маторына, на заходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2, гарадзішча-3, гарадзішча-4, гарадзішча-5	VI–XIV стагоддзі	в. Межава, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі, 1 км на поўнач ад вёскі, 2 км ад вёскі, 3 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Межава, на паўднёвым беразе воз. Межава	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Межна, 2 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Парэчча	
Гарадзішча	XII стагоддзе	в. Перавоз, на паўднёва-ўсходнім беразе воз. Дрыса	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Перавоз, 2 км на паўночны захад ад гарадзішча	3
Курганны могільнік перыяду жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	–	в. Рудня, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Рылі, 0,8 км на захад ад вёскі, на беразе возера, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча	XIV–XVIII стагоддзі	в. Сакалішча, на заходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Сінск, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку і гарадзішча-2 перыяду сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э., XVII стагоддзе	в. Старыца, 0,7 км на ўсход ад вёскі, 4 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Хоцькава, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Юхавічы, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Янкавічы, 2,5 км ад вёскі	3
Курганны могільнік	V – VI стагоддзі	в. Янкавічы, 2 км на ўсход ад вёскі	3
Курган	IX–XIII стагоддзі	в. Янкавічы, 4 км на ўсход ад вёскі	3
Сенненскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Сянно, парк імя 40-годдзя ВЛКСМ	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Сянно, вул. К.Маркса, сквер	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Адамава, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Алексінічы	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Багушэўск, сквер	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Вялікі Азярэцк, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Паселішча-1, паселішча-2 перыяду неаліту	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Галоўск, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Запаветная	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Навасёлкі, 3,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Новае Сяло, 1,2 км на поўнач ад вёскі	3
Комплекс будынкаў былой паштовай станцыі: станцыйны дом флігель для ямшчыкоў хлеў частка стайні гумно	канец 1840-х гадоў	в. Паграбёнка	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Пустынкi	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Расна	3
Курганны могiльнiк	IX–XIII стагоддзi	в. Слабада, 3 км на поўнач ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	IX–XIII стагоддзi	в. Ходцы, на заходняй ускраiне могiлак	3
Курганны могiльнiк	IX–XIII стагоддзi	в. Цiмiразева, на паўночнай ускраiне вёскi	3
Талачынскi раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Талачын, вул. Будаўнікоў, у парку	3
Фрагменты парку	канец XIX стагоддзя	г. Талачын	3
Курганны могiльнiк	–	в. Багрынава, абапал дарогi на в. Варанцэвічы	3
Курганны могiльнiк-1, курганны могiльнiк-2, курганны могiльнiк-3	–	в. Воўкавічы, 0,2 км на поўнач ад вёскi, на беразе р. Крывая, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскi, абапал лясной дарогi, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Галошава, на ўсходняй ускраiне вёскi	3
Крыж каменны	–	в. Галошава	3
Курганны могiльнiк-1, курганны могiльнiк-2	–	в. Дроздава, 0,4 км на поўнач ад вёскi, 1,5 км на поўнач ад вёскi, у лесе	3
Гарадзiшча	–	в. Друцк, каля вёскi, на высокім узгорку	3
Курганны могiльнiк	–	в. Загараддзе, 0,3 км на ўсход ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Замошша, 0,2 км на поўдзень ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Канпельчыцы, на сучасных могiлках	3
Гарадзiшча	–	в. Кiсялі, 0,8 км на захад ад вёскi	3
Гарадзiшча	–	в. Козкі, 2 км на захад ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Ляўкова, на ўсходняй ускраiне вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Мураўнічы, 3 км на паўночны ўсход ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Навінка, 2 км на поўнач ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	памiж вёскамі Навінка і Ельнiк, у хваёвым лесе	3
Курганны могiльнiк	–	в. Скавышкі, на паўночнай ускраiне вёскi	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Славенi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Слаўнае, 1,5 км на поўнач ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Стары Талачын, 0,5 км на поўдзень ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Сурнаўка, 0,5 км на ўсход ад вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Узноснае, на паўднёва-ўсходняй ускраiне вёскi	3
Курганны могiльнiк	–	в. Яскаўшына, 1,5 км на поўнач ад вёскi	3
Ушацкі раён			
Брацкія могiлкі	1941–1944 гады	г.п. Ушачы, вул. Савецкая	3
Мемарыяльны комплекс «Прарыў»	1974 год	г.п. Ушачы, 7 км ад пасёлка, памiж вёскамі Паперына, Пліна і Новае Сяло	2
Курганны могiльнiк перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзi	г.п. Ушачы, 3 км на паўднёвы ўсход ад пасёлка	3
Брацкія могiлкі	1920 год	в. Антунова	3
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Ваўчо, 0,1 км на паўночны ўсход ад вёскi	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Вялікія Дольцы, у цэнтры вёскi	3
Гарадзiшча перыяду ранняга жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	I–XII стагоддзi	в. Гарадзец-3, на левым беразе р. Ушача	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Глыбачка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Гута, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дубраўка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Заазер’е, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	III стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Загаваліна, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-2, курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Замошша, 0,5 км на ўсход ад вёскі, 0,7 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Ідута, 0,6 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Касары, 3 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Кляпцы, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Кублічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Кублічы, ва ўрочышчы Валатоўкі, у лесе	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Кублічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Любжана, 0,8 км на захад ад вёскі, на беразе возера	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Мазуліна, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Малыя Дольцы	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-3, курганны могільнік-4 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Матырына, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі, у лесе, 0,5 км на ўсход ад вёскі, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Павулле	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XII–XIV стагоддзі	в. Пуцілкавічы, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Рыбакі, 1,15 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X стагоддзе	в. Селішча, 0,1 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Слабодка, 0,9 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Усяя, 0,5 км на паўднёвы захад ад воз. Жэнна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Усяя, каля вёскі, на беразе воз. Усяя	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Чамярычына, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Чашніцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Чашнікі, вул. Савецкая	3
Рэшткі Троіцкай царквы	пачатак XVI – XVII стагоддзе	в. Белая Царква	2
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Васькаўшчына, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гара, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Гогалеўка, 3,5 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Закур’е, 1,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча старажытнага горада	V–VIII стагоддзі	в. Лукомль, у вёсцы, на правым беразе р. Лукомка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Малая Вядрэнь, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі, сярод балот	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Палітадзел, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-3	IX–XIII стагоддзі	в. Слабодка, 1,5 км на захад ад вёскі, на беразе воз. Лукомскае, 3 км на захад ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Стаўбцы, 2,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Труханавічы, 0,7 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XIII стагоддзі	в. Трылесіна, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Шаркоўшчынскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Шаркоўшчына, вул. Мая коўскага, у скверы	3
Комплекс былой сядзібы: сядзібны дом рэшткі гаспадарчых пабудоў парк	1782 год	в. Германавічы	2
Комплекс былой сядзібы: палац капліца гаспадарчыя пабудовы уязная брама парк	XVIII–XIX стагоддзі	в. Лужкі	2
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дзіўная	3
Брацкая магіла	1942 год	в. Лонскія	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Лужкі	3
Шумілінскі раён			
Курганны могільнік	–	в. Войлавічы, 1,2 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча	–	в. Гарадзішча, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Гародна, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дабяя, на могілках	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дворышча, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Жданоўка	3
Курган	–	в. Лава, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Кардон	3
Замчышча перыяду сярэднявечча	XV стагоддзе	в. Красамай, 2 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Красамай, побач з замчышчам, у лесе	3
Курган	–	в. Лескавічы, 3 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Лявонава, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Мамоўкі, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Мікіціха	3
Каменны крыж перыяду позняга сярэднявечча	–	в. Мішневічы	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	в. Мішневічы	3
Былы сядзібна-паркавы комплекс Ю.Ю.Амбургера: рэшткі сядзібнага дома былы дом упраўляючага фрагменты парку	XIX стагоддзе	г.п. Обаль	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Обаль, на тэрыторыі школы	3
Курганны могільнік	–	в. Парэчча, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	в. Падмішнеўе, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Роўнае, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сенькава	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сідараўшчына, 0,2 км на поўдзень ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курган	–	в. Сосніна, 0,7 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Ставіца, 2 км на поўнач ад вёскі	3
Вайсковыя могілкі	1941–1944 гады	в. Тропіна, 0,6 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Язвіна	3
ГОМЕЛЬСКАЯ ВОБЛАСЦЬ			
г. Гомель			
Будынак (тып гарадскога асабняка)	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Артылерыйская, 5	3
Будынак	XIX–XX стагоддзі	вул. Баўмана, 2/5 (вул. Білецкага)	2
Будынак	1950-я гады	вул. Валатоўская, 1а	3
Будынак (тып гарадскога асабняка)	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Жаркоўскага, 19а	3
Будынак	першая чвэрць XX стагоддзя	вул. Жаркоўскага, 28	3
Забудова вул. Інтэрнацыянальнай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Інтэрнацыянальная, 6, 10, 22, 23, 25, 26, 27, 28	3
Былы домік ўрача	1903 год	вул. Ірынінская, 11а	3
Будынак (тып гарадскога асабняка)	пачатак XX стагоддзя	вул. Ірынінская, 15	3
Будынак былога Праабражэнскага вучылішча	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Ірынінская, 18а	3
Будынак былога гарадскога асабняка	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Ірынінская, 19а	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Ірынінская, 21б	3
Гарадзішча старажытнага Гомеля (дзяцінец). Культурны пласт перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	гарадскі парк. Межы: з паўднёвага ўсходу правы бераг р. Сож, далей – левы бераг ручая Гамяюк да пешаходнага моста; з паўночнага захаду і захаду па выемцы абарончага рова да р. Сож	3
Гарадзішча старажытнага Гомеля (пасад і акольны горад). Участак культурна-гістарычнага пласта перыяду ранняга сярэднявечча – сярэднявечча	X–XVII стагоддзі	гарадскі парк. Межы: з усходу правы бераг р. Сож ад Кіеўскага спуску да бальніцы; з поўдня па мяжы парку, па вул. Пралетарскай да Кагальнага рова, да праезду паміж Палацам спорту і будынкам аблвыканкома праз пр. Леніна за будынкам абласнога драматычнага тэатра і далей па Кіеўскаму спуску да р. Сож	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	Камсамольскі сквер	3
Будынак кінатэатра імя М.І.Калініна	пачатак XX стагоддзя	вул. Камунараў, 4	3
Будынак	1950-я гады	вул. Камунараў, 5	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Камунараў, 7	3
Забудова вул. Кірава	канец XIX – 50-я гады XX стагоддзя	вул. Кірава, 17, 22, 23, 24 (Жаркоўскага, 14), 26 (Жаркоўскага, 11) 28, 29, 31, 32 (к.1, 2), 33, 42, 49, 57	3
Забудова вул. Кірава	XIX–XX стагоддзі	вул. Кірава, 1, 3, 9, 12	3
Будынак	XX стагоддзе	вул. Кірава, 16	3
Будынак	XX стагоддзе	вул. Кірава, 18	3
Будынікі	1936 год	вул. Кірава 19/12, 20/14 (вул. Першамайская)	3
Будынак (дом спецыялістаў)	1932 год	вул. Кірава, 35 (на скрыжаванні з вул. Камсамольскай)	3
Будынак былога тэхнічнага вучылішча	пачатак XX стагоддзя	вул. Кісялёва, 2	3
Забудова пр. Леніна	канец XIX – пачатак XX стагоддзя (1940-я – 1950-я гады)	пр. Леніна, 12, 14, 16, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 45, 47, 63, вул. Першамайская, 25 і пр. Леніна	3
Помнік У.І.Леніну	1958 год	пл. Леніна	3
Бюст П.В.Сухога	1977 год	пр. Леніна	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	пр. Леніна, 31	3
Будынак «Дом Камуны»	1929–1931 гады	пр. Леніна, 51	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Першамайская, 2	3
Забудова вул. Пралетарскай	пачатак XIX стагоддзя	вул. Пралетарская, 5, 9, 16, 17, 19, 21, 22, 23а, 31, 47	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Пралетарская, 6	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Пралетарская, 8	3
Будынак	XIX стагоддзе	вул. Пралетарская, 33	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	пл. Працы, у скверы	3
Будынак чыгуначнага вакзала	XIX стагоддзе	пл. Прывакзальная, 3	3
Палац культуры чыгуначнікаў	1930 год	пл. Прывакзальная, 4	2
Забудова вул. Пушкіна	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Пушкіна, 5, 7, 11, 14, 18, 22, 24	3
Будынак	1927 год	вул. Пушкіна, 26	3
Будынак	1924–1926 гады	зав. Пушкіна, 3	3
Будынак	1924–1926 гады	зав. Пушкіна, 5	3
Бюст А.А.Грамькі	1983 год	вул. Савецкая	3
Забудова вул. Савецкай	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Савецкая, 1, 4, 8, 10, 12, 17/14	3
Забудова вул. Савецкай	1930–1950-я гады	вул. Савецкая, 2, 3, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 36, 38, 41, 58	3
Будынак	XX стагоддзе	вул. Савецкая, 22	3
Будынак	XX стагоддзе	вул. Савецкая, 24	3
Будынак	1818 год	вул. Савецкая, 39	2
Будынак (тып гарадскога асабняка)	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Савецкая, 50	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	вул. Савецкая, у скверы	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Садовая, 8	3
Бюст П.Я.Галавачова	1975 год	вул. Севастопальская, на тэрыторыі прафесійна-тэхнічнага вучылішча № 56	3
Брацкая магіла	1943 год	вул. Тралейбусная	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Працоўная, 7	3
Комплекс будынкаў	1982 год	вул. Фядзюнінскага, 17	3
Фрагменты былога сядзібна-паркавага комплексу (былы фальварак Багуслаўскага)	сярэдня XIX – XX стагоддзе	пас. Прудок, вул. Будзённаўская, 17	3
Акцябрскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	в. Дзёрбін	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Любань	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Пратасы	3
Брама	XIX стагоддзе	в. Харомцы	3
Фрагменты парку	XIX стагоддзе	в. Харомцы	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Чорныя Брады, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, у лесе, урочышча Курганне	3
Брагінскі раён			
Брацкая магіла	1941–1943 гады	г.п. Брагін, вул. Савецкая	3
Гарадзішча старажытнага Брагіна перыяду ранняга сярэднявечча	XII–XIII стагоддзі	г.п. Брагін у цэнтры пасёлка, на правым беразе р. Брагінка, пры ўпадзенні ў яе безыменнага ручая	3
Бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	VI–II стагоддзі да н.э.	в. Асарэвічы, каля гарадзішча, на схіле ўзвышша	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Асарэвічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII–IV стагоддзі да н.э.	в. Асарэвічы, 3 км ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Галкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – XVI стагоддзе н.э.	в. Гарадзішча, у цэнтры вёскі, каля моста цераз р. Брагінка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Гдзень, урочышча Гарадок	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Калыбань, 4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Баб'е	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Каманоў, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	г.п. Камарын, вул. Леніна, у скверы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Капоранка, 5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Востраў	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Кулажын, 1 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Макрэц, 1 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Мікулічы, 0,3 км на захад ад вёскі, за садам	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Пасудава, 2 км на поўнач ад вёскі, урочышча Куркова	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Піркі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Савічы, 1 км на ўсход ад вёскі, урочышча Салавіца	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Старая Ёлча, урочышча Гарадок, за калгасным садам	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Хракавічы, 5 км на захад ад вёскі, урочышча Хістына	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Чыкалавічы, 5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Высокае	3
Буда-Кашалёўскі раён			
Магіла ахвяр фашызму	1941 год	г. Буда-Кашалёва	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Буда-Кашалёва, вул. Леніна, у скверы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Буда-Кашалёва, вул. Леніна, у скверы	3
Бюст П.Я.Галавачова	1951 год	г. Буда-Кашалёва, вул. Леніна	3
Курганныя група перыяду сярэднявечча	–	в. Андрэеўка, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Губічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дуравічы, 3 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Чыстыя Лужы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дубраўка, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, каля могiлак	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Забаб'е	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Калініна	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Недайка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Патапаўка, на могiлках	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Патапаўка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Рагiнь	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Рудзянец	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Слабада Люшаўская	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Струкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	II–XIII стагоддзі	г.п. Уваравічы, 1 км на ўсход ад пасёлка	3
Брацкая магіла	1943 год	г.п. Уваравічы	3
Магіла ахвяр фашызму	1941 год	г.п. Уваравічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Чырвоны Курган, 1,5 км на паўночны захад ад пасёлка, па баках дарогі ў в. Патапаўка	3
Веткаўскі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г. Ветка, вул. Савецкая	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	г. Ветка, 3 км на поўнач ад горада, на беразе р. Сож, урочышча Цялячае	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Бесядзь	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Барталамееўка	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V–VIII стагоддзі н.э.	в. Вялікія Нямкі, 1 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Царковішча, на правым беразе р. Бесядзь	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	пас. Гарадок, 1 км на паўднёвы ўсход ад пасёлка, урочышча Баяршчына	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Данілавічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	II–XIII стагоддзі	в. Жалезнікі, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі, на высокім правым беразе р. Бесядзь	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Жалезнікі, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі, каля могілак	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Навасёлкі, на паўднёвай ускраіне вёскі, на сядзібе Касьянавых	3
Брацкая магіла (211 воінаў Савецкай Арміі)	1943 год	в. Навасёлкі	3
Брацкая магіла (697 воінаў Савецкай Арміі)	1943 год	в. Навасёлкі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Неглюбка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Новаіванаўка, 2 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Бесядзь	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Новыя Грамыкі, 1 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе р. Бесядзь, урочышча Гарадок	3
Стаянка перыяду мезаліту	6–5 тысячагоддзі да н.э.	в. Новыя Грамыкі, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Аўрамаў Бугор	3
Паселішча перыяду неаліту, бронза-вага і ранняга жалезнага веку	III–V стагоддзі н.э.	пас. Пралетарскі, 0,3–0,4 км на поўдзень ад малочнатаварнай фермы	3
Паселішча	3-е тысячагоддзе да н.э.	пас. Пралетарскі, урочышча Курган, 1 км ад малочна-таварнай фермы	3
Грунтавы могільнік перыяду бронзавага веку	–	пас. Пралетарскі, урочышча Курган, 1 км ад малочна-таварнай фермы	3
Паселішча перыяду неаліту, бронзавага веку	першая чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Прысно, 0,2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Прысно	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Прысно, на паўночнай ускраіне вёскі, злева ад дарогі ў пас. Аднаполле, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Радуга, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Радуга	3
Паселішча перыяду неаліту, бронзавага веку	першая чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э., XIII–XIV стагоддзі	в. Рудня-Шлягіна, урочышча Чачураўка, 1,5–2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Паселішча перыяду неаліту, ранняга жалезнага веку	–	в. Рудня-Шлягіна, урочышча Стрэліца, 1,5–1,7 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Свяцілавічы, 150 м ад моста праз р. Бесядзь, уніз па цячэнню, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла (95 салдат і 1 партызан)	1941–1944 гады	в. Свяцілавічы	3
Брацкая магіла (17 партызан)	1918 год	в. Свяцілавічы	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Сівінка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Старое Сяло, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Старое Сяло	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Старыя Грамыкі, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Кургане	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Тарасаўка	3
Комплекс былой сядзібы: палац	XIX стагоддзе	в. Хальч	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
гаспадарчыя пабудовы			
парк			
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Хальч, на паўночнай ускраіне вёскі, на правым беразе р. Сож, урочышча Панскі Двор, філіял Гомельскага абласнога краязнаўчага музея	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э., VI–VIII стагоддзі	в. Хальч, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Зыбень	3
Паселішча	сярэзіна – трэцяя чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э., XII стагоддзе	в. Хальч, урочышча Чырвоная Гара	3
Паселішча	трэцяя чвэрць 1-га тысячагоддзя	в. Хальч, урочышча Зыбень, 0,1–0,8 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла (363 салдаты)	1943 год	в. Хальч	3
Брацкая магіла (340 салдат)	1943 год	в. Хальч	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Хізы, 1,2 км на захад ад вёскі, урочышча Дзеднае	3
Паселішча	XI–XII стагоддзі	в. Хізы, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Хізы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	пас. Чамярня, 0,4 км на поўнач ад пасёлка, урочышча Каменная Гара, на могілках	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Чамярня, у полі, на поўдзень і паўднёвы захад ад гарадзішча, справа ад дарогі Свяцілавічы–Вялікія Нямки	3
Паселішча перыяду каменнага веку	X–XII стагоддзі	пас. Чамярня, 0,5 км на поўнач ад пасёлка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Шарсцін, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Шарсцін, 2,5 км на ўсход ад в. Прысна, урочышча Барок ці Хомкін Рог	3
Паселішча	першая палова 1-га тысячагоддзя н.э., XII–XIII стагоддзі	в. Шарсцін, урочышча Барок, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі	3
Паселішча	першая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Шарсцін, 0,3 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла (588 воінаў Савецкай Арміі)	1943 год	в. Шарсцін	3
Брацкая магіла (388 воінаў Савецкай Арміі)	1943 год	в. Шарсцін	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Старое Сяло, урочышча Гарадок	3
Гомельскі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Аздзелін, 2 км на захад ад вёскі, на правым беразе р. Уза	3
Брацкая магіла	1943 год	пас. Будзілка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Васілева, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Царква Раства Багародзіцы	1881 год	в. Глыбоцкае	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Глыбоцкае	3
Парк, курган	XIX стагоддзе	в. Грабаўка	3
Брацкая магіла	1943 год	пас. Калініна	3
Сядзібны дом з паркам	XIX стагоддзе	в. Каранеўка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Ільч, 5 км на поўнач ад пасёлка, урочышча Баравое, каля прафілакторыя	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Краснае	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Маркавічы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Новыя Цярэшкавічы, 0,8 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Церуха	3
Брацкая магіла	1943 год	пас. Пабеда	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Пакалюбічы	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Пракопаўка	3
Курганны могільнік перыяду бронзавага веку	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Прыбар, 2,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Міліцкае	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пясочная Буда	3
Стаянка перыяду мезаліту, бронзавага веку	6–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Раманавічы, 0,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Барок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Рудня-Марымонава, 0,5 км на захад ад вёскі, на высокім беразе старыцы Дняпра, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Рудня-Марымонава	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Улукаўе	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Церуха	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Чарацянка, 2 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Мошкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Чонкі, 1 км на ўсход ад прафілаторыя «Гомсельмаш», у лесе, каля дачнага пасёлка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Чонкі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Шарпілаўка	3
Добрушскі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г. Добруш, вул. Гагарына	3
Брацкая магіла	1918 год	г. Добруш, вул. Лазо	3
Комплекс будынкаў папяровай фабрыкі	1870 год	г. Добруш, пр. Луначарскага, 8	2
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	г. Добруш, 3 км ад горада, урочышча Літвецкае (Змееў Курган)	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Добруш, пр. Луначарскага, у парку	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Добруш, вул. Чырвонаармейская	3
Брацкая магіла (222 воіны Савецкай Арміі)	1941–1944 гады	г. Добруш, на могілках	3
Брацкая магіла (48 воінаў Савецкай Арміі і партызан)	1941–1944 гады	г. Добруш, на могілках	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Агародня-Гомельская	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Ачэса-Рудня	3
Брацкія магілы	1943 год	в. Васільеўка	3
Курганны могільнік	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Вылева, 3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вылева, 3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Часнакова Балота	3
Паселішча	другая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Гардуны, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Гардуны	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дзям’янкі, 3,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Дубраўка	3
Фрагменты былой сядзібы: сядзібны дом парк цагляны мосцік	XIX стагоддзе	в. Дзям’янкі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Дзям’янкі	3
Стаянка-1 перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дубовы Лог, 3 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Высокая Грыва	3
Стаянка-2 перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дубовы Лог, 3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Мішурова Грыва	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка-3 перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дубовы Лог, 4 км на паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Іпучь, урочышча Цітаў Бугор	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Дубраўка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Жгунская Буда	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Жгунь	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Івакі, 0,8 км ад в. Гардуны, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Івакі, 0,7 км на захад ад вёскі, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Карма	3
Брацкая магіла	1941–1943 гады	в. Кругавец-Калініна	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Кузьмінічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Леніна, 4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Харашанка, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Леніна	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Мар'іна	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Мікалаеўка	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Насовічы, 1,5–2 км на захад ад вёскі, на правым беразе р. Уць	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Насовічы, у скверы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Новы Крупец, у цэнтры вёскі, на беразе р. Крупка, урочышча Востраў, справа ад моста	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	пас. Падгор'е, 1 км на ўсход ад пасёлка, урочышча Гарадок	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	пас. Падгор'е, 0,5 км на поўдзень ад пасёлка, на правым беразе старыцы р. Іпучь, урочышча Падлужжа	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Перарост	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Стары Крупец	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Усохская Буда	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Харошаўка	3
Брацкая магіла	1943 год	г.п. Церахоўка, у скверы	3
Жлобінскі раён			
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Адраджэнне, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі, у полі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Адраджэнне	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Адрубы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок, на левым беразе р. Бярэзіна	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Акцябр	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Антонаўка	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Бабоўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Васілевічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Верхняя Алба, паміж в. Верхняя Алба і пас. Сасновы, за могілкамі, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Верхняя Алба	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Гарадок, 0,25 км на поўнач ад вёскі, урочышча Тарэлка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Гарбачоўка, 0,15 км на ўсход ад вёскі, урочышча Курган	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Гелін	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Дабрагошча, 7 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дабрагошча	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Даліна, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, уздоўж высакавольтаўнай лініі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дзяніскавічы, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі, у полі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Кароткавічы, 4 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадзец, у лесе	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Кабанаўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Кабылаўка, на заходняй ускраіне вёскі, на правым беразе рэчкі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Кароткавічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Колас, на паўднёвай ускраіне пасёлка, паміж чыгункай Жлобін–Гомель і могілкамі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Курганне, на паўднёвай ускраіне вёскі, уздоўж р. Дабасна	3
Брацкая магіла	1944 год	пас. Лукі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лясань, 2 км на захад ад вёскі, у лесе	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Майскае	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Мормаль	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Новыя Маркавічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Папаратнае	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Праскурні, на беразе воз. Гарадное, 3 км на захад ад в. Акцябр	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пірэвічы	3
Паселішча перыяду ранняга сярэднявечча	апошняя чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Салонае, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Мох	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Салтанаўка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Скепня	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Старая Рудня	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 2-е тысячагоддзе н.э.	г.п. Стрэшын, у пасёлку, на правым беразе р. Днепр, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Стрэшын	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Чорная Вірня, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Мышалоўка, на левым беразе р. Ржаўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Чырвоная Горка, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Днепр, 0,5 км на поўнач ад гарадзішча	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Чырвоная Горка, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Комплекс былой сядзібы: сядзібны дом. Дэкаратыўнае аздабленне інтэр'ера агароджа з брамай гаспадарчыя пабудовы парк	1890–1893 гады	в. Чырвоны Бераг	2
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Чырвоны Бераг, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, справа ад дарогі з в. Цагельня, у полі	3
Паселішча перыяду бронзавага веку і ранняга сярэднявечча	–	в. Чырвонабярэжская Слабодка, 0,4–0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Чэцверня, 3 км на захад ад вёскі, на беразе воз. Вялікае	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чэцверня	3
Паселішча	першая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Шыхаў, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Эрд, 0,25 км на захад ад вёскі, урочышча Курганне	3
Жыткавіцкі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Жыткавічы, вул. К.Маркса, у скверы	3
Помнік М.Марозу	1981 год	г.п. Жыткавічы, вул. Сацыялістычная	3
Стаянка, селішча перыяду бронзавага і ранняга жалезнага веку	2-е тысячагоддзе да н.э., V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Азяраны, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Загорчын	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Азяраны	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–II стагоддзі да н.э.	в. Бечы, 1 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Сцвіга, урочышча Гарадзец	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Боркі, 8 км на паўночны захад ад вёскі	3
Селішча, бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	III стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Буразь, 1–1,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Казаргаць	3
Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – пачатак 2-га тысячагоддзя н.э.	в. Вароніна, на ўскраіне вёскі, на правым беразе старыцы р. Вароніна	3
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вароніна, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Селішча-3 перыяду ранняга жалезнага веку	III стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вароніна, 0,3 км на поўнач ад кароўніка, на беразе р. Вароніна	3
Бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	II стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Вароніна, у цэнтры вёскі	3
Паселішча перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча	–	в. Верасніца, 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Запясочча, 0,5 км на поўнач ад вёскі, на беразе старыцы р. Прыпяць	3
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Запясочча, 1–1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Аржышча	3
Паселішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Знаменка, ва ўрочышчы Востраў, 0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Стаянка, селішча-1 перыяду неаліту, ранняга сярэднявечча	4-е тысячагоддзе да н.э., XIII стагоддзе н.э.	в. Знаменка, 1–1,5 км на захад ад вёскі, урочышча Гарадзец	3
Стаянка, селішча-2 перыяду неаліту, бронзавага і ранняга жалезнага веку	4-е тысячагоддзе да н.э., V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Знаменка, 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Крэмнае, на ўскраіне вёскі	3
Бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Пагост, 0,2 км на поўнач ад могілак, на правым беразе р. Прыпяць	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Перароў, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Свінуха	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Рычоў, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Старажоўцы, 2 км на захад ад вёскі, на правым беразе р. Сцвіга	3
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Старажоўцы, 0,5 км ад моста праз р. Сцвіга, на правым беразе	3
Селішча-1	1-е тысячагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Сямурадцы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Барочак	3
Селішча-2 і бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Сямурадцы, 1,5 км на поўдзень ад вёскі, на ўзвышшы, урочышча Ляхавіца	3
Паселішча перыяду неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў, ранняга сярэднявечча	–	в. Сямурадцы, ва ўрочышчы Барочак	3
Паселішча перыяду жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	–	в. Сямурадцы, ва ўрочышчы Вялікая Ляхавіца	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Паселішча і грунты могільнік перыяду ранняга жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Сямурадцы, ва ўрочышчы Малая Ляхавіца, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча старажытнага Турава перыяду ранняга сярэднявечча	X – XIII стагоддзі	г.п. Тураў, на паўночна-заходняй ускраіне пасёлка, на мысе, пры ўпадзенні р. Язда ў р. Струмень	3
Акольны горад – пасад летапіснага Турава	–	г.п. Тураў	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Тураў, вул. Ленінская	3
Паселішча перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў	–	в. Хільчыцы, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Паселішча перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча	–	в. Чэрнічы, 0,6 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Калінкавіцкі раён			
Брацкія могілкі	1943–1944 гады	г. Калінкавічы, вул. Куйбышава	3
Брацкая магіла (327 салдат і 1 партызан)	1943–1944 гады	г. Калінкавічы, вул. Савецкая	3
Брацкая магіла (190 салдат і Герой Савецкага Саюза А.Д.Данілаў)	1944 год	г. Калінкавічы, вул. Савецкая	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Азарычы, вул. Самсонавай	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Азарычы, вул. Бабруйская	3
Мемарыяльны комплекс вязням Азарыцкага лагера смерці	1944 год	г.п. Азарычы, каля шашы Азарычы–Акцябрскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Аляксандраўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Аляксандраўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Буда	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Бярозаўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Варатын	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Вялікія Аўцюкі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Гарбовічы	3
Будынак школы	XIX стагоддзе	в. Даманавічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Даманавічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Казловічы, на паўднёвы ўсход ад вёскі, сярод балота, урочышча Акоп	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Казловічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Каплічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Кротаў, 6 км на паўночны захад ад вёскі, каля грунтавай дарогі, урочышча Гарадок	3
Фрагменты былой сядзібы: сядзібны дом фрагменты парку	XVIII стагоддзе	в. Ліпава	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Ліпава	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Ляскі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Малыя Аўцюкі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Міроненкі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Міхайлаўскае	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Міхнавічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Навасёлкі, 3 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Мядзведка, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Навасёлкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Насавічы, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Прудок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Рудня-Антоніўская, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Ненач, урочышча Горбаўшчына	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Савічы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Слабодка, 1,7 км на паўднёвы захад ад вёскі, на ўзвышшы сярод поймы левабярэжжа р. Тур'я	3
Селішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Слабодка, 2 км на захад ад вёскі, урочышча Бярозаўскі Поплаў	3
Стаянка, селішча-3 перыяду неаліту, бронзавага і ранняга жалезнага веку	4–1-е тысячагоддзі н.э.	в. Слабодка, 3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе р. Тур'я	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сышчыцы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Халоднікі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Хамічы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Хамічы	3
Стаянка-1	4-е тысячагоддзе да н.э., 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Шарэйкі, 0,5 км на поўнач ад вёскі, на паўночным беразе воз. Горкі	3
Стаянка-2	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Шарэйкі, 3 км на ўсход ад вёскі, на паўночным беразе воз. Крывуля	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Шычы	3
Комплекс былога калегіума езуітаў з тэрыторыяй у межах агароджы: касцёл кляштарныя будынкі агароджа з брамамі і вежамі	1710–1746 гады	в. Юравічы	2
Сляды старажытнага горада перыяду сярэднявечча	–	в. Юравічы, ва ўрочышчы Гарадок, на правабярэжнай тэрасе р. Прыпяць	3
Стаянка-1 перыяду верхняга палеаліту	25–10-е тысячагоддзі да н.э.	в. Юравічы, у цэнтры вёскі, каля скрыжавання дарог, на схіле берага р. Прыпяць	3
Стаянка-2 перыяду мезаліту	6–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Юравічы, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі, на пясчаным узгорку	3
Стаянка-3 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Юравічы, 1 км на захад, на паўднёва-заходнім беразе воз. Ліцвін, на супраць дамбы	3
Стаянка-4 перыяду неаліту, жалезнага веку	3-е тысячагоддзе да н.э., 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Юравічы, 1 км на захад ад вёскі, на заходнім беразе воз. Ліцвін, 0,2 км на поўнач ад стаянкі-3	3
Стаянка-5 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Юравічы, 1,5 км на захад ад вёскі, за лесам, на паўночна-ўсходнім беразе воз. Ліцвін, побач з піянерскім лагерам «Лясная казка»	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Юравічы	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Юшкі, 2 км на поўнач ад вёскі, сярод балота	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Юшкі, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Кармянскі раён			
Былы сядзібны комплекс Дорыа-Дзерналовічаў: сядзібны дом крухмальны завод млын гаспадарчыя пабудовы	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	г.п. Карма	3
Брацкая магіла	1919 год	г.п. Карма, вул. Ільющэнкаі, у скверы	3
Брацкая магіла	1943 год	г.п. Карма, на пл. Свабоды, у скверы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Акцяброва	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	пас. Вазнясенск, 0,3 км на поўдзень ад пасёлка, урочышча Курган, на правым беразе р. Вілянка	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Валынцы, 3,5 км на поўнач ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга феадалізму	X–XIII стагоддзі	в. Валынцы, 3,5 км на поўнач ад вёскі, 0,6 км на паўночны ўсход ад прыстані Прудок, на левым беразе р. Сож	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Валынцы	3
Паселішча, грунтавы могільнік	7-е тысячагоддзе да н.э., V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Воранаўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	X – XIII стагоддзі	в. Дубовіца, 0,3 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Горна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Залатаміно, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок, на правым беразе р. Аўсянка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Казімірова, 1 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі на в. Глінка Паштовая, на правым беразе р. Сож	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Каменка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Касальскі Прудок, 1 км на ўсход ад вёскі, на левым беразе ручая і р. Касьянка, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Курганне, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Курганне, 0,4 км на поўдзень ад вёскі, 0,3 км на паўночны ўсход ад могільніка-1	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Лужок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Луначарск, 0,6 км на ўсход ад вёскі, урочышча Скаварада, на мысе правага берага р. Сож	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Лядцы, 1,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Грэнск	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Новы Млын, 1,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Пакроўск, на паўночнай ускраіне вёскі, урочышча Курганне	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Стараград, 1 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі Карма – Ямнае	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Струкачоў	3
Стаянка-1 перыяду бронзавага веку	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Струмень, 1,5 км на захад ад вёскі, урочышча Лоша, на левым беразе р. Сож	3
Стаянка-2 перыяду бронзавага веку	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Струмень, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Сож, урочышча Біручыха	3
Стаянка-3 перыяду бронзавага веку	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Струмень, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Нараг, на левым беразе р. Сож	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Струмень	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Тарахаўка, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Хляўно, на могілках	3
Лельчыцкі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г.п. Лельчыцы, вул. Савецкая, у скверы	3
Магіла ахвяр фашызму	1941–1942 гады	г.п. Лельчыцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Астражанка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Буда-Сафіеўка	3
Брацкая магіла (34 воіны)	1944 год	в. Буйнавічы	3
Брацкая магіла (84 воіны)	1944 год	в. Буйнавічы	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Глушкавічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Грабяні, на заходняй ускраіне вёскі, каля могілак, урочышча Струбачы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дубніцкае, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Дубіна	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Замошша	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Мілашавічы, 1 км на ўсход ад вёскі, урочышча Сельская Ніўка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Осаў, 3 км на захад ад вёскі	3
Магіла ахвяр фашызму (261 чалавек)	1943 год	в. Тонеж, у цэнтры вёскі	3
Лоеўскі раён			
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	г.п. Лоеў	3
Былы купецкі дом	XIX стагоддзе	г.п. Лоеў, вул. Леніна, 6	3
Былы купецкі дом	XIX стагоддзе	г.п. Лоеў, вул. Леніна, 23	3
Брацкая магіла	1942 год	г.п. Лоеў, вул. Леніна	3
Паселішча перыяду сярэднявечча	–	г.п. Лоеў, 0,5–0,7 км ад паўночна-ўсходняй ускраіны пасёлка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Абакумы, 0,7 км на захад ад вёскі, урочышча Кардон	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Астравы, 3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Рудавец	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Бывалькі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Ваўкашанка, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Гарадок, 0,3 км на ўсход ад вёскі, каля клуба, на правым беразе р. Днепр	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–I стагоддзі да н.э.	в. Гарадок, 0,3 км на ўсход ад вёскі, за садам, на мысе правага берага р. Днепр, урочышча Гарадзец	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	I стагоддзе да н.э., X–XIII стагоддзі	в. Гарадок, 0,35 км на паўднёвы ўсход ад гарадзішча	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Дзяражычы	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Казярогі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Крупейкі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–I стагоддзі да н.э.	в. Ліпнякі, 1 км на захад ад вёскі, урочышча Гарадок, на берагах р. Брагінка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Лісуны, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Клецішча	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Малінаўка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Міхалёўка	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	VI–I стагоддзі да н.э.	в. Мохаў, 0,3 км на поўнач ад вёскі, урочышча Гарадок, на мысе правага берага р. Днепр	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VI–I стагоддзі да н.э.	в. Мохаў, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на мысе правага берага р. Днепр	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	II–I стагоддзі да н.э.	в. Мохаў, 50 м на захад ад гарадзішча-1, 40 м ад краю берага р. Днепр	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Мохаў, паміж вёскай і воз. Мохаўскае	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Мохаў, урочышча Шолахаў Кут, у пойме р. Днепр	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Новая Баршчоўка, 2 км на ўсход ад вёскі, урочышча Камітэт	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Новая Баршчоўка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Пярэдзелка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Рудня-Бурыцкая, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Рудня-Каменева, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Локаць	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Ручаёўка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Уборак	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Уборак	3
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Хаткі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Удалёўка, 2 км на ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Хамінка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Чаплін, 0,15 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Днепр	3
Бескурганны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	II–I стагоддзі да н.э.	в. Чаплін, каля гарадзішча, на невялікім узгорку	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–I стагоддзі да н.э., X–XIII стагоддзі	в. Чаплін, за валам, на захад ад гарадзішча	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Чаплін	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–II стагоддзі да н.э.	в. Шчытцы, 2 км на поўнач ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Сляды селішча і грунтавага могільніка перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Шчытцы, за валам гарадзішча	3
Мазырскі раён			
Гістарычны цэнтр г. Мазыра: будынкi і збудаванні, планіровачная структура, ландшафт і культурны пласт на тэрыторыі, абмежаванай з поўначы набярэжнай р. Прыпяць, з захаду – пл. Леніна і вул. Ленінская, з поўдня – ровам і зав. Фрунзе, з усходу – вул. Калініна	XII–XX стагоддзі	г. Мазыр	2
Гарадзішча старажытнага Мазыра	XII–XIII стагоддзі	г. Мазыр, 0,2 км на поўдзень ад цэнтра горада, урочышча Гара Камунараў, на беразе р. Прыпяць	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XI стагоддзі	г. Мазыр, у паўднёва-ўсходняй частцы горада, каля мэблевай фабрыкі, урочышча Кімбараўка	3
Стаянка-1 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	г. Мазыр, 1 км на поўнач ад горада	3
Стаянка-2 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	г. Мазыр, 1 км на паўднёвы ўсход ад горада	3
Брацкія могiлкі	1943–1944 гады	г. Мазыр, вул. Рыжкова	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Акулінка, на ўсходняй ускраіне вёскі, занята могiлкамі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Асавец	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Бабры	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Глініца, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на беразе воз. Святое	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Глініца, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, на беразе воз. Глінніцкае	3
Курганны могiльнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Дзёрбінка, 1,5 км на захад ад вёскі, урочышча Дубовіна	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Загорыны, 0,6 км на захад ад вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку	9–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Загорыны, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на першай надпойменнай тэрасе р. Прыпяць	3
Курганны могiльнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Лешня, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Стаянка-1 перыяду неаліту, бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Лубня, 0,5 км на захад ад вёскі, на тэрасе над воз. Хрысцінка	3
Стаянка-2 перыяду неаліту, бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Лубня, 3 км на паўночны ўсход ад вёскі, каля воз. Вялікае	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	–	в. Маісееўка, ва ўрочышчы Акапы (Буклееўка, Гардзінка)	3
Курганны могiльнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Скрыгалаў, 2 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Забуклявечча	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Скрыгалаў, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Слабада	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Слабада, 2 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Стрэльск	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Ясянец, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Ясянец, 1,3 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Нараўлянскі раён			
Будынак былога жылога дома	XIX стагоддзе	г. Нароўля, вул. Кастрычніцкая, 14	3
Палацава-паркавы ансамбль: палац фонтан гаспадарчыя і вытворчыя пабудовы альтанка парк	першая палова XIX стагоддзя	г. Нароўля, вул. Кастрычніцкая	2
Брацкая магіла	1943 год	г. Нароўля, вул. Кастрычніцкая	3
Стаянка перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	г. Нароўля, на паўднёва-ўсходняй ускраіне горада, на дзюнах	3
Стаянка перыяду мезаліту	9–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Белая Сарока, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Заракітнае, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Красноўка, 3 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Стаянка-1 перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку	9–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Цешкаў, 2 км на паўночны захад ад вёскі, на ўсходнім схіле пясчанага ўзгорку	3
Стаянка-2 перыяду мезаліту, неаліту	5–4-е тысячагоддзі да н.э.	в. Цешкаў, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Барысава Гара	3
Стаянка-3 перыяду неаліту, бронзавага веку	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Цешкаў, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Еўцава Гара	3
Петрыкаўскі раён			
Хата	XIX стагоддзе	г. Петрыкаў, вул. Камунальная, 44	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Петрыкаў	3
Помнік ахвярам фашызму	1990 год	г. Петрыкаў, вул. Камсамольская, на беразе р. Прыпяць	3
Магіла В. І. Талаша	1946 год	г. Петрыкаў, на могілках	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1944 год	в. Багрымавічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Баянава	3
Парк	XIX–XX стагоддзі	в. Брынёў	3
Брацкая магіла		в. Бяседкі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ванюжычы, 2,5 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкія могілкі	1944 год	в. Гарадзішча	3
Стаянка перыяду мезаліту і неаліту	9–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дарашэвічы, 0,3 км на захад ад вёскі, на другой надпойменнай тэрасе р. Прыпяць	3
Парк	канец XIX стагоддзя	в. Дарашэвічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дарашэвічы	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Ільч, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе р. Прыпяць	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Камаровічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Капцэвічы, 3,3 км на захад ад вёскі, урочышча Дзявочыя Магілы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лучыцы, 0,4 км на поўнач ад вёскі, на могілках, на правым беразе р. Пціч	3
Стаянка перыяду бронзавага веку і неаліту	4–3-е тысячагоддзе да н.э. – 2-е тысячагоддзе н.э.	в. Навасёлкі, 2 км на захад ад вёскі, да ўпадзення р. Бобрык у р. Прыпяць	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Навасёлкі, 1–1,5 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Навасёлкі, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Мемарыяльны комплекс «Загінуўшым і жывым»	1975 год	в. Навасёлкі	3
Брацкая магіла	1944 год	пас. Трэмя (каля рыбакаміната)	3
Брацкая магіла	1944 год	пас. Трэмя (у ваенным гарадку)	3
Брацкая магіла	1944 год	пас. Трэмя (у цэнтры пасёлка)	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Фаставічы, 3 км на захад ад вёскі, урочышча Крывуля	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Фаставічы, 4 км на захад ад вёскі, урочышча Курганнае Поле	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Хвойня, 5,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Цітавіцкае	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Хвойня, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча-3 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Хвойня, 2 км на ўсход ад вёскі, у лесе	3
Гарадзішча-4 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Хвойня, 5–6 км на поўнач ад вёскі, урочышча Малая Ніва	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Хуснае	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Церабаў	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Шастовічы, 2 км на паўночны захад ад вёскі, справа ад дарогі на в. Глініца	3
Рагачоўскі раён			
Гарадзішча старажытнага Рагачова	1-е тысячагоддзе да н.э. – пачатак 2-га тысячагоддзя н.э.	г. Рагачоў, на паўднёвай ускраіне горада, урочышча Замкавая Гара	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Рагачоў, вул. Леніна, 34	3
Вайсковыя могількі	1941–1944 гады	г. Рагачоў, вул. Леніна, у Піянерскім парку	3
Курганная група	–	г. Рагачоў, на ўсходнім беразе воз. Камарын	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	г. Рагачоў, 3 км ад горада, каля шашы Рагачоў–Доўск	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Азяраны, на паўночнай ускраіне вёскі, урочышча Каціна Гара	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Азяраны, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Азяраны, 1,5 км на поўнач ад вёскі, урочышча Свіны Стан	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Азяраны	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Балотня	3
Брацкія могількі	1943–1944 гады	в. Блізняцы	3
Брацкія могількі	1941–1944 гады	в. Буда	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вялікая Крушынаўка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ветачка, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля могілак	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ветачка, 0,15 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вікоў	3
Паселішча перыяду старажытнай Русі	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Вішчын, урочышча Янкаў Рог	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Вішчын, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вішчын	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Гадзілавічы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Гадзілавічы, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Днепр	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Гута, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Дабравольшча, на левым беразе р. Бярэзіна, 2,5 км на захад ад в. Замен-Рыння	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Дварэц	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Доўск	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Забалацце	3
Парк	XIX стагоддзе	в. Забалацце	3
Паселішча перыяду каменнага веку	–	в. Залоззе, 3 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла (193 воіны Савецкай Арміі)	1941–1944 гады	в. Заполле	3
Брацкая магіла (302 воіны Савецкай Арміі)	1943–1944 гады	в. Заполле	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	2-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Збароў, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Збароў, 2,5–3 км на ўсход ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Каласы, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Паселішча перыяду бронзавага веку	трэцяя чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Каласы, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Каменка, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзе	в. Каменка, 1,4 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзе	в. Канава, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Парк	канец XVIII – пачатак XIX стагоддзя	в. Кісцяні	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Кісцяні, каля вёскі, урочышча Гарадок	3
Паселішча	1-е тысячагоддзе н.э. і эпоха старажытнай Русі	в. Кісцяні, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Кісцяні	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Курганне	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Лучын	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лучын, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Гарадзішча старажытнага Лучына	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Лучын, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лучын, у вёсцы, 50–70 м на поўнач ад гарадзішча-1	3
Стаянка-1 перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Лучын, 1,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Барок	3
Стаянка-2 перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Лучын, 2,5 км на ўсход ад вёскі	3
Стаянка-3 перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Лучын, на поўнач ад вёскі, урочышча Узвалле	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Мадора, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Мадора	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Новы Крывок, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Новыя Журавічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Побалава	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сержань	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Станькаў	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Стараселле, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Старое Сяло	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Турск	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Хамічы, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Хатоўня	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Хмялянец, 0,3 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ходасавічы, 3,5–4 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ходасавічы, 0,4–0,45 км на паўднёвы ўсход ад першай курганнай групы	3
Курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ходасавічы, 0,25–0,3 км на паўднёвы ўсход ад другой курганнай групы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Цагельня, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ціхінічы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Шапчыцы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Шапчыцы, 1,2 км на захад ад вёскі, урочышча Гарадок ці Кухцікава Гара	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Юдзічы, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Рэчыцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Рэчыца, вул. Вакзальная	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Рэчыца, вул. Сыдзько	3
Брацкая магіла	1919 год	г. Рэчыца, вул. Савецкая	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Рэчыца, вул. Савецкая, у парку	3
Брацкія могільнікі	1943–1944 гады	г. Рэчыца, вул. Савецкая, у скверы	3
Гарадзішча старажытнага горада	X–XIV стагоддзі	г. Рэчыца	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Азярышча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Акцябр, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 – 1944 гады	в. Бабічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Баршчоўка, 1,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Курганне	3
Стаянка перыяду мезаліту	7–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Берагавая Слабада, 0,2 км на захад ад вёскі, на беразе р. Днепр	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–I стагоддзі да н.э.	в. Борхаў, 3 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Будка-Шыбенка, 1,5 км на захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – пачатак 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Валадарск, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Валадарск, 1,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Усобіна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	г.п. Васілевічы, 2,5 км на паўднёвы захад ад пасёлка, урочышча Гарадок	3
Брацкія магілы	1943–1944 гады	г.п. Васілевічы, на могільках	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Вішнёўка	3
Брацкая магіла	1920 год	в. Воўчая Гара	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Вышамір	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Заспа, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад завода, урочышча Груды	3
Паселішча перыяду бронзавага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Гагалі, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1943 год	в. Ганчароўка	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Гарошкаў, на поўнач ад гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–I стагоддзі да н.э.	в. Гарошкаў, у цэнтры вёскі	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	VI–I стагоддзі да н.э.	в. Гарошкаў, 0,1–0,15 км на поўнач ад гарадзішча, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Горваль, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Горваль, на заходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Горваль, 0,3 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Горваль	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Гіроў, 4 км на поўнач ад вёскі, ва ўрочышчы Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII–II стагоддзі да н.э.	в. Глыбаў, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Глыбаў, на могілках	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Дземяхі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Дуброва, 4 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Жмураўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – X–XIII стагоддзі	в. Завужаль, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Заспа	3
Брацкія могілкі	1943 год	в. Зашчэб'е	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	VI–IX стагоддзі	в. Калочын, 0,5 км на поўнач ад вёскі, на беразе р. Днепр	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII–II стагоддзі да н.э.	в. Калочын, 0,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Паселішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	VI–IX стагоддзі	в. Калочын, 0,5 км на поўнач ад вёскі, побач з гарадзішчам	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Каравацічы, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Пагібла	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Каравацічы, 4 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Каравацічы, 1,5 км на захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Каравацічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Коззе, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Копань, 0,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Танькі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Левашы, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Левашы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–III стагоддзі да н.э.	в. Ліскі, 3 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ліскі, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Луначарск, 0,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1943 гады	в. Маладуша	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII–III стагоддзі да н.э.	в. Мілаград, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V–III стагоддзі да н.э.	в. Мілаград, на поўнач ад гарадзішча	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Пракісель	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Перасвятое	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Першамайск, 3 км на ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Першамайск, 2 км на ўсход ад вёскі, урочышча Шчыгуз	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Першамайск, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Пажары	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–I стагоддзі да н.э.	в. Рассвет, 4 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Гарадзінка	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Ровенская Слабада	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Сведскае	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Свірыдавічы	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Смагарын	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–II стагоддзі да н.э.	в. Стара-Краснае, 1,3 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Холмеч	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Храбры, 0,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Чорнае	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V–III стагоддзі да н.э.	в. Чорнае, 0,8 км на поўнач ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Чырвоны Мост, урочышча Гарадок	3
Светлагорскі раён			
Брацкая магіла	1943–1944 гады	г. Светлагорск, вул. Мірашнічэнкі	3
Брацкая магіла	1943 год	г. Светлагорск, на Прывакзальнай плошчы	3
Брацкая магіла	1943 год	г. Светлагорск, вул. Савецкая, у скверы	3
Брацкая магіла	1943 год	г. Светлагорск, вул. Савецкая, на Шацілкаўскіх могілках	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Асташкавічы	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Баравікі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Верхалессе, 1 км на поўнач ад вёскі, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Вялікі Бор	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Давыдаўка	3
Магіла ахвяр фашызму	1942 год	в. Давыдаўка, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Давыдкава, 3 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадзінка	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Дразня, 1,5 км на захад ад вёскі, урочышча Ліпава Бугор	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Дуброва	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Залле, 1,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, у лесе	3
Паселішча	XI–XIII стагоддзі	в. Здудзічы, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Здудзічы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Карані	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Коўчыцы-2, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Коўчыцы-2	3
Брацкая магіла партызан	1941–1943 гады	в. Коўчыцы-1	3
Стаянка перыяду мезаліту	8–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Краснаўка, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ліпнікі, 0,3 км на поўнач ад вёскі, у лесе	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Мармавічы	3
Ветраны млын	XIX стагоддзе	урочышча Ніколін	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Палессе	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	г.п. Парычы, у скверы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак былога жаночага вучылішча	1881 год	г.п. Парычы, вул. Камсамольская, 3	3
Былы дом лесапрамыслоўца	пачатак XX стагоддзя	г.п. Парычы, вул. Сацыялістычная, 2	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Печышчы	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Прудок, 1–1,2 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Расава	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Расава, 1,1 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	р. п. Сасновы Бор	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Селішча, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гайдуковічы	3
Гарадзішча	–	в. Скалка, 4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Паселішча перыяду сярэднявечча	першая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Скалка, урочышча Грэцкае	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Славань	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Славань, на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гумніца	3
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Хутар, на могілках	3
Магіла ахвяр фашызму	1943 год	в. Чкалава	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Чыркавічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Чыркавічы, урочышча Гуслішчы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чэрнін	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Язвін	3
Хойніцкі раён			
Брацкія могілкі	1943 год	г. Хойнікі, на могілках	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	г. Хойнікі, 2 км на поўнач ад горада, урочышча Гарадок	3
Стаянка перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Аравічы, 2 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Барысаўшчына, 2 км на поўдзень ад вёскі	3
Паселішча перыяду мезаліту, неаліту, жалезнага веку	–	в. Барысаўшчына, 0,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Веляцін, 6 км на поўнач ад вёскі, урочышча Рудавец	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Вялікі Бор, 1 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча-1 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Дубровіца, 4,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Крыкаў	3
Гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Дубровіца, 7 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Карэлаўка	3
Стаянка перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ломыш, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Навасёлкі, 4 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Небытаў, 6–7 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Осаў, 1 км на захад ад вёскі, урочышча Зацава	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Хвойнае, 2 км на ўсход ад вёскі, урочышча Ляды	3
Чачэрскі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г. Чачэрск, на Замкавай гары	3
Будынак былой вінакурні	канец XIX стагоддзя	г. Чачэрск, вул. Ульянава, 2	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
		вул. Карбышава, 7а, 24а	»
		вул. Кірава, 3, 5, 5а, 7, 9, 13, 31, 35, 37, 39, 4, 10, 12, 12а, 12б, 16, 18, 18а, 22, 26, 32, 34, 36, 38, 42	»
		вул. Леніна, 3, 13, 15, 17, 10, 12, 14, 18	»
		вул. Калючынская, 6, 7, 8, 10, 14, 14а	»
		вул. Карбышава, 7, 7а	»
		вул. 11 Ліпеня, 3, 10, 18	»
		вул. Малая Траецкая, 11, 13, 17, 21	»
		вул. К.Маркса, 5, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 20, 22, 30, 32, 34, 34а, 36, 38, 38а, 40, 42	»
		вул. 1 Мая, 2/1, 6, 10	»
		вул. Маладзёжная, 3, 4, 5, 7, 9	»
		вул. Маставая, 31, 37, 39, 40	»
		вул. Найдуса, 1, 7	»
		вул. Паўлоўскага, 3, 7, 9, 11, 15, 17, 21, 6, 8	»
		вул. Парыжскай камуны, 5, 5а	»
		вул. Свядлова, 2, 4, 4а, 6а, 6б, 8а, 10, 8, 22а	»
		вул. Савецкая, 6, 28, 1, 3, 5, 7, 13, 15, 15а, 17а, 17б, 17, 19, 21, 25, 27, 31	»
		вул. Сацыялістычная, 26, 30, 32, 38, 40, 44, 52, 54, 56а, 60, 62, 64, 15, 21, 23, 25, 33, 33а, 39	»
		вул. Студэнцкая, 3, 5, 8	»
		вул. Тэлеграфная, 3, 7, 8, 14, 16, 20	»
		вул. Тэльмана, 7а	»
		вул. Урыцкага, 5, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 8, 10, 12, 21, 23, 12, 14, 18, 18/1, 20, 22, 24, 26	»
Былы склад на Гарадніцы (лямус)	другая палова XVIII стагоддзя	вул. Дзяржынскага, 1а	2
Забудова вул. Замкавай, у тым ліку комплекс былога палаца XVIII стагоддзя (Храптовіча, Тызенгаўза, Мучынскага, Ляхніцкага), былы флігель каралеўскіх стайняў і пажарная каланча	XVIII стагоддзе, першая чвэрць – другая палова XIX стагоддзя, 1793 і 1902 гады	вул. Замкавая, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19	2
Брацкая магіла	1944 год	парк культуры і адпачынку імя Ж.-Э.Жылібера	3
Вайсковыя могілкі	1939–1945 гады	вул. Перамогі	3
Стаянка перыяду каменнага веку	10–2-е тысячагоддзі да н.э.	на месцы былой в. Пышкі, на паўднёва-ўсходняй ускраіне лесапарку	3
Стаянкі перыяду канца бронзавага веку – пачатку жалезнага веку	11–9-е тысячагоддзі да н.э.	Румлёва (лесапарк)	3
Былы дамініканскі манастыр: былая мужчынская гімназія былы манастырскі корпус	1735 год	вул. Савецкая, 6, 8	2
Дзве вадацяжныя вежы	XIX–XX стагоддзі	вул. Свядлова, 2	2
Былы музычны флігель («крывая афіцына»)	1760-я гады	пл. Тызенгаўза, 4	2
Былы дом лясной адміністрацыі	1760–1780 гады	пл. Тызенгаўза, 4б	2
Астравецкі раён			
Стаянка перыяду мезаліту	7–6-е тысячагоддзі да н.э.	в. Акартэлі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	канец 1-га тысячагоддзя да н.э.	в. Будраны, 0,7 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Архітэктурны ансамбль цэнтра в. Варняны:	1770 год, XVIII–XIX стагоддзі	в. Варняны	
Свята-Георгіеўскі касцёл	1767–1769 гады		

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
будынкi былых плябанi i дома аптэкара	1880, 1909, 1770 гады		
жылыя дамы з фрагментамi агароджы	канец XVIII стагоддзя		2
вежа			
былы млын			
парк	канец XIX стагоддзя		
месца палаца			
месца флігеляў			
Гарадзішча	XI–XIII стагоддзі	в. Гуры, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	XI–XIII стагоддзі	в. Ігнацова, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча	XI–XIII стагоддзі	в. Караняты, 1,8 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	1–2-е тысячагоддзі н.э.	в. Каценавічы, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	канец 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Лоша, 0,6 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганныя могільнікі	канец 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Малыя Свіранкі, 1,1 км на паўночны ўсход ад вёскі, 1,7 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	канец 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Мацкі, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча	XI–XIII стагоддзі	в. Нідзяны, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	канец 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Падкасцёлак, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	другая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Палушы, 0,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курган	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Перавознікі, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганныя могільнікі перыяду ранняга сярэднявечча	другая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Пільвіны, 1,3 км на поўдзень ад вёскі, 0,7 км на поўнач ад правага берага р. Вілія, 0,3 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Савішкі, 1,2 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча	XI–XIII стагоддзі	в. Сарочча, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	канец 1-га – пачатак 2-га тысячагоддзя н.э.	в. Сідарышкі, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	1-е тысячагоддзе н.э.	былая в. Ядабор, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Ашмянскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Ашмяны, вул. Савецкая, у парку	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XII–XIV, XV–XVIII стагоддзі	в. Гальшаны, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Помнік на магіле Анжэя Снядэцкага	1839 год	в. Гароднікі	2
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Дукелі	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Жодаўка	3
Магіла Ф.Багушэвіча	1900 год	в. Жупраны	3
Курганныя могільнікі перыяду сярэднявечча	XII–XIV стагоддзі	в. Клявіца, 0,5 км на поўнач ад вёскі, 5 км на паўночны захад ад вёскі, 0,2 км на поўдзень ад курганнага могільніка	3
Каменны могільнік	XVI–XVIII стагоддзі	в. Курганы, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	III–IV стагоддзі н.э.	в. Шчапановічы, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Бераставіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Вялікая Бераставіца, цэнтральная плошча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Вялікая Бераставіца, паўночная ўскраіна пасёлка	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду сярэднявечча – новага часу	XIV–XVIII стагоддзі	в. Алекшыцы, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Свяцілішча перыяду сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Верхаўляны, 150 м на паўднёвы захад ад вёскі	3
Каменны могільнік	XIV–XVI стагоддзі	в. Клепачы 10,2 км на поўдзень ад вёскі, 2,5 км на захад ад вёскі	3
Могільнік перыяду неаліту	другая палова 3-га тысячагоддзя да н.э.	в. Малыя Ёдкавічы, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі	3
Ваўкавыскі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	г. Ваўкавыск, на паўднёва-ўсходняй ускраіне горада	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	г. Ваўкавыск (замчышча)	3
Гарадзішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XI стагоддзі	г. Ваўкавыск, 0,5 км на ўсход ад гарадзішча Шведская Гара	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Ваўкавыск, вул. Жолудзева, у скверы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Ваўкавыск, вул. Мядзведзева	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XV–XVII стагоддзі	в. Араны, 1 км ад вёскі (гара Крутаўка)	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Замасцяны, на левым беразе р. Рось, паміж вёскай і ракой	3
Селішча	IV–V, XII–XIII стагоддзі	в. Глядневічы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Данілаўцы, 0,7 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XII стагоддзі	в. Данілаўцы, на заходняй ускраіне вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XV–XVII стагоддзі	в. Дыхнавічы, на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Ізабелін	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ізабелін	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XI стагоддзі	в. Кавалі, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Паселішчы, стаянкі, крэмнездабываючыя шахты, майстэрні перыяду каменнага, бронзавага і ранняга жалезнага вякоў	3–1-е тысячагоддзі да н.э.	г.п. Краснасельскі, на паўднёвы захад ад пасёлка	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XII стагоддзі	в. Лазы, 1,8 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Лазы, 0,7 км на поўнач ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XV–XVII стагоддзі	в. Мачуліна, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Мінеўшчына, 0,15 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XII–XIII, XVI–XVIII стагоддзі	в. Мсцібава, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XV–XVIII стагоддзі	в. Навасёлкі, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Падароск	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Падрось, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	–	г.п. Рось	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Тупічаны, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Каменны могільнік	XV–XVII стагоддзі	в. Хацькоўцы, на ўсходняй ускраіне вёскі, на беразе р. Свінарэка	3
Брацкая магіла	–	в. Шылавічы	3
Воранаўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Воранава, вул. Савецкая, у скверы	3
Могільнік	XIII – пачатак XV стагоддзя	в. Апонаўцы, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XV–XVI стагоддзі	в. Гарадзішча, у цэнтры вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Дварчаны, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XVI стагоддзі	в. Казляны, побач з вёскай	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча – новага часу	XV–XVII стагоддзі	в. Куклі, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча – пачатку новага часу	XV–XVII стагоддзі	в. Мантуны, каля вёскі	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	першая палова 1-га тысячагоддзя да н.э.	в. Нача, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Пашкавічы, 0,3 км на поўдзень ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Пузелі, 0,7 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Радунь, вул. Савецкая, у скверы	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XIV стагоддзі	в. Сабалюнцы, 0,2 км на захад ад вёскі	3
Могільнік	XII–XIII стагоддзі	в. Салапяцішкі, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Шлавеццы, побач з вёскай	3
Каменны могільнік	XIII–XV стагоддзі	в. Чыжаўск, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Гродзенскі раён			
Аўгустоўскі канал: водны шлях, які ўключае зарэгуліраваны ўчастак р. Чорная Ганча ад Дзяржаўнай граніцы з Рэспублікай Польшча да в. Сонічы (13 км), штучны ўчастак канала ад в. Сонічы да шлюза «Нямнова» (6,5 км)	1824–1839 гады, 1870–1890-я гады – пачатак XX стагоддзя, 2004–2006 гады	Гродзенскі раён. Тэрыторыя ў межах матэрыяльнай нерухомай гісторыка-культурнай каштоўнасці, устаноўленых праектам «Зоны охраны і режимы іх содержания историко-культурной ценности «Августовский канал»	0
гідравузел «Нямнова»: трохкамерны суднаходны шлюз, шлюз-рэгулятар (вадазборны шлюз) «Куркуль», дом наглядчыка пры гэтым шлюзе			
гідравузел «Дамброўка»: аднакамерны суднаходны шлюз, шлюз-рэгулятар, дом наглядчыка			
злучальны канал ад суднаходнага шлюза «Нямнова» да ўпадзення ў р. Нёман (2,4 км)			
гідравузел «Валкушык»: аднакамерны суднаходны шлюз, пагранічны шлюз-рэгулятар, рэшткі падмуркаў дома наглядчыка, сонечны гадзіннік			
гідравузел «Кужынец»: аднакамерны суднаходны шлюз, шлюз-рэгулятар			
Гарадзішча	XI–XVI стагоддзі	в. Адэльск, на паўднёвай ускраіне вёскі, бераг р. Адлянка	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Агароднікі, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Стаянкі перыяду каменнага веку	8–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Азёры, на ўсходняй ускраіне вёскі, 1 км на ўсход ад вёскі, на захад ад вёскі, 0,8–1 км на поўдзень ад стаянкі-3, на паўднёвы захад ад стаянкі-6, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Стаянка і селішча Александрова-1 перыяду неаліту, бронзавага веку, сярэднявечча	–	в. Александрова, 1 км на поўдзень ад вёскі, на надпоплаўнай тэрасе р. Нёман	3
Стаянка і селішча Александрова-2 перыяду неаліту, бронзавага веку, сярэднявечча	–	в. Александрова, 100 м на поўдзень ад стаянкі-1, на нізкай тэрасе р. Нёман	3
Стаянкі перыяду каменнага – бронзавага вякоў	2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Баля Сольная, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, у вёсцы	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	10–9-е тысячагоддзі да н.э.	пас. Берагавы, на заходняй ускраіне пасёлка, на паўночны захад ад стаянкі-1	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка і селішча Берагавы-1 перыяду фінальнага палеаліту	–	пас. Берагавы, 1 км на поўдзень ад пасёлка, на надпойменнай тэрасе з хвойнікамі	3
Стаянка і селішча Берагавы-2 перыяду фінальнага палеаліту	–	пас. Берагавы, насупраць верхняй ускраіны в. Жылічы, на надпойменнай тэрасе	3
Селішча перыяду канца жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	сярэдзіна – другая палова 1-га тысячагоддзя да н.э.	в. Беражаны, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Верцялішкі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Грандзічы	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Гожа, на правым беразе р. Гажанка, пры ўпадзенні яе ў р. Нёман	3
Стаянка перыяду каменнага веку	10–7-е тысячагоддзі да н.э.	в. Гожа, 500 м на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка Дарошавічы-1 перыяду бронзавага веку	–	в. Дарошавічы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, на надпойменнай тэрасе	3
Селішча Дарошавічы-2 перыяду сярэднявечча, новага часу	–	в. Дарошавічы, 200 м на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Стаянка Дарошавічы-3 перыяду фінальнага палеаліту	–	в. Дарошавічы, 0,4–0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Стаянка Дзекалавічы-1 перыяду каменнага веку	–	в. Дзекалавічы, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Нёман	3
Стаянка і селішча Дзекалавічы-2 перыяду каменнага веку, сярэднявечча	–	в. Дзекалавічы, 0,7 км на ўсход ад вёскі, на паўночным краі старыцы р. Свіслач	3
Сядзібна-паркавы комплекс «Панямунь»: палац парк гаспадарчыя пабудовы капліца	1771 год, сярэдзіна XIX стагоддзя	усходняя ўскраіна г. Гродна, правы бераг р. Нёман	2
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Жылічы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага веку	10–9-е тысячагоддзі да н.э.	в. Жылічы, 200 м ад паўднёва-ўсходняй ускраіны вёскі	3
Стаянка Жылічы-1 перыяду фінальнага палеаліту	–	в. Жылічы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, на выступе ніжняй тэрасы з хваёвым лесам	3
Стаянка Жылічы-2 перыяду фінальнага палеаліту, позняга мезаліту	–	в. Жылічы, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Стаянка Жылічы-3 перыяду каменнага веку	–	в. Жылічы, 200 м на поўдзень ад Жылічы-2	3
Стаянка Жылічы-4 перыяду каменнага веку	–	в. Жылічы, на мысе паміж левым берагам яра і поплавам р. Нёман	3
Стаянка Жылічы-5 перыяду каменнага веку	–	в. Жылічы, 300 м на паўднёвы ўсход ад вёскі, ніжэй вусця паўднёвага яра	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	10–9-е тысячагоддзі да н.э.	в. Запур'е	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Індура, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Індура	3
Стаянкі і крэмнапрацоўчая майстэрня перыяду каменнага веку	11–9-е тысячагоддзі да н.э.	в. Кавальцы, 0,7 км на поўдзень ад вёскі, 1 км на поўдзень ад вёскі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, насупраць вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Капцёўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Каробчыцы	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Каўпакі, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	10–9-е тысячагоддзі да н.э.	в. Кашэўнікі, паміж заходняй ускраінай вёскі і чыгункай	3
Селішча перыяду жалезнага веку – сярэднявечча	6–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Коматава, на паўднёвай ускраіне вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Каменны могільнік	XI–XIV стагоддзі	в. Коматава, 700 м на паўночны ўсход ад вёскі	
Стаянка і селішча Коматава-1 перыяду каменнага, бронзавага вякоў, сярэднявечча	–	в. Коматава, 1,2 км на поўнач ад вёскі, на паласе надпойменнай тэрасы	3
Стаянка і селішча Коматава-2 перыяду каменнага веку, сярэднявечча	–	в. Коматава, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Стаянка і селішча Коматава-3 перыяду каменнага веку, сярэднявечча	–	в. Коматава, 400 м на паўднёвы ўсход ад Коматава-1	3
Стаянка і селішча Коматава-4 перыяду бронзавага веку, позняя сярэднявечча	–	в. Коматава, насупраць усходняй часткі вёскі, перад рэчкай, на надпойменнай тэрасе р. Нёман	3
Сярэдневяковы хрысціянскі могільнік і стаянка Коматава-5 перыяду каменнага веку, сярэднявечча, новага часу	–	в. Коматава, насупраць верхняй ускраіны вёскі, на дзюне	3
Стаянка і селішча Коматава-6 перыяду каменнага, бронзавага вякоў, сярэднявечча, новага часу	–	в. Коматава, насупраць верхняй ускраіны вёскі, 60 м на поўдзень ад Коматава-5	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Кукалі, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага вякоў	10–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ліхачы, на лясной дарозе ў вёску	3
Стаянка перыяду каменнага веку	–	в. Мігава, 1,2 км на паўночны захад ад вёскі, 100 м на поўдзень ад стаянкі Александрова-2	3
Каменны могільнік	XV–XVII стагоддзі	в. Навумавічы, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Паселішча Нямнова-1 Мост перыяду каменнага і бронзавага вякоў	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Нямнова	3
Стаянка	XI – XIV стагоддзі	в. Пагараны, на ўсход ад вёскі	3
Царква Казанскай Маці Божай	1901 год	в. Парэчча	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Парэчча	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Прыгодзічы, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Майстэрня перыяду неаліту, бронзавага веку	–	в. Пужычы, 1,2 км на захад ад вёскі	3
Стаянка перыяду фінальнага палеаліту	–	в. Пужычы, 1 км уверх ад вусця р. Котра па правым беразе р. Нёман	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Путрышкі	3
Селішча перыяду жалезнага веку, сярэднявечча	апошнія стагоддзі 1-га тысячагоддзя да н.э.	в. Рыбніца, 4 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Сапоцкін, у парку	3
Брацкая магіла	1941 год	г.п. Сапоцкін, 6 км на захад ад пасёлка	3
Стаянка і селішча перыяду каменнага веку, сярэднявечча, новага часу	–	в. Селюкі, 0,3 км на паўднёвы захад ад ніжняй ускраіны вёскі	3
Селішча перыяду сярэднявечча, стаянка перыяду каменнага, бронзавага вякоў і сярэднявечча	–	в. Сіўкава, у вёсцы на беразе р. Нёман, паміж паўднёва-заходняй ускраінай вёскі і краем тэрасы р. Нёман	3
Стаянка і селішча перыяду каменнага веку, сярэднявечча	–	в. Сіўкава, паміж вёскай і ўзбярэжжам р. Нёман, на паласе надпойменнай тэрасы	3
Брацкая магіла	1942 год	г. Скідаль, усходняя ўскраіна вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Скідаль, у парку	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку – сярэднявечча, стаянка перыяду каменнага веку	10–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Славічы, на паўночнай ускраіне вёскі, уніз па цячэнню р. Нёман	3
Стаянка Славічы-1 перыяду фінальнага палеаліту	–	в. Славічы, на поўдзень за лініяй электраперадачы, на трох выступах надпойменнай тэрасы	3
Стаянка Славічы-2 перыяду каменнага веку	–	в. Славічы, насупраць верхняй ускраіны вёскі, на надпойменнай тэрасе	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і стаянкі перыяду каменнага, бронзавага вякоў і сярэднявечча	канец 1-га тысячагоддзя да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Солы, на тэрыторыі вёскі, 1 км на ўсход ад вёскі, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі, 0,4 км ад паўднёвай ускраіны вёскі, 50–60 м на ўсход ад стаянкі-3, на месцы стаянкі-5	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	10–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Старая Руда, на правым беразе р. Хамутоўка, на левым беразе р. Хамутоўка, побач са стаянкай-2, каля 250 м уніз ад стаянкі-3 па цячэнню ракі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сухая Даліна	3
Паселішча перыяду фінальнага палеаліту, бронзавага веку, сярэднявечча і новага часу	XV–XVII стагоддзі	в. Шчачынова, насупраць заходняй ускраіны вёскі	3
Дзятлаўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Дзятлава, вул. Міцкевіча, у парку	3
Курган	XI–XIII стагоддзі	в. Абелькавічы, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча, курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Агароднікі, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі, 250 м на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курган	XI–XIII стагоддзі	в. Войневічы, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Гезгалы, 1,7 км на паўночны захад ад вёскі	3
Паклонныя камяні	XI–XII стагоддзі	в. Горка, на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курган	X–XIII стагоддзі	в. Даўгялавічы, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча, селішча перыяду сярэднявечча	VI–VIII, XI–XIII, XV–XVI стагоддзі	в. Дзям’янаўцы, 1,5 км на захад ад вёскі, на заходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Дукрава, 2,5 км ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Жыхі, 1,4 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Фрагменты парку былой сядзібы	XIX стагоддзе	в. Жукоўшчына	3
Каменныя могільнікі перыяду сярэднявечча – пачатку новага часу	XIV–XVII стагоддзі	в. Зарой, ва ўрочышчы Доўбы, у вёсцы	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Колкі, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Казлоўшчына, вул. Леніна	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча – пачатку новага часу	XIV–XVII стагоддзі	в. Коруца-2, у вёсцы	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча – пачатку новага часу	XIV–XVII стагоддзі	в. Кузьмічы, у вёсцы	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	2-е – першая палова 1-га тысячагоддзя да н.э.	в. Латышы, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Маркавічы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Наваельня, у парку	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	6–5-е тысячагоддзі да н.э. – 4-е тысячагоддзе да н.э.	в. Нясілавічы, на паўночнай ускраіне вёскі, 1,5 км на захад ад вёскі, 0,2 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Пруд, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	6–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Саннікі, 0,3 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Стараельня, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад чыгуначнага моста	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Талявічы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Помнік ушанавання памяці загінуўшых землякоў	1941 год	в. Харашкі	3
Зэльвенскі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	г.п. Зэльва, 1,5 км на паўднёвы захад ад пасёлка	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	г.п. Зэльва, 1,2 км на паўночны захад ад пасёлка	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Зэльва	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Алексічы	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Алексічы	3
Селішчы перыяду ранняга жалезнага веку	VII стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Барукі, у цэнтры вёскі, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XIV–XVIII стагоддзі	в. Варонічы, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Дзеркачы, 0,7 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дзярэчын	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIV–XVII стагоддзі	в. Івашкавічы, у цэнтры вёскі	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XII–XV стагоддзі	в. Кашалі, 2 км на захад ад вёскі	3
Каменныя могільнікі перыяду сярэднявечча	XVI–XVIII, XIV–XVII стагоддзі	в. Клепачы, у цэнтры вёскі, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганныя могільнікі перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Клімовічы, у вёсцы, у цэнтры вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Мештавічы	3
Стаянка перыяду неаліту	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Навасёлкі, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Пустаборы, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Каменныя магілы перыяду сярэднявечча	XVI–XVIII стагоддзі	в. Пустаборы	3
Каменны могільнік, селішча перыяду сярэднявечча	XV–XVIII стагоддзі	в. Росцевічы, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Снежная, 0,8 км на ўсход ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XVI стагоддзі	в. Старое Сяло, 2 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Сынкавічы	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Шулякі, у цэнтры вёскі	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XVI стагоддзі	в. Шэйкі, 0,15 км на поўдзень ад вёскі	3
Іўеўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Іўе, на могілках	3
Стаянка перыяду мезаліту – неаліту	7–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Бакшты, 4 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Бакшты	3
Гарадзішча перыяду позняга сярэднявечча	XV–XVII стагоддзі	в. Геранёны, каля касцёла і парку культуры	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Дулькі	3
Сядзіба	1870-я гады	в. Жамыслаўль	3
Каменны могільнік перыяду новага часу	XV–XVIII стагоддзі	в. Кавалі, 0,4 км ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Кладзенка	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Крывічы, 3 км на захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Купровічы	3
Стаянка перыяду неаліту	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Мікалаева, 1 км на захад ад вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту	8–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Моруна, 0,3 км ад заходняй ускраіны вёскі, ва ўрочышчы Стрыйнава	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Новая Вергань, 3 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Сеньковічы	3
Гарадзішча	XI–XVI стагоддзі	в. Трабы, у вёсцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Трабы	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIII–XV стагоддзі	в. Чырвоная Горка, на мяжы Іўеўскага і Валожынскага раёнаў, у лесе	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Харытоны, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Юрацішкі	3
Карэліцкі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Карэлічы, вул. 8 Сакавіка	3
Каменны могільнік	XII–XIV стагоддзі	в. Альшаны	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку, селішча перыяду сярэднявечча	XVI–XVII стагоддзі	в. Беразавец, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Малыя Жуховічы	3
Комплекс Мікалаеўскага касцёла: касцёл брама з агароджай і званіцай будынак былых школы і шпітала	XVI–XVII стагоддзі	г.п. Мір	1
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Мір, вул. Чырвонаармейская	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Плужыны, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сіняўская Слабада	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XII–XIII стагоддзі	в. Сэгда, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Скрышава, 2 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	6–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ярэмчы, 0,5 км на ўсход ад вёскі, 0,3 км на поўнач ад вёскі	3
Лідскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Ліда, вул. Кірава, на тэрыторыі бальніцы	3
Будынак друкарні	канец XIX стагоддзя	г. Ліда, вул. Ленінская, 23	3
Будынак пошты	1930 год	г. Ліда, вул. Міцкевіча, 8	2
Комплекс будынкаў піваварнага завода	1874–1912 гады	г. Ліда, вул. Міцкевіча, 32	3
Будынак	1912 год	г. Ліда, вул. Фабрычная, 6	3
Селішча перыяду сярэднявечча	VI–VIII, XII–XIII стагоддзі	в. Белаграда	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Беліца	3
Бескуранны могільнік	XVI стагоддзе	в. Беневічы, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту – неаліту	7–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Бор, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага вякоў	10–7-е тысячагоддзі да н.э.	в. Бурносы, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Бярдоўка	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Бярозаўка	3
Стаянка	10–7-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ганчары, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку – сярэднявечча	1-е – пачатак 2-га тысячагоддзя н.э.	в. Гарняты, на паўднёвай ускраіне вёскі, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Гуды	3
Стаянка і крэмнеапрацоўчая майстэрня перыяду каменнага веку	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Даржы, 1 км на поўнач ад вёскі, каля паўночна-заходняга боку дзюны Боркава Гара	3
Стаянка-1, стаянка-2, каменны могільнік, селішча	10–7-е тысячагоддзі да н.э.	в. Збляны, 500 м на паўночны ўсход ад вёскі, 600 м на паўночны ўсход ад вёскі, каля дарогі Збляны–Беліца на правым беразе р. Нёман	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча, каменны могільнік	X–XI, XIII–XIV стагоддзі	в. Касоўшчына, 1,5 км на захад ад вёскі, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Фрагменты былой сядзібы	першая палова XIX стагоддзя	в. Малое Мажэйкава	3
Гарадзішча, селішча	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Мыто, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, побач з гарадзішчам	3
Гарадзішча, селішча	VI–X стагоддзі, другая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Ольжава, 1 км на поўдзень ад вёскі, 2 км на поўдзень ад гарадзішча	3
Селішча	канец 1-га тысячагоддзя да н.э.	в. Пескаўцы, каля заходняй ускраіны вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка-1, стаянка-2	5-е тысячагоддзе да н.э.	в. Пескаўцы, 0,4 км на захад ад вёскі, каля ўскраіны маладога лесу	3
Былая сядзіба	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Тарнова	3
Мастоўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Масты, вул. Савецкая	3
Каменны могільнік	XIV–XVI стагоддзі	в. Вострава, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Стаянка	3–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Выгода, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, 0,3 км на поўнач ад вёскі, 0,25 км на паўночны ўсход ад стаянкі-3	3
Гарадзішча, курганны могільнік	XI–XVI стагоддзі	в. Глядавічы, на паўднёвай ускраіне вёскі, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку, сярэднявечча	–	в. Глядавічы, 1 км на паўночны захад ад цэнтра вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Дубраўка	3
Стаянкі перыяду мезаліту	5-е тысячагоддзе да н.э.	в. Зальвяны, на мысе тэрасы р. Зальвянка, 800 м на захад ад былой вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	3-е тысячагоддзе да н.э.	хутар Канабаі, 0,8 км на паўночны захад ад хутара	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Малькавічы	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XI–XII стагоддзі	в. Маскалі, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Каменны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Навасёлкі, 0,7 км на захад ад вёскі	3
Стаянка і селішча перыяду каменнага і бронзавага вякоў, сярэднявечча	–	в. Навасёлкі, на паўднёвы ўсход ад верхняй ускраіны вёскі, на краі тэрасы р. Нёман	3
Гарадзішча	X–XIII стагоддзі	в. Навасёлкі, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Пацавічы, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча	XVI–XVIII стагоддзі	в. Пескі, 0,2 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Зэльвянка	3
Стаянка	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Пескі, 1 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Зэльвянка	3
Гарадзішча	X–XIII стагоддзі	в. Рыбакі, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Рыбакі, 0,7 км на захад ад паўднёвай ускраіны вёскі	3
Стаянка	4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Рыбакі, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Чарлёнка, ва ўрочышчы Глінішча	3
Навагрудскі раён			
Гара Міндоўга з тэрыторыяй, абмежаванай вуліцамі Мінскай, 1 Мая і пешаходным пераходам, які злучае вуліцы Мінскую і 1 Мая	XIII стагоддзе	г. Навагрудак	2
Будынак	1915 год	г. Навагрудак, вул. Гродзенская, 5	3
Будынак	1930 год	г. Навагрудак, вул. Гродзенская, 12	3
Будынак	1900 год	г. Навагрудак, вул. Замкавая, 1	3
Будынак	XVIII – другая палова XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Замкавая, 3	2
Будынак	сярэдзіна XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Замкавая, 7	3
Будынак	сярэдзіна XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Замкавая, 9	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Замкавая, 15	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Замкавая, 27	3
Брацкая магіла	1939 год	г. Навагрудак, вул. Камсамольская	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Навагрудак, вул. Камсамольская	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Фарны касцёл з надмагільным помнікам загінуўшым у бітве пад Хоцінам у 1621 годзе	пачатак XV стагоддзя – пачатак XVIII стагоддзя	г. Навагрудак, вул. 1 Мая, 17	1
Рэшткі замка	XIII–XVI стагоддзі	г. Навагрудак, вул. Малы Замак	1
Рэшткі каменнага млына	канец XVII стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Малы Замак, 22	2
Будынак	першая палова XIX стагоддзя, 1900 год	г. Навагрудак, пл. Леніна, 9	3
Будынак	першая палова XIX стагоддзя	г. Навагрудак, пл. Леніна, 10	3
Будынак	1870 год	г. Навагрудак, вул. Мінская, 1	3
Будынак былых гандлёвых радоў	1812 год	г. Навагрудак, вул. Мінская, 3	2
Будынак	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Мінская, 5	3
Будынак	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Міцкевіча, 6	3
Будынак	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Міцкевіча, 10	3
Будынак	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Міцкевіча, 19	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Паштовая, 3	3
Будынак	1930 год	г. Навагрудак, вул. Паштовая, 5	3
Будынак	1923 год	г. Навагрудак, вул. Паштовая, 6	3
Будынак	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Паштовая, 7	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	г. Навагрудак, вул. Паштовая, 9	3
Комплекс забудовы па вул. Савецкай	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Савецкая, 22, 24, 26, 30	3
Комплекс драўлянай забудовы па вул. Чырвонаармейскай	1930-я гады	г. Навагрудак, вул. Чырвонаармейская, 4, 6, 8	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча	XII–XIII стагоддзі	г. Навагрудак, ва ўрочышчы Батароўка	3
Курганныя могільнікі перыяду сярэднявечча	X–XI стагоддзі	в. Брацянка, 1 км на захад ад вёскі, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік, селішча	XII–XIII стагоддзі	в. Валеўка, 4 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянкі перыяду неаліту – бронзавага веку	–	в. Васілевічы, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі, 0,6 км на паўночны захад ад вёскі, 0,2 км на ўсход ад стаянкі-1	3
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага вякоў	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Гнесічы, 200 м ад правага берага р. Нёман	3
Курган	X–XIII стагоддзі	в. Дзяляцічы, 4 км на захад ад вёскі	3
Каменныя магілы, курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Каменка, 1,5 км на захад ад вёскі, ва ўрочышчы Гавейша, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курган	X–XIII стагоддзі	в. Кашалёва, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Мемарыяльны знак «Навагрудскі кацёл»	–	в. Куровічы	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча	X–XI стагоддзі	в. Ладзенікі, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага веку – ранняга сярэднявечча	X–XI стагоддзі	г.п. Любча, 1,5 км на паўночны ўсход ад пасёлка, на беразе р. Нёман	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Любча, пл. Салабуціна	3
Курган перыяду сярэднявечча	XI стагоддзе	в. Мольнічы, на заходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Панямонь, 1,3 км на захад ад вёскі	3
Стаянка	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Панямонь, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	XI–V стагоддзі да н.э.	в. Радагошча, 0,8 км на ўсход ад вёскі	3
Стаянкі перыяду мезаліту	7–3-е тысячагоддзі да н.э.	воз. Свіцязь, на паўночна-заходнім беразе возера	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Суляцічы, на левым беразе р. Валатоўка	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Сунчыцы, 0,3 км на паўночны ўсход ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік і селішча перыяду сярэднявечча	X–XI стагоддзі	в. Сялец, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Селішчы, курганныя могільнікі	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Чарэшля, ва ўрочышчы Замэчак, злева ад дарогі Чарэшля–Дзяляцічы, на ўсходнім беразе воз. Чарэшля, каля вёскі, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чарэшля	3
Свіслацкі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Свіслач, вул. 17 Верасня	3
Фрагменты былой сядзібы	XIX стагоддзе	в. Вердамічы	2
Каменныя магілы перыяду сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Вілейшы, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Каменныя могільнікі	XIV–XVI стагоддзі	в. Вялікая Свенціца, ва ўрочышчы Чырвоны Ган і Ровы	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	7–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Грыцкі, 0,7 км на паўночны ўсход ад вёскі, 0,2–0,3 км на паўночны захад ад вёскі, уздоўж усходняй ускраіны вёскі	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XII–XVII стагоддзі	в. Качкі, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Новы Двор	3
Камень-следавік перыяду бронзавага веку	–	г.п. Поразава, 1 км на паўднёвы захад ад пасёлка	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Поразава, вул.1 Мая, у скверы	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Поразава, на паўднёвы захад ад пасёлка	3
Стаянка	7–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ражкі, 2,2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Стаянка	7–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ранявічы, 300 м на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Бескурганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Сакольнікі, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Каменныя магілы	XIV–XVI стагоддзі	в. Студзенікі, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Ханявічы	3
Гарадзішча	X–XIII стагоддзі	в. Хрустава, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Каменны могільнік	XIV–XV стагоддзі	в. Ятвеск, 1,2 км на поўнач ад вёскі	3
Слонімскі раён			
Будынак чыгуначнага вакзала з вадацяжнай вежай	1922 год	г. Слонім, вул. Вакзальная, 11	3
Былы народны дом (руіны)	XIX стагоддзе	г. Слонім, вул. В.Крайняга, 18	3
Будынак банка	1905 год	г. Слонім, вул. В.Крайняга, 21	3
Комплекс былой сядзібы «Альберцін»: сядзібны дом два флігелі стайня брама парк	першая палова XIX стагоддзя	г. Слонім, вул. Калгасная, 8	2
Забудова пл. Леніна	другая палова XVIII – пачатак XX стагоддзя	г. Слонім, пл. Леніна, 1, 6, 7, 9, 11	2
Магіла генерала М.Лявіцкага	1831 год	г. Слонім, вул. Лумумбы	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Слонім, вул. Чырвонаармейская, 14	3
Гарадзішча, селішча	X–XIII, VI–VIII стагоддзі	г. Слонім, ва ўрочышчы Косаўскі тракт	3
Замчышча, гарадзішча, селішча	XI–XV стагоддзі	г. Слонім, урочышча Малева, былая в. Рышчыцы	3
Камень-следавік і культавыя крыніцы перыяду бронзавага веку	7–1-е тысячагоддзі да н.э.	г. Слонім, урочышча Стары Альберцін	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Азгінавічы, у вёсцы на беразе р. Була	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Азярніца, 0,2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Азярніца	3
Гарадзішча, селішча перыяду ранняга жалезнага веку і сярэднявечча	VI стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э., VI–VIII стагоддзі, X стагоддзе	в. Асабнякі, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, побач з гарадзішчам	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	VI–VIII, X–XII стагоддзі	в. Баравікі, на ўскраіне вёскі, у вярхоўі р. Барадоя	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Бярдовічы, 1 км на захад ад вёскі	3
Селішчы перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Васілевічы, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,8 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Васілевічы	3
Паселішча перыяду каменнага веку	6–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Ваўчуны, 200 м на поўнач ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	VI–VIII стагоддзі, X–XII стагоддзі	в. Вераб’евічы, у цэнтры вёскі	3
Каменныя магілы	XIV–XVIII стагоддзі	в. Вялікая Кракотка, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вялікая Кракотка	3
Гарадзішча, селішчы, стаянкі	канец 1-га тысячагоддзя да н.э. – пачаток н.э., II–V, VI–VIII стагоддзі, 6–4-е тысячагоддзі да н.э., 4–3-е тысячагоддзі да н.э.	в. Вялікія Шылавічы, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, побач з гарадзішчам, 2 км на паўночны захад ад вёскі, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,1 км ад правага берага р. Шчара, 0,2 км на поўдзень ад вёскі, ва ўрочышчы Ніўкі	3
Селішча	–	в. Глоўсевічы, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Былая сядзіба графа Пуслоўскага: драўляны двухпавярховы дом лядоўня вадакачка дом для служанкі	XIX стагоддзе	урочышча Гутка	3
Гарадзішча	1–2-е тысячагоддзі н.э.	в. Дзераўная, ва ўрочышчы Старажавая Гара	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Жыровічы	3
Гарадзішча	X–XIV стагоддзі	в. Збочна	3
Каменны могільнік	XV–XVII стагоддзі	в. Збочна	3
Селішча	VI–VIII стагоддзі	в. Забулле, у вёсцы, на правым беразе р. Була	3
Селішча перыяду жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	II–V, X–XII стагоддзі	в. Залессе, у вёсцы каля балота	3
Селішча	VI–VIII стагоддзі	в. Ісаевічы, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку	II–V стагоддзі	в. Кавалі, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Кавалі, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча	VI–VIII стагоддзі	в. Касцяні, у заходняй частцы вёскі	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Касцяні	3
Каменныя могільнікі	XV–XVI, XVII–XIX стагоддзі	в. Клепачы, 2,5 км на захад ад вёскі, 0,3 км на поўдзень ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Клепачы	3
Каменны могільнік	XVI–XVII стагоддзі	в. Куцейкі, каля могілак	3
Каменны могільнік	XVI–XVII стагоддзі	в. Лапухова, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча	II–V стагоддзі	в. Лапухова	3
Селішча	VI–VIII стагоддзі	в. Масілавічы, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	II–V, VI–VIII стагоддзі	в. Міжэвічы, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Міжэвічы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча перыяду сярэднявечча	VI–VIII стагоддзі	в. Мілашэвічы, на месцы былога маёнтка Бершаніны	3
Селішча перыяду каменнага і бронзавага вякоў	–	в. Міцькавічы, 0,4–0,5 км на паўднёвы захад ад калгасных пабудоў	3
Каменны могільнік перыяду сярэднявечча	XIII–XIV стагоддзі	в. Навасёлкі, 1 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	–	в. Нагуевічы, 4,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча, селішча, стаянка	I–XIII, I–XIII стагоддзі, другая палова 3-га – 2-е тысячагоддзе да н.э.	в. Ніз, 1 км на паўночны захад ад вёскі, побач з гарадзішчам, 0,6 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	XII–XVI стагоддзі	в. Новыя Орлавічы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча	XI–XVII стагоддзі	в. Орлавічы, 900 м на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку	першая палова 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Партызанаўка, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку	II–V стагоддзі	в. Парэчча, на паўднёвай ускраіне вёскі, побач з селішчам	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	VI–VIII стагоддзі	в. Пасінічы, каля могілак	
Селішча перыяду бронзавага веку, сярэднявечча	–	в. Пасінічы, каля могілак	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Паўлава, 0,4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Петралевічы 1-я	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Плаўскія	3
Паселішчы перыяду каменнага – бронзавага вякоў	–	в. Прырэчча, 0,2–0,4 км на поўдзень ад верхняй ускраіны вёскі, 2 км на поўдзень ад вёскі, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад верхняй ускраіны вёскі	3
Селішчы перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча	другая палова 1-га тысячагоддзя да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Рахавічы, 0,3 км на поўдзень ад вёскі, каля жывёлагадоўчай фермы	3
Каменныя магілы перыяду позняга сярэднявечча, паселішча перыяду каменнага, бронзавага вякоў	XIV–XVIII стагоддзі	в. Рудаўка, 1 км на паўночны захад ад вёскі, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішчы перыяду жалезнага веку, ранняга сярэднявечча, стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	VI–VIII стагоддзі, 3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Русакова, 0,5 км на поўнач ад вёскі, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Селішча перыяду сярэднявечча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Саленікі, на поўнач ад могілак	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сасноўка	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча	–	в. Сурынка, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сялявічы	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Сянькоўшчына, на левым беразе р. Бяроза, на заходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Сянькоўшчына	3
Гарадзішча ранняга сярэднявечча, селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча, стаянка перыяду неаліту	VI–VIII стагоддзі, другая палова 3-га тысячагоддзя да н.э.	в. Талькаўшчына, 1 км на ўсход ад вёскі, побач з гарадзішчам, на паўднёвай ускраіне вёскі, у паўночнай частцы вёскі	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Талькаўшчына	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча, селішча перыяду каменнага веку, стаянка перыяду каменнага веку	–	в. Ферадкі, 0,8 км на захад ад вёскі, на заходняй ускраіне вёскі, паміж вёскамі Ферадкі і Прырэчча	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э. – сярэднявечча	в. Чамяры, у цэнтры вёскі	3
Селішча, паселішча перыяду мезаліту, сярэднявечча	1-е тысячагоддзе н.э., 7–5-е тысячагоддзі да н.э.	в. Чапялева, 1,2 км на паўночны ўсход ад вёскі, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку, сярэднявечча, каменны могільнік	1–2-е тысячагоддзі н.э., XIV–XVI стагоддзі	в. Юхнавічы, на паўднёвай ускраіне вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2	VI – VIII стагоддзі	в. Ягнешчыцы, 1,5 км на ўсход ад вёскі, 0,3 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку, сярэднявечча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Ягнешчыцы, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,1 км на поўдзень ад вёскі	
Смаргонскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Смаргонь, вул. Савецкая	3
Брацкая магіла	1944 год	г. Смаргонь, вул. Танкістаў	3
Каменны могільнік перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Алешышкі	3
Курган перыяду жалезнага веку	V–VI стагоддзі	в. Андрэеўцы, на правым беразе р. Вілія	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	VI–VIII стагоддзі	в. Войстам, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку	IV–VIII стагоддзі	в. Войстам, прымыкае да гарадзішча з усходу, поўначы і поўдня	
Курган	–	в. Выгальяненты, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Каменны могільнік	XVI–XVII стагоддзі	в. Вялікая Мыса	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гарані, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Вадзяны млын	1871 год	в. Жодзішкі	3
Стаянка перыяду мезаліту	7–6-е тысячагоддзі да н.э.	в. Завозерцы, паміж цэнтрам вёскі і паўночна-ўсходнім берагам воз. Рыжае	3
Гарадзішчы перыяду позняга сярэднявечча – новага часу	XVI–XVII стагоддзі	в. Крэва, 2,5 км на поўнач ад ускраіны вёскі, на заходняй ускраіне вёскі	3
Фрагменты замка	XIV стагоддзе	в. Крэва	2
Курган	–	в. Медрыкі, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку, курганны могільнік	I–IV стагоддзі	в. Монтацішкі, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VIII стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Няфёды, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сінькі, 0,4 км на поўдзень ад усходняй ускраіны вёскі	3
Курганны могільнік перыяду сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Скірдзімы, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	VIII стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Суцькава, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Шчучынскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Шчучын, пл. Свабоды	3
Гарадзішча	–	в. Ашуркі, 2 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	VI–VIII стагоддзі	в. Берагоўцы, паміж вёскамі Берагоўцы і Марокі	3
Стаянкі перыяду каменнага веку	4-е тысячагоддзе да н.э., 3–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Бершты, у цэнтры вёскі, 0,5–0,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Ваўчкі, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Каменныя могільнікі	XIII–XIV, X–XV стагоддзі	в. Вензаўшчына, 0,1 км на захад ад вёскі, 80 м на паўднёвы захад ад вёскі	3
Каменныя могільнікі	XVI стагоддзе, XIV–XVII стагоддзі	в. Вераб'і, 0,3 км на поўнач ад вёскі, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Фрагменты комплексу былой сядзібы: парк	канец XVIII – пачатак XIX стагоддзя, 1787 год	в. Вялікае Мажэйкава	2
гаспадарчыя пабудовы			
флігель			
агароджа			
Гарадзішча перыяду позняга сярэднявечча	XIV–XVI стагоддзі	в. Галынка, 0,3 км на захад ад вёскі	3
Курган	–	в. Глебаўцы, 0,5 км на поўдзень ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Каменны могільнік	XVI стагоддзе	в. Даўбенкі	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XII–XIII стагоддзі	в. Дварчаны, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Комплекс былога палаца: палац флігель каменны млын кузня гаспадарчыя пабудовы парк	XVIII – пачатак XX стагоддзя	г.п. Жалудок, на правым беразе р. Грушка	2
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Жалудок, у скверы	3
Селішча	–	г.п. Жалудок, на правым беразе р. Жалудзінка	3
Гарадзішча	–	хутар Зубраўка, 0,2 км злева ад дарогі ў в. Сухары	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XI–XIV стагоддзі	в. Касцянева, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Каменны могільнік	XIV–XVI стагоддзі	в. Клешнякі	3
Камень-следавік	–	в. Красулёва	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча, курганныя могільнікі, каменны могільнік	X–XIII, XIV–XVI стагоддзі	в. Кульбачына, 0,8 км на захад ад вёскі, 0,2 км на поўнач ад вёскі, 0,3 км на поўдзень ад гарадзішча	3
Каменны могільнік	IV–VI стагоддзі	в. Красная	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	–	в. Мацеўчукі, на правым беразе р. Лебыда	3
Селішча перыяду сярэднявечча	XII–XIII стагоддзі	в. Орля, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Орля	3
Каменныя магілы	XIV–XVI стагоддзі	в. Плёткі, на правым беразе р. Латачок	3
Каменныя магілы	XIV–XVI стагоддзі	в. Сырні, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Магіла А.С.Пашкевіч (Цёткі)	1916 год	в. Шастакоўцы	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	XI–XIII стагоддзі	в. Турэйск, у вёсцы на правым беразе р. Нёман	3
Курганны могільнік, селішча-1 і селішча-2	XI–XIV стагоддзі, VI стагоддзе да н.э., II стагоддзе н.э.	в. Яселевічы, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, 0,2 км на поўдзень ад вёскі, 0,8 км на поўдзень ад вёскі	3

МАГІЛЁўСКАЯ ВОБЛАСЦЬ**г. Магілёў**

Гістарычны цэнтр г. Магілёва (пералік аб'ектаў без катэгорыі каштоўнасці, якія не прадстаўлены ў Дзяржаўным спісе гісторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублікі Беларусь асобным шыфрам)	XIV–XX стагоддзі	зав. Камісарыяцкі, 4, 6, 10, 17, 19, 29	без катэгорыі
		вул. Камсамольская, 8, 8а	»
		зав. Камуністычны, 2, 3, 4, 7, 10	»
		зав. Т.Карпінскай, 9, 11, 13	»
		зав. 2-гі Круты, 3	»
		вул. Лазарэнкі, 5, 7, 9, 13, 15, 29	»
		вул. Ленінская, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35, 36/13 (зав. Мігая)	»
		вул. К.Лібкнехта, 1а, 5, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 17	»
		зав. Мігая, 7, 9, 11,	»
		будынак чыгуначнага вакзала па вул. Першамайскай	»
		вул. Першамайская, 11, 13, 14, 15	»
		вул. Першамайская, 17, 19, 21, 23, 23а, 25, 26, 27	»
		вул. Піянерская, 34	»

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Культурны слой старажытнай тэрыторыі Мікольскай царквы	XVI–XVIII стагоддзі	г. Магілёў, у міжрэччы правага берага рэк Днепр і Дзебра, у межах вуліц Вялікая Грамадзянская, Малая Грамадзянская, Сурты, урочышча Падміколле (Мікольскі пасад)	3
Грунтавы могільнік і рэшткі сярэднявечных умацаванняў	XII–XIII стагоддзі	пры ўпадзенні р. Дубровенка ў р. Днепр, урочышча Могілка (цяпер тэрыторыя парка імя Горкага)	3
Тэрыторыя Троіцкага пасада старажытнага Магілёва	XVI–XVIII стагоддзі	тэрыторыя, абмежаваная левым берагам р. Днепр у раёне пр. Пушкінскага, вул. Вялікай Чавускай (0,42 км на ўсход ад пр. Пушкінскага), вул. Гагарына (0,34 км на захад ад пр. Пушкінскага), умоўнай лініяй паралельна пр. Пушкінскаму (0,34 км на паўднёвы захад ад урочышча Луполава Слабада)	3
Тэрыторыя Задубровенскага пасада старажытнага Магілёва	XVI–XVIII стагоддзі	тэрыторыя, абмежаваная схіламі вул. Вароўскага, зав. Ленінградскім, вул. Правая Дубравенка, зав. Яравым і тэрыторыяй Выхаўскага рынку	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	1-е тысячагоддзе да н.э. – XII стагоддзе	тэрыторыя, абмежаваная схіламі ўздоўж вул. Правая Дубравенка, зав. Рылеева, вуліц Лазарэнкі, Струшня і Садовая, урочышча Змяёўка	3
Былы касцёл св. Казіміра	пачатак XVII (1604 год) – XIX стагоддзе	вул. Болдзіна, 3	3
Будынак	XIX стагоддзе	вул. Болдзіна, 4	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	вул. Выхаўская, 6	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	вул. Выхаўская, 12	3
Будынак былога мужчынскага епархіяльнага вучылішча	першая палова XIX стагоддзя	вул. Чалюскінцаў, 10	3
Былыя яўрэйскія ешыбот, школа і сінагога	пачатак XX стагоддзя	вул. Вялікая Грамадзянская, 13	3
Воданпорная вежа	пачатак XX стагоддзя	вул. С.Лазо	3
Будынак былой управы	XVII стагоддзе	вул. Ленінская, 1	2
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Ленінская, 48а	3
Будынак былога банка	1904–1906 гады	вул. Ленінская, 50	3
Будынак былога губернскага распарадкага камітэта	другая палова XIX стагоддзя	вул. Ленінская, 52	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	вул. Ленінская, 54	3
Будынак былой прыватнай жаночай гімназіі	пачатак XX стагоддзя	вул. Ленінская, 56	3
Адміністрацыйны будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Ленінская, 68а	3
Будыні	пачатак XX стагоддзя	вул. Мянжынскага, 16, 18	3
Ансамбль плошчы Леніна:			3
Дом Саветаў	1938–1940 гады	вул. Першамайская, 71	
адміністрацыйны будынак	1938–1941 гады	бульвар Леніна, 5	
жылыя дамы	1938–1940 гады	вул. Першамайская, 40/39, 42/20, 41/6 (бульвар Леніна)	
помнік Леніну	1957 год	вул. Ленінская, 83, 85	
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Першамайская, 83	3
Мемарыяльны комплекс «Буйніцкае поле» са збудаваннямі і прадметамі ўзбраення	1984–1995 гады	каля в. Буйнічы Магілёўскага раёна	3
	Асіповіцкі раён		
Былы дом сям’і Яцко	1911 год	в. Свіслач, вул. Кліменкі, 20	3
	Бабруйскі раён		
Крэпасць	першая палова XIX стагоддзя	г. Бабруйск, вул. Крупскай, на правым беразе р. Бярэзіна	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак	1904 год	г. Бабруйск, вул. К.Маркса, 30	3
Будынак	1917 год	г. Бабруйск, зав. Пажарны, 10	3
Будынак	1918 год	г. Бабруйск, вул. Пушкіна, 120/71	3
Будынак	1914 год	г. Бабруйск, вул. Пушкіна, 177/56	3
Селішча	другая чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э. і X–XIII стагоддзі	г. Бабруйск, на паўднёва-заходняй ускраіне горада, на першай надпойменнай тэрасе левага берага р. Бабруйка	3
Селішча-1 і селішча-2	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э. і X–XIII стагоддзі	в. Аўсімавічы, на могілках	3
Стаянка-1, стаянка-2, селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Бабіна, урочышча Курганне	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Банёўка, 0,1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Банёўка, урочышча Казённы Лес	3
Стаянка перыяду неаліту і ранняга бронзавага веку	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Баравая, урочышчы Востраў і Крамяні	3
Комплекс археалагічных помнікаў:		в. Баравая, 1,7 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
стаянка	4–2-е тысячагоддзі да н.э.		
селішча	X–XIII стагоддзі		
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Баранавічы-3, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Баяры, 0,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Баяры	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Бірча, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Комплекс археалагічных помнікаў – стаянка перыяду позняга палеаліту; стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку; селішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	–	в. Брожа, 0,8 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Брожа, 0,7 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Брожа	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Бярозавічы, урочышча Забавы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Варатынь	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Возера Вяхава, 4,5 км на ўсход ад в. Углы	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вялікія Бортнікі, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Паселішча-1	–	в. Вялікія Бортнікі, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе і выступе першай надпойменнай тэрасы р. Ала	2
Комплекс археалагічных помнікаў:	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Гародчына, урочышча Капцы	3
стаянка перыяду мезаліту, неаліту, бронзавага веку			
гарадзішча і селішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі		
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Гародчына, 1 км на поўнач ад вёскі, у лесе	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гарохава, 0,2 км на поўнач ад могілак (мясцовая назва – Французскія магілы)	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Глебава Рудня, 1 км на ўсход ад могілак, у лесе	3
Курган-1 і курган-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Даманова, на паўночнай ускраіне вёскі, каля могілак	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Даманова, у вёсцы на правым беразе р. Бярэзіна	3
Курган	–	в. Даманова, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Стаянка-1 і стаянка-2	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дачнае, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дубаўка, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту	–	в. Казакова, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Шматслойнае паселішча	–	в. Каменка, 0,5 км на захад ад вёскі	3
Стаянкі перыяду неаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Чырвоны Агарод, урочышчы Востраў і Зімнікі, 45 м на поўдзень ад урочышча Селішча	3
Шматслойнае паселішча перыяду неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў, сярэднявечча	–	в. Чырвоны Агарод, урочышча Селішча	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Чырвоны Агарод, на паўднёвай ускраіне ўрочышча Селішча	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лекерта, 0,1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лысая Горка, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнікі перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Макаравічы, урочышча Гарадзішча	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Макаравічы, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Старыя Кладкі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 і курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Макаравічы, 1,4 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Малева, урочышча Лука, у лесе	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Малыя Бортнікі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Мачулкі, урочышча Балотца	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Маяк, 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Міхайлаўка, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Міхалёва, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Обча, урочышча Курганне, у лесе	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2, курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Осава, 0,6 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э. і X–XIII стагоддзі	в. Палянкі, урочышча Баравая	3
Грунтавы могільнік	VI–IX стагоддзі	в. Палянкі, урочышча Каробішча	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Панкратавічы, 0,7 км на поўнач ад вёскі, у полі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Панкратавічы, 3 км на ўсход ад вёскі	3
Стаянкі перыяду мезаліту і бронзавага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Панюшкавічы, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Постраш, урочышча Жукавец	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прадвіна, на заходняй ускраіне вёскі, каля могілак	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прадвіна, урочышча Гарадок, у лесе 0,7 км на захад ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прадвіна, урочышча Гарадок, у лесе	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прадвіна, 0,2 км на захад, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Пятровічы, урочышча Гарадок, на правым беразе р. Брожка	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Пятровічы, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X – XIII стагоддзі	в. Рагалі, 1,7 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Рагалі, 0,7 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Рагаселле, урочышча Пачэпак, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Рымаўцы, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сімгаравічы, 1 км на паўднёвы захад, урочышча Курганне	3
Адзінкавы курган	–	в. Сімгаравічы, 0,2 км на захад ад могілак	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Старая Шараеўшчына, 0,4 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Старынкi, 1,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік ранняга сярэднявечча:	X–XIII стагоддзі	в. Старынкi:	3
курганны могільнік-1		2,4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	
курганны могільнік-2		1 км на поўдзень ад вёскі	
курганны могільнік-3		1,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на ўскраіне лесу	
Адзінкавы курган-1, адзінкавы курган-2, адзінкавы курган-3 і адзінкавы курган-4 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Стасеўка, 0,7 км на захад ад вёскі, у полі	3
Селішча	XII–XVII стагоддзі	в. Сулева, урочышча Доўгая Паласа, на ўскраіне лесу	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сяліба, правы бераг р. Бярэзіна	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сяліба, правы бераг р. Бярэзіна	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча і грунтавы могільнік	X–XIII стагоддзі, V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	пас. Сялібка, 0,2 км на паўднёвы захад ад могілак	3
Селішча-1 і селішча-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Сялібка, на паўночнай ускраіне пасёлка	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 і курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Туркі, на левым беразе р. Арла	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Углы, на ўсходнім беразе воз. Перасол (Падкова)	3
Адзінкавы курган	X–XI стагоддзі	в. Углы, 0,3 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Углы, 1,7 км на ўсход ад вёскі, урочышча Колбіна Гара	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чарніца	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э., X–XIII стагоддзі	в. Шчаткава, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Шчаткава, з усходняга боку гарадзішча	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	–	в. Шчаткава	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ясны Лес, на левым беразе р. Крапіўка	3
Быхаўскі раён			
Фрагменты замка	1610–1619 гады	г. Быхаў, на правым беразе р. Днепр	2
Брацкая магіла	1920–1925 гады	г. Быхаў, Кастрычніцкая плошча	3
Селішча	II–V стагоддзі н.э.	г. Быхаў, 2 км на ўсход ад горада	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	–	г. Быхаў, на ўсход ад горада	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка перыяду бронзавага веку	першая палова 2-га тысячагоддзя да н.э.	г. Быхаў, 4 км на паўднёвы ўсход ад цэнтра горада, урочышча Ксяндзова Гара	3
Комплекс археалагічных помнікаў: стаянка перыяду каменнага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	г. Быхаў, на ўсходняй ўскраіне горада, 0,4 км на поўнач ад моста праз р. Днепр	3
селішча перыяду ранняга сярэднявечча Селішча	X–XIII стагоддзі 1-е тысячагоддзе н.э. і X–XIII стагоддзі	г. Быхаў, на левым беразе р. Рдзіца, урочышча Узлужжа	3
Селішча-1, селішча-2 і селішча-3 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	г. Быхаў, на паўночнай ўскраіне горада, правы бераг р. Макранка, 0,8 км на паўднёвы захад ад горада	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	г. Быхаў, 0,4 км на поўдзень ад замка	3
Стаянка перыяду ранняга мезаліту	9–7-е тысячагоддзі да н.э.	в. Абідавічы, урочышча Гарадзец	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга феадалізму	мілаградская (VII–III стагоддзі да н.э.), зарубінецкая (III стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.) і штрыхаванай ке- рамікі (VII стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.) культуры	в. Абідавічы, 0,2 км на поўнач ад га- радішча	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	II–V стагоддзі	в. Абідавічы, урочышча Жаўранак	3
Стаянка	10–8-е тысячагоддзі да н.э.	в. Абідавічы, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Абідавічы, 1 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Днепр	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Абідавічы, на могілках	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Абідавічы	
Стаянка перыяду каменнага веку	–	пас. Адаменка, урочышча Абідня, 1 км на ўсход ад пасёлка	3
Стаянка перыяду ранняга мезаліту	8–6-е тысячагоддзі да н.э.	в. Балонаў Сялец, на ўсходняй ус- краіне вёскі, у полі	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявеч- ча	X–XIII стагоддзі	в. Балонаўка, у паўднёва-ўсходняй частцы вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага веку і селішча перыяду ранняга сярэднявечча	–	в. Балонаўка, 0,8 км на поўнач ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Баркалабава, урочышча Чырвоны Бераг	3
Стаянка перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э. і VII–X стагоддзі	в. Баркалабава, на паўночна-за- ходнім беразе воз. Панская Струга	3
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду каменнага веку	–	в. Баркалабава, на паўднёвай ўскраіне вёскі, паўночна-заходнім беразе воз. Панская Струга	3
Паселішча перыяду каменнага веку	–	в. Бароўка, на паўднёва-ўсходняй ус- краіне вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Бароўка, 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Бароўка, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Барсукі, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Барсукі, 0,3 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- рэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вароніна, 0,5 км на паўночны за- хад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга ся- рэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Верхняя Тошчыца, 2 км на паўднё- вы ўсход ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка перыяду каменнага веку	4–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Верхняя Тошчыца, урочышча Крупленшчына	3
Селішча	II–V стагоддзі	в. Верхняя Тошчыца, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Крупленічны	3
Селішча	II–V–VIII стагоддзі	в. Верхняя Тошчыца, 0,3 км на захад ад селішча	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	2–1-е тысячагоддзі да н.э.	в. Верхняя Тошчыца, правы бераг р. Тошчыца	3
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду неаліту	4-е тысячагоддзе да н.э.	в. Верхняя Тошчыца, 3,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Верхняя Тошчыца, урочышча Карнееў Хутар	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вець, 1,5 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	4 тысячагоддзе да н.э.	в. Вець, 0,2 км на захад ад стаянкі-3	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вець, 0,1 км на захад ад стаянкі, 0,2 км на поўдзень ад вёскі	3
Грунтавы могільнік з трупаспаленнем перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вець, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, у лесе	3
Селішча	VI–IX стагоддзі	в. Вець, 0,5 км на поўнач ад вёскі	3
Грунтавы могільнік з трупаспаленнем	–	в. Вець, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Віляхаўка	3
Селішча	VI–IX стагоддзі	в. Віляхаўка, урочышча Ладзікава	3
Селішча	VI–IX стагоддзі	в. Віляхаўка, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Віляхаўка, правы бераг р. Днепр, 0,5 км на ўсход ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вотня, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вотня, у цэнтры вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ветранка, на правым беразе р. Ухлясьць (2,5 км)	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вязьма, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вязьма, 30 м на поўдзень ад гарадзішча	3
Курган-1 і адзінаквы курган-2	X–XIII стагоддзі	в. Вязьма, каля гарадзішча і ўрочышча Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Вязьма, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Вязьма, 3,7 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Галееўка, на ўсходнім беразе Чыгірынскага вадасховішча	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э., X–XIII стагоддзі	в. Гарадзец, урочышча Гарадок	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Гарадзец, на паўночны ўсход ад гарадзішча	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Грудзічына, 0,3 км на поўнач ад вёскі, на заходнім беразе Чыгірынскага вадасховішча	3
Комплекс былой сядзібы – сядзібны дом і парк	пачатак XIX стагоддзя	в. Грудзінаўка	2
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 і курганны могільнік-3	–	в. Гута, 0,5 км на поўнач ад могілак, у лесе	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дальняе Ляда, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Лісіца	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дальняе Ляда, на паўднёвай ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дальняе Ляда, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, бераг р. Днепр	3
Гарадзішча мысавага тыпу	–	в. Дальняе Ляда, правы бераг р. Днепр, урочышчы Курган і Гара	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка і селішча	4-е тысячагоддзе да н.э., X–XIII стагоддзі	в. Дзедава, урочышча Жорава Балота	3
Стаянка перыяду неаліту і селішча перыяду ранняга сярэднявечча	4-е тысячагоддзе да н.э., X–XIII стагоддзі	в. Дзедава, на паўночна-заходняй ускраіне курганнага могільніка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Добужа, урочышча Гарадзец	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Дуброўка, 0,5 км на паўднёвы захад ад пасёлка	3
Стаянка	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Дунаёк, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Адзінкавы курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дунаёк, 1,3 км на захад ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Езва, 2,3 км на ўсход ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	–	в. Залахвенне, правы бераг р. Днепр, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	–	в. Іскань, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Іскань	3
Брацкая магіла	1944 год	пас. Калініна	3
Брацкія могілкі	1944 год	пас. Калініна	3
Стаянка	–	пас. Калініна, 0,5 км на паўночны ўсход ад пасёлка, на правым беразе р. Днепр	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Камарычы, урочышча Грабелька	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Кароткія, 2 км на поўдзень ад вёскі, у лесе	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Кароўчына, 1 км на паўночны захад ад вёскі, на правым беразе р. Друць	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Косічы, 0,3 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага веку	–	в. Косічы, 0,7 км на поўнач ад моста	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Красніца 1-я	3
Стаянка перыяду каменнага веку	–	в. Кузькавічы, 1,1 км на ўсход ад вёскі	3
Комплекс археалагічных помнікаў: селішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Лазарэвічы, 0,5 км на поўдзень ад вёскі	3
бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку, ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі		
Стаянка перыяду позняга палеаліту	–	в. Лазарэвічы, на поўдзень ад вёскі	3
Селішча	VI–IX стагоддзі	в. Леніна, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Комплекс археалагічных помнікаў: селішча	–	в. Леніна, 1 км на поўнач ад вёскі	3
грунтавы могільнік з трупаспаўненнем	1-е тысячагоддзе н.э. X–XIII стагоддзі		
Стаянка перыяду позняга мезаліту	8–6-е тысячагоддзі да н.э.	в. Леніна	3
Стаянка перыяду неаліту	4–3 тысячагоддзі да н.э.	в. Ліпаўка, 0,5 км на паўднёвы захад ад могілак	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э. і X–XIII стагоддзі	в. Ліпаўка, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	канец X–XII стагоддзе	в. Лудчыцы, 2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Мемарыял Воінскай Славы	1984 год	в. Лудчыцы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Малінаўка, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Малыя Боўкі, урочышча Курганне	3
Стаянка і селішча перыяду каменнага веку	4-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Нераж, 1,5 км на ўсход ад вёскі	3
Стаянка перыяду мезаліту	–	в. Ніжняя Тошчыца, 1,2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Селішча	II–IX стагоддзі	в. Ніжняя Тошчыца, урочышча Падлужжа	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Ніканавічы	3
Грунтавы могільнік з трупаспазеннем	II–IX стагоддзі	в. Новая Баяршчына, 0,6 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 і курган	X–XIII стагоддзі	в. Новая Баяршчына-1, 1,2 км на захад ад вёскі, 0,6 км на захад ад вёскі, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Новы Быхаў, 1,5 км на поўнач ад вёскі	3
Селішча	II–IX стагоддзі	в. Новы Быхаў, каля могілак	3
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду позняга палеаліту	–	в. Новы Быхаў, 1 км на паўночны захад ад вёскі, у лесе	3
Комплекс археалагічных помнікаў:		в. Новы Быхаў, урочышча Радышова Гара	3
селішча-1	1-е тысячагоддзе н.э.		
селішча-2	X–XIII стагоддзі		
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Новы Быхаў, урочышча Чыстая Лужына	3
Стаянка-1, стаянка-2 і стаянка-3 перыяду позняга неаліту і бронзавага веку	–	в. Новы Быхаў, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Новы Быхаў	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Падлесе, 1 км на захад ад вёскі	3
Комплекс археалагічных помнікаў:		в. Палкі, каля фермы	3
стаянка	2-е тысячагоддзе да н.э.		
селішча перыяду неаліту і ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі		
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Палкі, 1 км на захад ад моста	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Палкі	
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Пакроўскі, 0,5 км на паўночны захад ад пасёлка	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Палянінавічы, 0,15 км на поўнач ад вёскі, на могілках	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Палянінавічы, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Перакладавічы, урочышча Лесічэнкаў Луг	3
Стаянка перыяду каменнага веку	–	пас. Перамога, 1,5 км на паўночны захад ад пасёлка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. 1-е Мая, урочышча Новая Пасека	3
Комплекс археалагічных помнікаў:		в. Пралетарый, 0,5 і 0,7 км на паўночны захад ад вёскі	3
стаянка	2–1-е тысячагоддзе да н.э.		
селішча перыяду бронзавага веку	1-е тысячагоддзе н.э.		
Комплекс археалагічных помнікаў:		в. Пралетарый, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
стаянка	4–2-е тысячагоддзе да н.э.		
селішча	1-е тысячагоддзе н.э.		
Грунтавы могільнік з трупаспазеннем	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Праточная, 0,9 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прыбар, 0,7 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XI стагоддзі	в. Прыбярэжжа, 0,25 км на захад ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Прыбярэжжа, 2,5 км на захад ад вёскі	3
Стаянка і селішча перыяду бронзавага веку і ранняга сярэднявечча	–	в. Радзькоў, 1,2 км на захад ад вёскі, у лесе	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сапаяжынка, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сапаяжынка, у вёсцы	3
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду каменнага веку	4–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Сарочына, 0,8 км на ўсход ад вёскі, правы бераг р. Лахва	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Седзіч, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Седзіч, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Следзюкі, 2 км на захад ад вёскі, у лесе	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э., X–XIII стагоддзі	в. Старая Тросна, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага і бронзавага вякоў	–	в. Старая Тросна, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Студзенка, 1,5 км на паўночны ўсход ад пасёлка	3
Стаянка перыяду неаліту	–	пас. Студзенка, 0,5 км на паўночны ўсход ад пасёлка, на левым беразе р. Грэза	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, урочышча Цяцёркі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, на паўночнай ускраіне могільніка, у лесе	3
Стаянка і селішча	4–2-е тысячагоддзі да н.э., 1-е тысячагоддзе н.э. і X–XIII стагоддзі	в. Сялец, урочышча Цяцёркі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, 1,2 км на захад ад вёскі	3
Збудаванне для абпалу вугля	–	в. Сялец, 1 км на захад ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе р. Днепр	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Сялец, 0,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Баброўка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, 1 км на поўнач ад курганныга могільніка	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сялец, 3,5 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкія магілы	1943 год	в. Сялец	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Тайманава, 0,2 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Тайманава, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Тайманава, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Тайманава, каля могілак	3
Збудаванне для абпалу вугля	–	в. Тайманава, на ўсходняй ускраіне вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Тартак, 0,2 км на поўнач ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Тошчыца	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Трасцівец, на могілках	3
Стаянка перыяду каменнага веку	–	в. Трасцівец, на поўдзень ад могілак	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Трылесіна, на паўднёвай ускраіне вёскі, у цэнтры вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Ульянова, урочышча Печышчы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Усохі, на могілках	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	пас. Ухлясьць	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік перыяду ранняга феадалізму	X–XIII стагоддзі	пас. Ухлясьць, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі, у лесе	3
Ваенныя могількі	1941–1944 гады	в. Хамічы	3
Курганныя могільнікі перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Хачынка, 1,9 км на паўночны ўсход ад вёскі, 1,1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Цвярдоў, 3,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Цвёрдаўшчына, 1,7 км на захад ад вёскі, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Стаянка перыяду каменнага веку	–	в. Цвёрдаўшчына, 5,2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Цешам'е, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Чачэвічы, 0,5 км на захад ад могілак	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чачэвічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Чырвоная Слабада	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Янава, 0,2 км на поўнач ад пасёлка, 2 км на поўнач ад стаянкі-1	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Янава, 1,5 км на паўночны ўсход ад пасёлка, урочышча Летнік	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Янава, 1 км на поўнач ад пасёлка	3
Бялыніцкі раён			
Брацкая магіла	1941 год	г.п. Бялынічы, вул. Савецкая	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	–	г.п. Бялынічы, 3 км на паўночны захад ад пасёлка, урочышча Лысяя Гара	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Антонава Буда	3
Курганныя могільнікі перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Асман-Касаева, 1,2 км на захад ад могілак, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Барсукі, 2 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Буднікі, урочышча Гарадок	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Вішоў	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Вялікая Машчаніца, 2,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Вялікая Машчаніца, 100 м на поўдзень ад гарадзішча	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Вялікая Машчаніца	3
Гарадзішча-1 перыяду сярэднявечча	–	в. Галоўчын, у цэнтры вёскі	3
Гарадзішча-2 перыяду сярэднявечча	–	в. Галоўчын, 0,25 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Вабіч	3
Гарадзішча-3 перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Галоўчын, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курганы перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Гута, 0,8 км на ўсход ад вёскі, урочышча Грэбля	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Гута, 1,2 км на захад ад вёскі, каля дарогі	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	–	в. Гута, левы бераг р. Друць	3
Гарадзішча культур штрыхаванай керамікі і зарубінецкай перыяду ранняга жалезнага веку	–	пас. Дальні, 1 км на паўночны ўсход ад пасёлка, мясцовая назва – Гарадок	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дручаны, 1,7 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Дзевашычы, 0,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Курганне	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку і ранняга сярэднявечча	–	в. Дзевашычы, каля курганнага могільніка	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Заазер'е, 0,8 км на поўнач ад вёскі, урочышча Дубравы	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 і курганны могільнік-3 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Заазер'е, на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Можа	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Заазер'е, 4,5 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Можа	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Забалоцце, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Карчомішча	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Замачулле, 2 км на ўсход ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Заполле, на заходняй ускраіне вёскі	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Заполье, 0,5 км на захад ад курганага могільніка	3
Каменны крыж	–	в. Заполье, 0,2 км на поўдзень ад могілак	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Ігліца	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Карытніца, 0,1 км на захад ад вёскі, ва ўрочышчы Гарадок	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Карытніца, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Карытніца, 3 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Карытніца, 2,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Кіраўка, 0,6 км на поўнач ад вёскі, на правым беразе р. Малыш	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Клёва, 1,2 км на поўнач ад вёскі, на правым беразе р. Клёва	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Краснае, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка перыяду неаліту	–	в. Красная Слабада, 1 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Курганне, 1 км на паўднёвы ўсход ад пасёлка, урочышча Крушынаўка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лебядзянка, 0,2 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Лебядзянка, 0,2 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Лемніца, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі, на левым беразе р. Лемнічанка	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Ленінскі, 1,7 км на паўночны захад ад пасёлка, ва ўрочышчы Скапцы	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	–	в. Лубяны, 1 км на паўночны захад ад вёскі	3
Грунтавы могільнік	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Лубяны, на месцы стаянкі	3
Стаянка-2 перыяду неаліту і бронзавага веку	–	в. Лубяны, 1,5 км на захад ад вёскі, левы бераг р. Друць	3
Стаянка-3 і стаянка-4 перыяду неаліту	–	в. Лубяны, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі, левы бераг р. Друць	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Малатоўкі, 0,5 км на захад ад пасёлка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Малы Кудзін, 0,4 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Домса, урочышча Шведскі Роў	3
Стаянка	4–2-е тысячагоддзе да н.э.	пас. Монеўка, 0,7 км на поўнач ад пасёлка	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Падзевічы, на паўночны ўсход ад вёскі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнікі перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Паліўнікі, 0,3 км на поўнач ад вёскі, у лесе	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Паліўнікі, 1,2 км на паўночны ўсход ад вёскі, у лесе	3
Гарадзішча ўзгоркавага тыпу	–	в. Паўлінка, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Лажамент	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Пільшычы, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Скапцы	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Пральня, на правым беразе р. Вабіч, на паўднёвых могілках	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Порахаўка, 1,7 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Рудня, 1,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, каля дарогі	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Семікаўка, на левым беразе р. Малыш	3
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Сіпайлы, на правым беразе р. Вабіч	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Стараселле, 0,1 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе р. Клёва	3
Курганы перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	пас. Старына, на левым беразе р. Малыш	3
Курганны могільнік перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прыбар, 1 км на захад ад вёскі	3
Селішча	1-е тысячагоддзе да н.э.	в. Прыбар, на правым беразе р. Друць, урочышча Выган	3
Комплекс археалагічных помнікаў перыяду позняга неаліту:	–	в. Прыбар	3
стаянка-1		на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Друць	
стаянка-2		0,5 км на поўнач ад стаянкі-1	
Курган перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Прыбар, 0,7 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, у лесе	3
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду позняга неаліту	–	в. Цехцін, 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Селішча	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Цехцін, на заходняй ускраіне могільніка	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Угальшчына, 1,3 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Бор	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Угальшчына, 0,8 км на поўдзень ад вёскі	3
Стаянка-1 і стаянка-2 перыяду неаліту	–	в. Угальшчына, 0,7 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Друць	3
Курганы перыяду ранняга сярэднявечча	X–XIII стагоддзі	в. Угальшчына, каля могілак	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Эсьмоны, 1,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік-1 і курганны могільнік-2	X – пачатак XIII стагоддзя	в. Эсьмоны, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі	3
Глускі раён			
Селішча	II–IX стагоддзі	г. Глуск, на паўднёвай ускраіне горада, паміж поймай р. Пціч і могілкамі	3
Бескуранны могільнік перыяду бронзавага веку	–	в. Барысаўшчына, 2 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Кама-рынка	3
Гарадзішча	VI–XIII стагоддзі	в. Гарадзішча, 0,15 км на поўдзень ад вёскі, на высокім беразе р. Пціч пры ўпадзенні р. Красная	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Даколь, 9–10 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Селішча	II–XIII стагоддзі	в. Жалвінец, на правым беразе р. Пціч	3
Селішча	II–V стагоддзі	в. Жалвінец, 0,4 км на ўсход ад вёскі, урочышча Старыя Клады, на левым беразе р. Пціч	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка перыяду бронзавага веку	–	в. Згода, 1 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Пціч, на пячаных ўзгорках	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Зелянковічы, 5 км на поўнач ад вёскі, урочышча Дзеружкі (Гарадок)	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Зелянковічы, 0,3 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча	VII стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Зелянковічы, 6 км на ўсход ад вёскі, урочышча Старына	3
Селішча	VI–IX стагоддзі	в. Кастрычнік, 1–1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	–	в. Кнышы, 1 км на паўночны захад ад вёскі, на правым беразе р. Пціч, каля дарогі на в. Гарадок	3
Селішча	II–IX стагоддзі	в. Падлужжа, урочышча Замікальшчына, 0,4 км на поўнач ад вёскі	3
Селішча	II–IX стагоддзі	в. Падлужжа, на ўсходняй ускраіне вёскі, на правым беразе р. Пціч	3
Стаянка перыяду неаліту і бронзавага веку	–	в. Падлужжа, 0,5 км на захад ад вёскі, на правым беразе р. Пціч, на пячаных ўзгорках	3
Селішча	II–IX стагоддзі	в. Поблін, 1 км на поўнач ад могілак	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	–	в. Поблін, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі, на правым беразе р. Пціч, у хваёвым лесе паміж могілкамі і жывёлагадоўчай фермай	3
Селішча-1 перыяду жалезнага веку, ранняга феадалізму	–	в. Сіманавічы, урочышча Селішча, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Селішча-2	II–V стагоддзі	в. Сіманавічы, урочышча Цёмшавае Поле, 0,1–0,2 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Пціч	3
Бескуранны могільнік перыяду ранняга жалезнага веку	–	в. Сіманавічы, на тэрыторыі селішча-2	3
Стаянка перыяду бронзавага веку	–	в. Сіманавічы, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі, на першай надпойменнай тэрасе правага берага р. Пціч	3
Курганны могільнік	–	в. Сіманавічы, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі, на першай надпойменнай тэрасе правага берага р. Пціч, на месцы стаянкі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Сіманавічы	3
Селішча	II–IX стагоддзі	в. Уюнішча, 0,5 км на захад ад вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Гарадзішча	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Халопенічы, урочышча Замчышча, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку, феадалізму	–	в. Халопенічы, 0,7 км на паўднёвы ўсход ад гарадзішча	3
Горацкі раён			
Брацкая магіла	1919 год	г. Горкі, вул. Мсціслаўская, ускверы	3
Бюст І. І. Якубоўскага	1950 год	г. Горкі, вул. Якубоўскага	3
Ваенныя могілкі	1943–1944 гады	в. Батвінева	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Галавічы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Горы	3
Ваенныя могілкі	1943–1944 гады	в. Каменка	3
Мемарыяльны комплекс савецка-польскай баявой садружнасці	1943 год	в. Леніно	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Маслакі	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Панкратаўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Паленка	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Паршына	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Рэкта	3
Ваенныя могілкі	1943–1944 гады	в. Стараселле	3
Ваенныя могілкі	1943–1944 гады	в. Старына	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Ваенныя могілкі Дрыбінскі раён	1943–1944 гады	в. Сцефанавы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	г.п. Дрыбін	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Крычаватка	3
Рэшткі касцёла	пачатак XIX стагоддзя	в. Расна	2
Комплекс былой сядзібы – сядзібны дом, ляпны дэкор на столі і сценах, рэшткі гаспадарчых пабудов і спіртзавода	канец XIX стагоддзя	в. Расна	2
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Расна	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чэрнеўка	3
Кіраўскі раён			
Палацава-паркавы ансамбль – палац з дэкаратыўным аздабленнем інтэр'ера (ляпны дэкор, камін і печ, падлога з меандравым арнамантам, плафоны столі), гаспадарчыя пабудовы, парк	XVIII–XIX стагоддзі	в. Жылічы	1
Брацкая магіла	1944 год	в. Любонічы	3
Магіла К.П.Арлоўскага	1968 год	в. Мышкавічы	3
Бюст К.П.Арлоўскага	1977 год	в. Мышкавічы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Хвойніца	3
Клімавіцкі раён			
Брацкая магіла	1941–1943 гады	г. Клімавічы, у парку	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	г. Клімавічы, на могілках	3
Брацкая магіла	1941–1943 гады	в. Вялікі Мох	3
Клічаўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Клічаў, вул. Пралетарская, у скверы	3
Вайсковыя могілкі	1944 год	в. Кавяза	3
Вайсковыя могілкі	1943–1994 гады	в. Усакіна	3
Касцюковіцкі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г. Касцюковічы, вул. Ленінская, у скверы	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Малая Валаскоўня	3
Краснапольскі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г.п. Краснаполле	3
Крычаўскі раён			
Будынак былой паштовай станцыі	сярэдня XIX стагоддзя	г. Крычаў, вул. Ленінская, 76	3
Брацкія магілы	1941, 1943 гады	г. Крычаў, вул. Набарэжная	3
Брацкая магіла	1941–1943 гады	г. Крычаў, у скверы імя 60-годдзя Кастрычніка	3
Круглянскі раён			
Брацкая магіла	1942–1944 гады	г.п. Круглае, у скверы	3
Магіла А.С.Лукашэвіча	1943 год	в. Глыбокае	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Камсенічы	3
Брацкая магіла	1942, 1994 гады	в. Цяцерына	3
Магілёўскі раён			
Брацкая магіла байцоў зводнага батальёна міліцыі з помнікам у іх гонар	1941, 1980 гады	в. Гаі	3
Былы сядзібны дом	пачатак XX стагоддзя	в. Дашкаўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Дашкаўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Княжыцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Краснаполле	3
Мемарыяльная капліца ў памяць аб Айчыннай вайне 1812 года	1912 год	в. Салтанаўка	2
Капліца	XIX стагоддзе	в. Стайкі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сухары	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сялец	3
Будынак былой паштовай станцыі	XIX стагоддзе	в. Фойна	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Харошкі	3
Мсціслаўскі раён			
Гандлёвыя рады	пачатак XX стагоддзя	г. Мсціслаў, вуліцы Калініна, 27, Урыцкага, 5	3
Брацкая магіла	1943 год	г. Мсціслаў, парк імя Н.Крупскай	3
Паравы млын	пачатак XX стагоддзя	г. Мсціслаў, вул. К.Маркса, 77	3
Будынак былой мужчынскай гімназіі	XIX стагоддзе	г. Мсціслаў, вул. Першамайская, 14	3
Будынак былой вайскавай установы	канец XIX стагоддзя	г. Мсціслаў, вул. Пралетарская	3
Слаўгарадскі раён			
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	г. Слаўгарад, вул. Ленінская, у парку	3
Будынак былой паштовай станцыі	другая палова XIX стагоддзя	г. Слаўгарад, вул. Ленінская, 49а	2
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	г. Слаўгарад, 8 км на паўночны ўсход ад горада	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Аляксандраўка-1	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Гайшын	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Гіжэнка	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Іванішчэвічы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Кульшычы	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Лапацічы	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Любаны	3
Брацкая магіла	1941, 1943 гады	в. Ляцягі	3
Мемарыяльная капліца	пачатак XX стагоддзя	в. Лясная	1
Помнік у гонар перамогі рускіх войск у бітве пад в. Лясной	1908 год	в. Лясная	1
Брацкая магіла	1943 год	в. Лясная	3
Брацкая магіла	1708 год	в. Лясная	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Новая Слабада	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Чырвоная Слабада	3
Хоцімскі раён			
Брацкая магіла	1943 год	г. Хоцімск, вул. Кірава, у скверы	3
Чавускі раён			
Брацкая магіла	1920 год	г. Чавусы, у парку	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Чавусы, вул. Ленінская	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Антонаўка	3
Вайсковыя могілкі	1943–1944 гады	в. Бынава	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Вусце	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Гарбовічы	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Гразівец	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Доўгі Мох	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Дужаўка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Загаранка	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Заложжа	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Лапені	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Петухоўка	3
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Прудок	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Старая Буда	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Сутокі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сушчы	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Ужжар	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Хаменкі	3
Брацкія магілы	1944 год	в. Чырвоная Буда	3
Чэрыкаўскі раён			
Брацкая магіла	1943–1944 гады	г. Чэрыкаў, вул. К.Маркса, у парку Перамогі	3
Шклоўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	в. Гаршкова	3
Паштовая станцыя	сярэдня XIX стагоддзя	в. Лакуці	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1944 год	в. Княжыцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Палыкавічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Стараселле	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Чырчына	3
МІНСКАЯ ВОБЛАСЦЬ			
Барысаўскі раён			
Замчышча	XII–XIV стагоддзі	г. Барысаў, 0,5 км ад сучаснага рынку, на левым беразе р. Бярэзіна, у раёне вул. Гогаля	3
Курганны могільнік	XI–XII стагоддзі	г. Барысаў, на паўночна-заходняй ускраіне горада, на левым беразе р. Бярэзіна, у канцы вул. Чырвонаармейскай	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Аздзяцічы, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі, за калгасным машынным дваром, на беразе р. Бярэзіна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Барань, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Царкавішча	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Будзенічы	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Будзенічы	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Востраў, 1 км на ўсход ад вёскі, у лесе, справа ад дарогі ў в. Мядзведзеўка, урочышча Сасноўшчына	3
Курганны могільнік	XIII–XIV стагоддзі	в. Гаравец, 0,7 км на захад ад вёскі, абাপал лясной дарогі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Глівін	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–IV стагоддзі	в. Дзядзелавічы, 4 км на паўднёвы захад ад вёскі, у лесе, злева (150 м) ад дарогі ў в. Прусевічы, урочышча Замкавая Гара	3
Селішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–VIII стагоддзі н.э.	в. Дзядзелавічы, 4 км на захад ад вёскі, на левым беразе р. Цна, каля гарадзішча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Замошша	3
Фрагменты сядзібы «Двор»: фрагмент парку вадаём дзве стайні спіртзавод валоўня	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Вароўскага	3
Руіны былога дамініканскага касцёла	1809 год	в. Зембін	2
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Кімія, 0,15 км на поўнач ад вёскі, на мысе, абмежаваным з поўдня і паўднёвага ўсходу нізкай поймай рэчкі, урочышча Батарэя	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Крацэвічы, 3 км на паўночны захад ад вёскі, на тэрыторыі Бярэзінскага біясфернага запаведніка, урочышча Глінішча	3
Каменны крыж перыяду позняга сярэднявечча	–	в. Крынічкі	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XII стагоддзі	в. Крынічкі, 1,2 км на поўдзень ад вёскі, каля лясной дарогі, 2,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля лясной дарогі ў в. Зачысце	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Крынічкі, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля лясной дарогі ў в. Зачысце	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–VI, VIII–IX стагоддзі	в. Крынічкі, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Сха, урочышча Ключы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Лаўнікі, 4 км на паўднёвы захад ад вёскі, 1 км ад левага берага р. Цна, на мяжы з Лагойскім раёнам, урочышча Замкавая Гара	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Ляшчыны, 0,5 км на поўнач ад вёскі, на правым беразе старыцы р. Бярэзіна, урочышча Замкавая Гара	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Макаё	3
Курганны могільнік	VIII–IX стагоддзі	в. Малое Стахава, 3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, каля могілак	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Навасёлкі, 0,1 км на поўнач ад вёскі, урочышча Замак	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Ніўкі, 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі, каля могілак	3
Гарадзішча перыяду сярэднявечча	IX–XVI стагоддзі	в. Обча, 0,4 км на паўднёвы захад ад вёскі, каля дарогі на в. Барань	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Пчэльнік, 4 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, абাপал дарогі ў в. Кішчына Слабада, у лесе	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Слабодка, 1 км на поўдзень ад вёскі, 750 м ад лясніцтва, 150 м ад лясной дарогі ў бок в. Святое, урочышча Верх	3
Гарадзішча старажытнага Барысава	XII–XIII стагоддзі	в. Старабарысаў, на левым беразе р. Бярэзіна, на стрэлцы вялікага мыса, абмежаванага з усходу возерам і ручаём, з захаду – доўгім ярам	3
Фрагменты былой сядзібы вялікіх князёў Раманавых: парк (фрагмент) ліпавая алея вадаёмы парадны двор з мураваным флігелем новы сядзібны дом памятны валун	XIX стагоддзе	в. Старабарысаў	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Студзенка	3
Памятнае месца, звязанае з падзеямі Айчыннай вайны 1812 года	1812 год	в. Студзенка	3
Каменны могільнік	XIII–XIV стагоддзі	в. Хаўхоліца, 1,3 км на ўсход ад вёскі, за мостам цераз р. Нача, на правым беразе ракі	3
Бярэзінскі раён			
Дом былой сядзібы	першая палова XIX стагоддзя	г. Беразіно, вул. Набярэжная, 1	2
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Беразіно, вул. Кастрычніцкая	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	–	в. Арэшкавічы, 0,8 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, 1,7 км на захад ад вёскі, насупраць вясковага могілак, абাপал дарогі на в. Прудок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	в. Багушэвічы, у цэнтры вёскі, на левым беразе р. Уса, урочышча Касцельная Гара	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Вяшэўка, 1,8 км на ўсход ад вёскі, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Вяшэўка	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Вялікія Лагі, 2 км на поўнач ад вёскі, на ўскраіне лесу, урочышча Крыжы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Гарадзішча, на паўночна-ўсходняй ўскраіне вёскі, на правым беразе р. Бярэзіна, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Гаец, 1,5 км на захад ад вёскі, на левым беразе р. Клевіца, справа ад лясной дарогі на в. Кукарава, урочышча Дудкі (Высокі Бераг)	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Дзмітравічы, 0,6 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Залоззе, на правым беразе р. Бруста	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	X–XIII стагоддзі	в. Дулебы, 1,7 км на поўнач ад вёскі, урочышча Баравіца, 1,8–1,9 км на поўнач ад вёскі, у лесе, на правым беразе р. Дулебка	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Жорнаўка	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Жукавец	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	XII–XIII стагоддзі	в. Капланцы, 0,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Карбаўское, 0,7 км на паўночны ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Клява, урочышча Клін	3
Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Котава, 0,2 км на ўсход ад вёскі, урочышча Замэчак, на правым беразе р. Уша, 170 м на ўсход ад гарадзішча-1, на правым беразе р. Уша	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Кукарава, 0,5 км на ўсход ад часткі вёскі, размешчанай на левым беразе р. Клевіца, злева ад дарогі ў в. Гапец	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Мацевічы	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Мачаск, 0,4 км на поўнач ад вёскі, у лесе, абапал дарогі ў в. Прыбаркі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Мачаск	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	X–XIII стагоддзі	в. Міраслаўка, 0,3 км на паўночны захад ад паўночнай ускраіны вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна, 1,5 км на поўнач ад вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э., VI–VIII стагоддзі	в. Замак, на ўсходняй ускраіне вёскі, на правым беразе р. Бярэзіна	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Пагост	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Паплавы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – IX стагоддзе н.э.	в. Прыбярэжнае, у цэнтры вёскі, на правым беразе р. Бярэзіна	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Уша, 6 км на ўсход ад вёскі, урочышча Усце, на левым беразе р. Уша	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Харчычы, 0,8 км на захад ад вёскі, на правым беразе р. Харчычка, у лесе, урочышча Курганне	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	другая чвэрць I-га тысячагоддзя да н.э.	в. Чыжаха, паміж вёскамі Чыжаха (0,2 км) і Бычын (0,3 км), урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI–VIII стагоддзі	в. Чырвоная Зорка, 1,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, у пойме р. Бярэзіна, 70 м ад яе, урочышча Равінкі (Гнілое)	3
Валожынскі раён			
Будынак былой іешывы	1803 год	г. Валожын, вул. Кірава, 2	2
Ансамбль былой рэзідэнцыі Тышкевічаў: галоўны корпус	1782–1806 гады	г. Валожын, пл. Свабоды, 4, 17, 19	2
два флігелі	XVIII–XIX стагоддзі		
фрагменты парку	XIX стагоддзе		
Гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – II стагоддзе н.э.	г. Валожын, 0,5 км на поўдзень ад аўтавакзала па вул. Леніна, побач з заводам пластмасавых вырабаў	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Валожын, пл. Свабоды	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Высокае, 0,2 км на паўднёвы захад ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Кашчэлічы, урочышча Курганы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–IV стагоддзі	в. Калдыкі, 0,6 км на паўночны захад ад паўночнай ускраіны вёскі, 0,2 км на паўночны захад ад вучэбна-геаграфічнай станцыі «Заходняя Бярэзіна», урочышча Жыдова Гара	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	г.п. Івянец, на паўночнай ускраіне пасёлка, 0,4 км на поўнач ад касцёла, 50 м на захад ад птушкафабрыкі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Івянец, Цэнтральная плошча	3
Гарадзішча	XVI–XVII стагоддзі	в. Камень, 0,4 км на паўднёвы захад ад вёскі, левы бераг р. Каменка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I стагоддзе да н.э. – III стагоддзе н.э.	в. Кашчэлічы, на паўднёвай ускраіне вёскі, злева ад дарогі ў в. Старынкi, урочышча Замак	3
Гарадзішча	XI–XVI стагоддзі	в. Лоск, у вёсцы, на паўднёва-ўсходнім мысе прыроднага ўзвышша, на правым беразе р. Буянка, урочышча Замак	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Лужаны, 0,1 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Дубіна	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку, позняга сярэднявечча	I–XVII стагоддзі	в. Ракаў, 0,3 км на паўднёвы захад ад касцёла, у пойме р. Іслач (левы бераг)	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Ракаў	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Узбалаць, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Ясенішкі, 0,5 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Яршэўка, урочышча Замак	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Яршэвічы, 0,6 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 250 м ад вясковых могілак, урочышча Замак	3
Вілейскі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	г. Вілейка, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад горада	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	г. Вілейка, 0,5 км на паўночны захад ад горада, былы хутар Гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Галінова, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, мясцовая назва – Скабеева Гара	3
Курганны могільнік	IX–X стагоддзі	в. Галінова, 200 м на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Валатоўкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Даўгінава, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Каменны крыж	IX–XIII стагоддзі	в. Даўгінава, 3 км на захад ад вёскі, справа ад дарогі ў г. Вілейку (цяпер – у ДНУ «Інстытут геалогіі НАН Беларусі» (г. Мінск)	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XI стагоддзі	в. Забор’е, 1,5 км на поўнач ад вёскі, урочышча Курганы, 1,1 км на захад ад могільніка-1	3
Курганны могільнік	IX–XI стагоддзі	в. Зачарная, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, справа ад дарогі на в. Старынкi	3
Курганны могільнік	XIII–XIV стагоддзі	в. Іжа, 1,9 км на паўночны ўсход ад вёскі, справа ад дарогі на в. Слабада, у лесе, урочышча Лісічыха	3
Каменны могільнік	XIII–XVI стагоддзі	в. Ілья, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Ілья	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	IX–XIII стагоддзі	в. Камена, 2,5 км на ўсход ад вёскі, урочышча Караліна	3
Курганны могільнік	IX–XI стагоддзі	в. Каўшэвічы, на паўднёва-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Каменны могільнік	XIV–XVI стагоддзі	в. Латыгаль, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XI стагоддзі	в. Любоўшы, 1 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Вузлянка	3
Брацкая магіла	1943 год	былая в. Любча	3
Курганны могільнік, каменныя магілы	IX–XI стагоддзі	в. Малевічы, 2,1 км на паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Вілія	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Рэчкі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Рэшткі былой сядзібы «Двор Стайкі»: фрагменты парку фрагменты воднай сістэмы гаспадарчыя пабудовы – рэшткі бровара, склепа, стайні, тока	другая палова XVIII–XIX стагоддзе	в. Стайкі, на паўночны ўсход ад вёскі	3
Дзяржынскі раён			
Брацкія могількі	1920 год, 1941–1944 гады	г. Дзяржынск, вул. 1-я Ленінская	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Васілеўшчына	3
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу «Капыліншчына»: фрагменты парку сад водная сістэма	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Волма	3
Комплекс былой сядзібы: сядзібны дом аднапавярховы дом з мансардай флігель-кухня жылы будынак руіны капліцы гаспадарчая пабудова склеп	пачатак XIX стагод- дзя	в. Волма	2
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дабрынева	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Кавярляны	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – XIII стагоддзе н.э.	в. Навасады, 0,4–0,5 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Слаўка	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	XI–XIII стагоддзі	в. Навасады, 0,7 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі на в. Крышта- фова, 0,7 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Кернаж	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Машніца, 0,35 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Негарэлае, вул. Ленінская	3
Капыльскі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – IX стагоддзе н.э.	г. Капыль, вул. Партызанская, на ле- вым беразе р. Мажа	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	г. Капыль, 0,4 км на паўднёвы захад ад гарадзішча, побач з могількамі	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	г. Капыль, 150–200 м на ўсход ад га- радзішча, урочышча Дубы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Аргелаўшчына	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Астравок, 0,6 км на поўнач ад вёскі, злева ад дарогі Капыль–Гроза- ва	3
Фрагменты былой сядзібы: фрагменты парку водная сістэма бровар	канец XVIII – канец XIX стагоддзя	в. Бабоўня	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Бабоўня	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Вялешына, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, у лесе	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Вялешына-1	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Вялешына-2, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, справа ад дарогі Шыш- чыцы–Бабоўня	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Вялікая Раёўка	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Гарнастаева, 0,9 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі Капыль–Гро- заў	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Грозаў, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Ужанка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Дарагавіца, 0,3 км на паўднёвы захад ад заходняй ускраіны вёскі, на левым беразе р. Выня	3
Сядзіба Э.Вайніловіча: уязная алея свіран рэшткі пасадак парку, саду	другая палова XVIII стагоддзя	в. Дунаева	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Дусаеўшчына, 1 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Клін	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Дусаеўшчына, 2,5 км на поўнач ад вёскі, урочышча Змяінец	3
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу: парк сад водная сістэма гаспадарчыя пабудовы брама	другая палова XIX стагоддзя	в. Какорычы	2
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Калодзезнае, 1 км на ўсход ад вёскі, 0,4 км справа ад дарогі ў г. Капыль і в. Сцяпуры	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Камсамольская	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Кісялі, 150 м на паўднёвы захад ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Сунаі	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Мажа, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, справа ад дарогі Капыль–Цімкавічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Мыслі, 1 км на ўсход ад паўночнай ускраіны вёскі, на правым беразе р. Выня	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Руднае, 2,2 км на захад ад вёскі, у лесе, справа ад дарогі ў в. Савічы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Семежава	3
Фрагменты былой сядзібы «Атонава»: фрагменты парку фрагменты алеі рэшткі гаспадарчых пабудоў	сярэдзіна XIX стагоддзя	в. Сінячова	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Старыца	3
Рэшткі сядзібна-паркавага комплексу «Пукава»: сад сядзібны дом паркавы павільён будынкi гаспадарчага двара	сярэдзіна XIX стагоддзя	в. Сунаі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Сцяпуры, 1,5 км на захад ад вёскі, на левым беразе ручая Чайка, урочышча Касцёлак	3
Брацкая магіла пагранічнікаў	1923, 1930, 1939 гады	в. Цімкавічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Цімкавічы	3
Фрагменты комплексу былой сядзібы «Макраны»: руіны малочнага завода руіны капліцы руіны царквы вадаём рэшткі алеі і пасадак парку	другая палова XVIII стагоддзя	в. Чырвоная Дубрава	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Юраўшчына, 0,1 км на паўночны захад ад вёскі, на беразе ручая Ужанка	3
Клецкі раён			
Будынкi былых казармаў	пачатак XX стагоддзя	г. Клецк, вул. Казарменная, 4–8	3
Будынак былога шпітала	1909 год	г. Клецк, вул. Школьная, 23–25	3
Магіла чырвонаармейцаў	1917, 1967 гады	г. Клецк, гарадскія могілкі	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1968 год	в. Арда	3
Брацкая магіла партызан	1956 год	в. Астроўчыцы	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў	1944, 1975 гады	в. Бабаевічы	3
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу «Галынка»:	другая палова XVIII стагоддзя	в. Галынка	3
руіны капліцы			
фрагменты парку	1811 год		
руіны былых збудаванняў			
рэшткі галубятні			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Гарбуноўшчына, 3,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, 2,5 км на поўнач ад г. Клецка, справа ад чыгункі Баранавічы–Асіповічы	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Капланавічы, 0,1 км на захад ад вёскі, на левым беразе р. Лань, на вясковых могілках	3
Фрагменты былога фальварка Вайніловічаў:	другая палова XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Кунцаўшчына	2
сядзібны дом			
дом аканома			
гаспадарчыя пабудовы			
будынак бровара			
Былы сядзібна-паркавы комплекс:	канец XVIII – пачатак XIX стагоддзя	в. Лецяшын	3
фрагменты парку			
сады			
свіран			
Будынак былой паштовай станцыі	першая палова XIX стагоддзя	в. Сіняўка	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Сіняўка	3
Сядзіба	1909 год	в. Стралкава	3
Фрагменты комплексу былой сядзібы:	апошняя чвэрць XVIII – пачатак XX стагоддзя	в. Туча	3
сядзібны дом			
вадаёмы			
фрагменты парку			
рэшткі гаспадарчых пабудоў і спіртзавода			
Фрагменты комплексу былой сядзібы:	другая палова XIX стагоддзя	в. Цясноўка	3
рэшткі сядзібнага дома			
рэшткі афіцыны			
рэшткі гаспадарчай пабудовы			
Фрагменты палацава-паркавага ансамбля «Радзівілімонты»:	1780–1783 гады	в. Чырвоная Зорка	2
руіны палаца			
парк			
Рэшткі ветранага млына	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Шыйкі	3
Будынкi былой сядзібы:	першая палова XIX стагоддзя	в. Янавічы	3
сядзібны дом			
свіран			

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Крупскі раён			
Брацкая магіла	1942 год	г. Крупкі, на могілках	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Крупкі, на могілках	3
Бюст В.В.Кавалёнка	1984 год	г. Крупкі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Асінаўка, 3 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	г.п. Бобр	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Выдрыца, 1 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Ляхаўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Вялікае Горадна, 0,1 км на захад ад вёскі, урочышча Замак	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Дубы, 1 км на поўдзень ад усходняга берага воз. Сялява	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Дудзінка, 1 км на ўсход ад вёскі, урочышча Расцяроб	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Кіявец, 0,3 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Бобр	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – IX стагоддзе н.э.	в. Клішана, 1 км на поўдзень ад вёскі, на востраве воз. Сялява, урочышча Выспанская Гара	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Лянок, 0,2 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Пліса, у цэнтры вёскі, на правым беразе р. Пліса	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Смародзінка	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	г.п. Халапенічы	3
Лагойскі раён			
Фрагменты былой сядзібы Тышкевічаў: будынак былой палатнянай фабрыкі будынак былой стайні будынак былой вартоўні будынак былой лядоўні тэрыторыя былога касцёла – фамільнай крыпты	XIX стагоддзе	г. Лагойск	3
Лагойскае гарадзішча	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	г. Лагойск, ва ўрочышчы Замкавая Гара, 1 км на паўночны захад ад горада, на ўзвышшы	2
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	г. Лагойск, на паўднёва-ўсходняй ускраіне горада, урочышча Піменава Гара	3
Брацкія могілкі	1944 год	г. Лагойск, вул. Цімчука	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Амнішава, 0,7 км на поўдзень ад вёскі, за ручаём, каля сучасных могілак	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Аўгустова, 0,7 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Бяларучы, у цэнтры вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	X–XIII стагоддзі	в. Васількоўка, 1 км на захад ад вёскі, у лесе, 1,5 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Васількоўка, 2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Замак (Тартак)	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Вейна, 1,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля сучасных могілак	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Новае Гарадзішча, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Замак	3
Курганныя група	–	в. Гасцілавічы, 3 км на поўнач ад вёскі, у лесе, урочышча Тур'я	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Глебаўшчына, 0,4 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Замак	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Далькавічы, 0,7 км на поўнач ад вёскі, у лесе	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Стаянка перыяду неаліту	сярэдзіна 4-га тысячагоддзя да н.э.	в. Зацэнне, па берагах р. Цна, на поўнач ад моста, каля аўтамабільнай дарогі Плешчаныцы-Зембін	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Камена, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Каменка	3
Сярэдневяковае селішча-1, сярэдневяковае селішча-2	–	в. Камена, побач з гарадзішчам, каля падножжа мыса, 0,1 км ад будынка сельсавета, каля дарогі да селішча-1	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Косіна	3
Камень-следавік перыяду бронзавага веку	–	в. Крамянец, 0,6 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Кузевічы, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Замак	3
Курган	–	в. Кузевічы, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, у полі	3
Гарадзішча-1, гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Малы Казінец, 1 км на ўсход ад вёскі, у лесе, 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Малы Казінец, 0,4 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Фрагменты парку «Малыя Бесяды»: фрагменты парку вадаём аляя лістоўніцы	другая палова XIX стагоддзя	в. Малыя Бесяды	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Мачаны, 1,5 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Замчышча, у лесе	3
Гарадзішча	–	в. Мокрадзь, 3 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Ніўкі, на ўсход ад трасы Лагойск-Плешчаныцы, 100 м ад павароту на в. Кузевічы, у лесе	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Панізоўе, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Замак, на левым беразе р. Гайна	3
Памятнае месца – радзіма Змітрака Бядулі	1886 год	в. Пасадзец	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	г.п. Плешчаныцы, 3 км на поўдзень ад пасёлка, на правым беразе р. Цімошанка	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Прудзішча, 2 км на поўдзень ад вёскі, уздоўж дарогі на в. Дзяніскі, урочышча Рудзькоўшчына	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Рацькавічы, 2 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Змееў Лес, справа ад дарогі ў в. Рудня	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Свідна, 0,5 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Гайна	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Селішча, 0,3 км на ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду жалезнага веку	–	в. Сілічы, 0,8 км на поўнач ад вёскі, каля шашы Мінск-Плешчаныцы	3
Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Каменская Слабада, 1,5 км на захад ад вёскі, на ўзгорку ў лесе, 3 км на захад ад вёскі, на ўзгорку ў лесе	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Слагавішча, 5 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Трэль (Равы), у лесе	3
Курган	–	в. Слагавішча, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Татарскія могілкі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Сухая Гара, 1,3 км на ўсход ад вёскі, 50 м злева ад дарогі ў в. Прудзішча	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	–	в. Сярэдняе, 1,5 км ад вёскі, па баках дарогі на в. Селішча, у лесе, 300 м на ўсход ад могільніка-1, у лесе	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча-1 і гарадзішча-2 перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Тарасіно, 0,3 км на паўднёвы захад ад вёскі, на высокім узгорку, 0,2 км на захад ад вёскі, на высокім мысе, у лесе	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Харужанцы, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, у лесе	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Чырвоны Бор, 0,5–0,7 км на захад ад вёскі	3
Любанскі раён			
Мемарыяльны комплекс савецкім актывістам, воінам, партызанам і падпольшчыкам, брацкія могількі	1921, 1944 гады	г. Любань, вул. Першамайская, у скверы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Обчын, 3,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Культавы камень з свідравінамі	–	в. Ператок, 300 м на поўнач ад вёскі, справа ад шашы Дубнікі–Таль	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Заельнае, 1,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, у полі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – I стагоддзе н.э.	в. Засмужжа, 2,9 км на поўдзень ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Турок, урочышча Пераросты	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Крываль, 1,5 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Шведскія могількі	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Ляхаўка, 1,8 км на паўднёвы захад ад паўднёвай ускраіны вёскі, паміж двума сучаснымі могількамі	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Невалаж, 2 км на паўночны захад ад цэнтра вёскі, урочышча Шведскія могількі	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Ракавішчы, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, злева ад дарогі ў в. Смольгава	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Рачэнь, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі, на могільках	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Смольгава, 0,3 км на поўнач ад усходняй ускраіны вёскі, злева ад дарогі ў в. Крупкі, урочышча Шведскія могількі	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Смольгава, 0,4 км на поўнач ад заходняй ускраіны вёскі, у лесе, побач з жывёлагадоўчай фермай	3
Мемарыяльны комплекс «Востраў Зыслаў»	1941–1944 гады	в. Старасек	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Турок, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, злева ад лясной дарогі ў в. Песчанец	3
Маладзечанскі раён			
Корпус былога кляштара трынітарыяў	1762 год	г. Маладзечна, вул. Замкавая, 21	2
Гарадзішча	XV–XIX стагоддзі	г. Маладзечна, на паўночна-ўсходняй ускраіне горада	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Маладзечна, вул. Драздовіча, у скверы	3
Троіцкі касцёл з брамай і агароджай	1701–1704 гады	в. Беніца, 0,1 км на паўночны ўсход ад вёскі	2
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Васькаўцы, на паўночна-ўсходняй ускраіне вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Вязынка, 0,5 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе канала Вілейска-Мінскай воднай сістэмы	3
Гарадзішча	XIV–XVII стагоддзі	в. Гарадок, у паўночнай частцы вёскі, на левым беразе р. Бярэзіна	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV–VII стагоддзі	в. Дубрава, 0,3 км на поўнач ад вёскі, на ўзгорку вышыняй 35 м	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дубрава	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе да н.э. – 1-е тысячагоддзе н.э.	в. Краснае, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, каля чыгуначнага пераезда	3
Брацкія могількі	1944 год	в. Краснае	3
Каменны крыж перыяду позняга сярэднявечча	–	в. Палачаны, 1,5 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі на в. Зоранька	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	1-е тысячагоддзе н.э.	в. Парадоўшчына, 1,5 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	VIII–XIII стагоддзі	в. Пекары, 0,5 км на захад ад вёскі, каля дарогі ў в. Лужаны, урочышча Капцы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку – ранняга сярэднявечча	V–XIII стагоддзі	г.п. Радашковічы, на ўскраіне пасёлка, на вул. Заслаўскай, на правым беразе р. Гуйка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Радашковічы, вул. Савецкая	3
Помнік экіпажу М.Ф.Гастэлы	1941 год	50-ы км шашы Мінск–Вільнюс, каля г.п. Радашковічы	3
Курганны могільнік	VIII–XIII стагоддзі	в. Удранка, 100 м на паўднёвы захад ад вёскі, абাপал дарогі на г.п. Радашковічы	3
Мінскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	в. Абчак	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Азярцо	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Анопаль	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Астрашыцкі гарадок	3
Брацкая магіла	1919, 1944 гады	в. Бальшавік	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Гатава	3
Гістарычны цэнтр г. Заслаўе: будынкi і збудаванні, планіровачная структура і ландшафт на тэрыторыі, абмежаванай перакрываўаннем вул. Бялова з каналам Вілейска-Мінскай воднай сістэмы, уздоўж правага боку гэтага канала, левага берага р. Княгінька, уздоўж чыгуначнай дарогі да моста на аўтамабільнай дарозе Заслаўе–Ракаў, па прамоі да забудовы на беразе р. Чарніца, па правым беразе ракі, уздоўж правага боку канала Вілейска-Мінскай воднай сістэмы да вул. Бялова	X–XVIII стагоддзі	г. Заслаўе	2
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Заслаўе, вул. Вакзальная, 5	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Заслаўе, вул. Вакзальная, 7	3
Будынак	1933 год	г. Заслаўе, вул. Вялікая, 25	3
Фрагменты будынка	канец XIX стагоддзя	г. Заслаўе, вул. Паштовая, 11	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Заслаўе, вул. Рабочая, 18	3
Будынак	1912–1914 гады	г. Заслаўе, вул. Савецкая, 34	3
Будынак	1911–1914 гады	г. Заслаўе, вул. Савецкая, 36	3
Будынак	1927 год	г. Заслаўе, вул. Савецкая, 45	3
Гарадзішча Вал	X–XVIII стагоддзі	г. Заслаўе, на паўночнай ускраіне горада	3
Гарадзішча Замэчак	другая палова X–XI стагоддзе	г. Заслаўе, вул. Мінская	3
Курганны могільнік	другая палова X – пачатак XII стагоддзя	г. Заслаўе, 0,9 км на паўночны ўсход ад гарадзішча Вал	3
Курганны могільнік	другая палова X–XI стагоддзе	г. Заслаўе, 1,6 км на паўднёвы ўсход ад гарадзішча Замэчак	3
Курганны могільнік	канец X–XI стагоддзе	г. Заслаўе, 0,25 км на паўночны захад ад гарадзішча Замэчак	3
Курганны могільнік	X – першая палова XI стагоддзя	г. Заслаўе, паўднёвая частка горада	3
Курганны могільнік	канец X–XI стагоддзе	г. Заслаўе, 1,8 км на паўднёвы захад ад цэнтра горада	3
Курганны могільнік	канец X – першая палова XII стагоддзя	г. Заслаўе, 0,4–0,5 км на паўночны захад ад гарадзішча Вал, на левым беразе Вілейска-Мінскай воднай сістэмы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік	X–XI стагоддзі	г. Заслаўе, 1,5 км на паўднёвы захад ад гарадзішча Замэчак	3
Курганны могільнік	X–XI стагоддзі	г. Заслаўе, 1 км ад гарадзішча Замэчак	3
Курганны могільнік	другая палова X–XI стагоддзе	г. Заслаўе, 2 км на поўдзень ад гарадзішча Замэчак	3
Брацкая магіла	1941 год	г. Заслаўе, вул. Вялікая	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Байдакі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Васілеўшчына, 0,4 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Вялікая Борздынь, 0,4 км на захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Банцараўшчына, на левым беразе р. Свіслач	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Буды, 0,1 км на поўнач ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Дварышча, 0,2 км на захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Дзедаўка, 1 км на поўнач ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Дуброва, 0,3 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–IV стагоддзі	в. Збаровічы, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Гарадзішча	X–XI, XVII– XIX стагоддзі	в. Гарадзішча, на правым беразе р. Менка	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Грабёнка, 0,2 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Кайкава, 1,3 км на захад ад вёскі	3
Фрагменты былой сядзібы «Ігнацічы»: сядзібны дом флігель брама кармацэх свіран сіласная вежа фрагменты парку	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Калініна	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Каралёў Стан	3
Фрагменты былой сядзібы С.Прушынскага: тэрыторыя былога парку тэрыторыя параднага двара будынак свірна	апошняя чвэрць XVIII стагоддзя	в. Каралішчавічы	3
Месца згубы ахвяр палітычных рэпрэсій	1930–1940-я гады	урочышча Курапаты	1
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV стагоддзе да н.э. – IV стагоддзе н.э.	в. Лабеншчына, 0,4 км на захад ад вёскі	3
Фартыфікацыйныя збудаванні, аб’яднаныя ў гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна»	1932–1939 гады	раён в. Лашаны	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Міханавічы, 1 км на поўнач ад вёскі, на беразе р. Свіслач	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Міханавічы	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Нялідавічы, 0,65 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Падгор’е	3
Палацава-паркавы комплекс: палац	другая палова XVIII стагоддзя	в. Прылукі	2
гаспадарчыя пабудовы парк	1851, 1872 гады XIX стагоддзе		
Брацкая магіла	1944 год	в. Ратамка	3
Брацкія магілы	1917, 1944 гады	в. Самахвалавічы	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Сядзібна-паркавы комплекс: сядзібны дом флігелі гаспадарчыя пабудовы парк	другая палова XVIII стагоддзя	в. Сёмкава	2
Брацкая магіла	1944 год	в. Сенніца	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2	X–XII стагоддзі	в. Скарынічы, 0,3 км на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Слабада	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Старое Сяло	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Стукацічы, 500 м на паўночны захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Траскаўшчына	3
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	в. Цімошкі, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Шчомысліца	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Юзуфава	3
Мядзельскі раён			
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан	1941–1944 гады	г. Мядзел, вул. 1 Мая	3
Гарадзішча	X–XIII, XVI–XVIII стагоддзі	г. Мядзел	3
Селішча перыяду ранняга сярэднявечча	VI–VIII стагоддзі	г. Мядзел, 100 м на ўсход ад гарадзішча	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Алешкі, 0,5 км на паўднёвы захад ад вёскі, правы бераг р. Страча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Астраўляны, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Брацкая магіла рускіх салдат	1916 год	в. Брусы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Белаўшчына, на беразе ручая	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Галубэнькі, урочышча Гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Гарадзішча, 0,26 км на паўночны захад ад вёскі	3
Селішча	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Гарадзішча, на паўночны захад ад гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Дзягілі, у вёсцы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Дзянісава, урочышча Раманава Гара	3
Курганны могільнік	канец 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Занарач, на паўднёвай ускраіне могілак	3
Курганны могільнік	VI–XII стагоддзі	в. Засвір, 1 км на поўдзень ад вёскі, у лесе, урочышча Капцы	3
Селішча	другая палова 1-га – пачатак 2-га тысячагоддзя н.э.	в. Засвір, 1,5 км на захад ад вёскі, каля воз. Свір	3
Брацкая магіла савецкіх воінаў і партызан	1943–1944 гады	г.п. Крывічы, вул. 17 Верасня	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–IV, VI–VIII, X–XI стагоддзі	в. Мікасецк, урочышча Чорная Гара	3
Селішча	VI–XI стагоддзі	в. Мікасецк, вакол гарадзішча	3
Помнік партызанам Вілейшчыны	1941–1944 гады	в. Мікольцы	3
Курганны могільнік	VI–XI стагоддзі	в. Нагаўкі, урочышча Валатоўкі	3
Курганны могільнік	XI–XII стагоддзі	в. Наўры, 1 км на поўдзень ад вёскі	3
Курганны могільнік	VI–XI стагоддзі	в. Няверы, 0,5 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Сэрвач	3
Курганны могільнік	VI–VIII стагоддзі	в. Палесе, 0,2 км на ўсход ад вёскі, на беразе р. Сэрвач	3
Гарадзішча	X–XV стагоддзі	в. Пераградзь, на востраве воз. Мядзель, урочышча Замак	3
Селішча	VI–VIII стагоддзі	в. Пераградзь, на востраве воз. Мядзель, урочышча Замак	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VII стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Пераградзь, на востраве Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – IX стагоддзе н.э.	г.п. Свір, у цэнтры пасёлка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	г.п. Свір, на паўднёва-заходняй ускраіне пасёлка, на беразе воз. Свір, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Слабада, урочышча Весялуха	3
Курганны могільнік	VI–XI стагоддзі	в. Слабада, урочышча Старына	3
Курганны могільнік	VI–XII стагоддзі	в. Старынкi, урочышча Валатоўкі	3
Брацкая магіла рускіх салдат	1916 год	в. Вузла	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Целякі, урочышча Гарадзішча	3
Брацкая магіла рускіх салдат	1916 год	в. Чарэмшыцы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Шыкавічы, урочышча Гарадзец	3
Былая сядзіба К.Сулістроўскага: фрагменты парку уязная алея сістэма сажалак касцёл, званіца, плябанія гаспадарчы двор руіны спіртзавода	другая палова XVIII стагоддзя	в. Шэметава	3
Нясвіжскі раён			
Забудова вул. Ленінскай	канец XIX стагоддзя	г. Нясвіж, вул. Ленінская, 11, 13, 22	3
Гарадская ратуша з гандлёвымі радамі	XVI–XVIII стагоддзі	г. Нясвіж, вул. Савецкая, 1а, 16, 3, вул. Беларуская, 2	1
Будынак	XVIII стагоддзе	г. Нясвіж, вул. Савецкая, 2	3
Гарадская Слуцкая брама	XVI–XVIII стагоддзі	г. Нясвіж, вул. Слуцкая	1
Былы пасёлак лясніцтва (тры будынкi)	пачатак XX стагоддзя	г. Нясвіж, вул. Сыракомлі, 29	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Нясвіж, вул. Чапаева, 3	3
Былы кляштар бернардзінцаў	XVI–XVII стагоддзі	г. Нясвіж, вул. Гейсіка, 1	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Аношкі, 0,8 км на паўночны ўсход ад вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Сядзіба (уязная брама, стайні, свіран)	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	в. Вялікая Ліпа	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Гарадзея, вул. Шасэйная	3
Былы сядзібны дом	сярэдзіна XIX стагоддзя	в. Горны Сноў	3
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу «Завушша»: парк руіны капліцы лядоўня свіран млын	другая палова XVIII – пачатак XX стагоддзя	в. Завушша	3
Гарадзішча	IV–V, XI–XIII стагоддзі	в. Качановічы, 1,4 км на паўночны ўсход ад цэнтра вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Мацёлёўшчына, 0,6 км на захад ад вёскі, побач з могілкамі і дарогай у в. Грыцкавічы	3
Фрагменты былой сядзібы «Наруцавічы»: парк стайня	першая палова XIX стагоддзя	в. Аношкі	3
Былы палацава-паркавы ансамбль: палац парк	1827 год	в. Сноў	2
Брацкія могілкі	1941–1944 гады	в. Сноў	3
Брацкія могілкі	1918–1920 гады	в. Сноў	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Чанавічы, на паўднёва-заходняй ускраіне вёскі, злева ад дарогі ў в. Кіркаўшчына, на старых могілках	3
Пухавіцкі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	пачатак 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Балачанка, 1,5–1,7 км на паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Балачанка, урочышча Дубы	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Белькавічы, 0,2 км на паўночны захад ад вёскі, 100 м ад дарогі на в. Наваполле, каля могілак	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Блонь	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Блужскі Бор, 1,6 км на поўдзень ад вёскі, на левым беразе р. Свіслач	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Варшаўка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Гарэлец	3
Фрагменты былой сядзібы Ельскіх: тэрыторыя двара водная сістэма	другая палова XVIII стагоддзя	в. Дудзічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Дудзічы, 0,2 км на ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Свіслач, урочышча Кобань	3
Брацкая магіла	1920, 1944 гады	в. Дукора, урочышча Пушча	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Дукора	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Кавалевічы, 1,3 км на паўночны захад ад вёскі, урочышча Гарадзішча (Маяк), 0,7 км ад левага берага вадасховішча Кавалёўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Мацеевічы, 2,3 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Таль, на ўскраіне лесу, урочышча Гарадзішча	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	III–V стагоддзі	в. Міжрэчча, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі, на левым беразе р. Волма, 0,1 км ад яе ўпадзення ў р. Свіслач	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Міжрэчча	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Наваполле	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Наваселкі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Паддуб'е, 2,9 км на поўнач ад вёскі, у полі, мясцовая назва – Гарыдок	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Падкоссе	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Пярэжыр	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г.п. Рудзенск	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Светлы Бор, 0,6 км на ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Свіслач, у месцы яе ўпадзення ў р. Волма	3
рагБрацкая магіла	1941 год	в. Старынкi	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Церабуты, 1,1 км на поўдзень ад вёскі, на правым беразе р. Свіслач, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Вузляны	3
Салігорскі раён			
Помнік У.І.Леніну	1979 год	г. Салігорск, пл. Леніна	2
Помнік братам Цубам	1941–1944 гады	в. Вялікі Лес	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Прусы, на паўночна-заходняй ускраіне вёскі, на могілках	3
Магіла Д.Т.Гуляева	1943 год	г.п. Старобін, вул. Пагранічная	3
Брацкая магіла	1943 год	в. Чырвоная Слабада	3
Слуцкі раён			
Комплекс паштовай станцыі	сярэдня XIX стагоддзя	г. Слуцк, вул. Леніна 153а, 155, 157, 159	2
Гарадзішча	IX–XIII стагоддзі	г. Слуцк, у цэнтры горада, на правым беразе р. Случ, паміж вуліцамі Піянерская, Віленская і Леніна	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Амговічы, 0,4–0,5 км на захад ад вёскі, на левым беразе ручая Ніжняя Вясейка	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Амговічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Барава, 1 км на захад ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Гольчыцы, урочышча Гарадок	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Вялікая Падзер, 0,85 км на паўночны ўсход ад вёскі, на левым беразе р. Вясейка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Вялікая Сліва, 4 км на паўночны ўсход ад цэнтра вёскі, ва ўрочышчы Царковішча, справа ад дарогі ў в. Малая Сліва	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Гольчыцы, 4 км на поўнач ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Аполіны	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Горкі, 2,3 км на поўнач ад усходняй ускраіны вёскі, злева (50 м) ад дарогі да шашы Слуцк–Мікашэвічы	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Грэск, у цэнтры вёскі, на правым беразе р. Савва, побач з невялікай сажалкай, урочышча Замак	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Заграддзе, 1 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Мярэшына	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Заграддзе, 1,1 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Рэшткі фрагментаў былой сядзібы Даманскіх: парк рэшткі млына	другая палова XVIII–XIX стагоддзе	в. Заляддзе	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Замосце, 3 км на поўнач ад вёскі, на правым беразе р. Жалызняца	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Івань, 1,1 км на паўднёвы захад ад вёскі, урочышча Замак	3
Брацкая магіла	1941 год	в. Кучын	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Леніна, на паўночнай ускраіне вёскі, злева ад дарогі да чыгункі, на левым беразе р. Морач, урочышча Замак	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Гольчыцы, 3,5 км на ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Падліпцы, 2,8 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, справа ад чыгункі Баранавічы–Асіповічы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пакрашава	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Паўлаўка, 0,2 км на паўночны ўсход ад вёскі, у полі	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Рабак, 2 км на паўночны захад ад вёскі	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Рыжыца, 150 м на паўднёвы захад ад вёскі, справа ад дарогі да шашы Старыя дарогі–Слуцк	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Сорагі, 1 км на поўнач ад вёскі, 0,7 км на паўднёвы захад ад в. Валашава	3
Курганны могільнік	IX–XIII стагоддзі	в. Сорагі, 0,9 км на поўнач ад вёскі, 0,7 км ад другой курганнай групы	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Селішча	3
	Смалявіцкі раён		
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Смалявічы, вул. Сацыялістычная	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Смалявічы, вул. Сацыялістычная	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Смалявічы, вул. 40 год Перамогі	3
Комплекс былой сядзібы «Алесіна»: дом з гаспадарчай прыбудовай бровар	пачатак XX стагоддзя	в. Алесіна	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Брацкая магіла	1943–1944 гады	в. Волма	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Драчкава	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Каліта	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Карпілаўка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VIII стагоддзе н.э.	в. Каменка, 1,8 км на паўночны захад ад вёскі, на левым беразе р. Каменка, урочышча Замак	3
Курганны могільнік	IX–XII стагоддзі	в. Тадуліна, 0,6 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Масцішча	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2 перыяду ранняга сярэднявечча	IX–XII, XI–XIII стагоддзі	в. Пеліка, 5 км на поўнач ад вёскі, абпал дарогі на в. Трубянок, перад выездам на шашу М-1, урочышча Доўгі Барок	3
Брацкая магіла	1941, 1944 гады	в. Пекалін	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пліса	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Прылепы, у вёсцы	3
Брацкая магіла	1944 год	в. Студзенка	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	IV стагоддзе да н.э. – IX стагоддзе н.э.	в. Туры, 1,3 км на паўночны ўсход ад вёскі, у лесе, урочышча Французскае Умацаванне	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	трэцяя чвэрць 1-га тысячагоддзя н.э.	в. Іскра, 0,3 км на поўнач ад вёскі	3
Фрагменты былой сядзібы: жылы дом стайня малочня	пачатак XX стагоддзя	в. Шыпяны	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Юр'ева	3
Старадарожскі раён			
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I–IV стагоддзі	в. Асавец, 1,2 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадзішча	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Будзенічы, 4,5 км на захад ад вёскі, урочышча Курганы	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Дражна, на паўднёвай ускраіне вёскі, на сучасных могілках, злева ад дарогі ў в. Падарэсе	3
Курганны могільнік-1, курганны могільнік-2, курганны могільнік-3	X–XIII стагоддзі	в. Лагі, 0,4 км на захад ад вёскі, 0,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, 0,2 км на паўднёвы ўсход ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Ляўкі, на заходняй ускраіне вёскі, злева ад дарогі, на могілках	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	VI стагоддзе да н.э. – VII стагоддзе н.э.	в. Новыя Ісаевічы, 1,6 км на ўсход ад вёскі, урочышча Гарадніца	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Пасека, 2,8 км на захад ад вёскі, урочышча Курганне	3
Брацкая магіла	1941–1944 гады	в. Пасека	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Паставічы, на беразе р. Арыжня, 2 км на паўднёвы захад ад вёскі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Прусы, 1,2 км на захад ад паўночнай ускраіны вёскі, урочышча Курганы	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Рабак, 0,8 км на паўночны захад ад вёскі, справа ад дарогі ў в. Сорагі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Рабак, 0,6 км на ўсход ад вёскі	3
Брацкія магілы	1941–1944 гады	в. Сінячова	3
Стаўбцоўскі раён			
Брацкая магіла	1944 год	г. Стоўбцы, пл. Бессмяротнасці	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	I стагоддзе	в. Васілеўшчына, 0,2 км на поўдзень ад вёскі, урочышча Гарадок	3
Руіны былой сядзібы: парк вадаём	першая палова XIX стагоддзя	в. Вялікі Двор	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
сядзібны дом руіны свірна камера для сушэння льну гаспадарчыя пабудовы Былы кальвінскі збор	1590 год, пачатак XVII стагоддзя	в. Дзераўная	2
Стаянка перыяду неаліту	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Кругліца, 1,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, на правым беразе р. Нёман, у лесе, урочышча Лысяя Гара	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Кругліца, 2,5 км на паўднёвы ўсход ад вёскі, у лесе, абাপал дарогі ў в. Заямнае	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Кругліца, 0,4 км на паўночны захад ад вёскі, каля дарогі ў в. Жукаў Барок, у лесе	3
Стаянка перыяду каменнага веку	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Мікалаеўшчына, на паўднёвай ускраіне вёскі, на правым беразе р. Нёман	3
Стаянкі перыяду каменнага і бронзавага вякоў	3–2-е тысячагоддзі да н.э.	в. Русаковічы, 0,3–1,5 км на захад, на поўнач і на ўсход ад вёскі	3
Паселішчы перыяду каменнага веку	3-е тысячагоддзе да н.э.	в. Сверынава, на поўдзень, усход і паўднёвы захад ад вёскі, на правым беразе р. Нёман	3
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Сула, 1 км на паўночны захад ад вёскі, у лесе, на левым беразе р. Сула	3
Рэшткі былой сядзібы: фрагменты парку вадаём капліца гаспадарчыя пабудовы афіцына лядоўня	канец XVIII – пачатак XX стагоддзя	в. Сула	3
Уздзенскі раён			
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Валяр’яны, 0,4 км на поўнач ад вёскі	3
Рэшткі былой сядзібы «Наднёман» (у межах адводу зямельнай пляцоўкі)	1830-я гады	в. Наднёман	2
Фрагменты былой сядзібы «Кухцічы»: кальвінскі збор парк афіцына гаспадарчыя пабудовы стайня млын	канец XVIII – пачатак XX стагоддзя	пас. Першамайск	2
Гарадзішча перыяду ранняга жалезнага веку	V стагоддзе да н.э. – V стагоддзе н.э.	в. Цеплень, на паўночнай ускраіне вёскі	3
Курганны могільнік	XI–XIII стагоддзі	в. Таўкачэвічы, 3 км на паўночны ўсход ад вёскі	3
Фрагменты сядзібна-паркавага комплексу: парк сажалкі свіран стайня	першая палова XIX стагоддзя	в. Таўкачэвічы	3
Чэрвеньскі раён			
Брацкая магіла	1941–1944 гады	г. Чэрвень, вул. Кашаваго, на могілках	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Дыя, 1,5 км на поўнач ад вёскі, на ўскраіне лесу, абাপал дарогі ў в. Новыя Зялёнкі	3
Курганны могільнік	X–XIII стагоддзі	в. Дубовы Лог, перад уездам у вёску, 0,25 км злева ад дарогі, урочышча Калядкі	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
		вул. Шпалерная, 6а	»
		вул. Вызвалення, 11, 13, 3, 5, 7, 8, 9	»
		вул. Старавіленская, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16	»
		вул. Старажоўская, 3, 5	»
Курганны могільнік	X–XI стагоддзі	на захад ад паўднёвага канца вул. Сцебянёва, у лесасадцы каля МКАД у раёне развязкі са Слуцкай пашой	3
Тэрыторыя былога капішча	X – пачатак XX стагоддзя	тэрыторыя, абмежаваная поймай р. Свіслач, вуліцамі Ульянаўская і Лодачная	3
Тэрыторыя былых брацкіх могілак ахвяр Першай сусветнай вайны	1914–1918 гады	былы Старажоўскі рынак і раён паміж сучаснымі Старавіленскім трактам і вул. Чарвякова	3
Комплекс будынкаў чыгуначнай бальніцы: галоўны корпус дапаможныя корпусы вадацяжная вежа	1912–1914 гады	вул. Аўтадораўская, 3, 3а	3
Будынак	1930-я гады	вул. Бабруйская, 3	3
Месца, дзе стаяў дом, у якім нарадзіўся М.Багдановіч	1879–1880 гады	вул. М.Багдановіча, 23а	3
Будынак	1936 год	вул. М.Багдановіча, 23	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Валадарскага, 3	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Валадарскага, 4	3
Будынак	XIX стагоддзе	вул. Валадарскага, 7	3
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Валадарскага, 9	3
Будынікі	XIX стагоддзе	вул. Валадарскага, 10, 12	2
Будынак	1920-я, 1940-я гады	вул. Валадарскага, 15	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя, 1950-я гады	вул. Валадарскага, 17	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Валадарскага, 19	3
Будынак	першая палова XX стагоддзя	зав. Дабрамысленскі, 3	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Замкавая, 28	3
Будынак Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі	1956 год	вул. Захарава, 28	3
Курганны могільнік	X–XI стагоддзі	на скрыжаванні пр. Газеты «Звязда» і вул. Любімава каля дома № 22 корп. 2	3
Будынак кінатэатра «Перамога»	1929, 1947 гады	вул. Інтэрнацыянальная, 20	3
Будынак	1956 год	вул. Інтэрнацыянальная, 26	3
Будынікі	1954–1955 гады	вул. Камсамольская, 8/18 (вул. Рэвалюцыйная), 14	3
Будынак	1952 год	вул. Камуністычная, 14	3
Будынак	1952 год	вул. Камуністычная, 16	3
Будынак	1951 год	вул. Камуністычная, 18	3
Будынак былога дражджавога завода	1891 год	вул. Кастрычніцкая, 14	3
Будынак былога вінакурнага завода	1893 год	вул. Кастрычніцкая, 15	3
Будынак былога металаапрацоўчага завода	1907 год	вул. Кастрычніцкая, 16	3
Будынак былога гарбарнага завода	1895 год	вул. Кастрычніцкая, 19	3
Забудова вул. Кірава	1940–1950-я гады	вул. Кірава, 3, 4, 6/22 (вул. Свядлова), 51/9 (вул. Янкі Купалы)	3
Будынак	1947–1952 гады	вул. Кірава, 1, вул. Бабруйская, 13, вул. Ленінградская, 7	2
Будынак	1947–1952 гады	вул. Кірава, 2, вул. Бабруйская, 15, вул. Ульянаўская, 34	2
Будынак былога ўпраўлення Лібава-Роменскай чыгункі	1911 год	вул. Кірава, 11/26 (вул. Валадарскага)	3
Будынак былой гасцініцы «Свіслач»	1938 год	вул. Кірава, 13	2

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак	1929 год	вул. Кірава, 19/35 (вул. Камсамольская)	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя, 1950-я гады	вул. Кірава, 23	3
Будынак	канец XIX стагоддзя, 1950-я гады	вул. Кірава, 29/17 (вул. Леніна)	3
Будынак	1930-я гады	вул. Кірава, 33	3
Комплекс будынкаў былога кляштара бернардынцаў:	XVII–XIX стагоддзі		2
касцёл	другая палова XVII стагоддзя	вул. Кірылы і Мяфодзія, 4	
жылы корпус	1650-я гады	вул. Кірылы і Мяфодзія, 6	
флігель	1817 год	вул. Кірылы і Мяфодзія, 8	
гандлёвыя рады	1810–1817 гады	вул. Герцэна, 1	
агароджа	1810–1817 гады	вул. Герцэна	
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Кісялёва, 28	3
Комплекс будынкаў піваварага завода «Аліварыя»	1864 год	вул. Кісялёва, 30	2
Асноўны корпус (з тэхналагічным абсталяваннем і існуючымі тэхналагічнымі прыбудовамі) хлебазавода	канец XIX стагоддзя	вул. Крапоткіна, 33	3
Будынак	1951–1953 гады	вул. Куйбышава, 10	3
Ансамбль будынкаў і бульвар па вул. Леніна ў квартале пр. Незалежнасці – вул. Інтэрнацыянальная	1950–1956 гады	вул. Леніна, 2, 3, 4, 5, 6, 8	2
Будынак	1947–1954 гады	вул. Леніна, 9	3
Будынак	1930-я, 1950-я гады	вул. Леніна, 15	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Леніна, 15а	3
Будынак	1950-я гады	вул. Леніна, 16/33 (вул. К.Маркса)	3
Будынак	1930-я гады	вул. Ленінградская, 3	3
Будынак	1937 год	вул. Ленінградская, 5	3
Забудова вул. К.Маркса	першая палова XX стагоддзя, 1940–1950-я гады	вул. К.Маркса, 6/22 (вул. Валадарскага), 8/21 (вул. Валадарскага), 23/34 (вул. Камсамольская), 27, 28/18 (вул. Леніна), 35/11 (вул. Леніна), 36/16 (вул. Энгельса), 39/14 (вул. Энгельса), 45/15 (вул. Я.Купалы)	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 4	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 9	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. К.Маркса, 11	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	вул. К.Маркса, 12а	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. К.Маркса, 15	3
Будынак былога Мінскага таварыства аматараў прыгожых мастацтваў	пачатак XX стагоддзя	вул. К.Маркса, 17	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. К.Маркса, 19	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 20	3
Будынак	1930-я, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 21	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 25/29 (вул. Камсамольская)	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 26	3
Будынак былой жаночай Марыінскай гімназіі	1879 год	вул. К.Маркса, 29	3

Працяг табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. К.Маркса, 30/13 (вул. Леніна)	3
Будынак	1940-я, 1950-я гады	вул. К.Маркса, 34	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. К.Маркса, 34а	3
Будынак	1932 год	вул. Маскоўская, 8/1	3
Брацкая магіла савецкіх ваеннапа-лонных, партызан і мірных жыхароў	1941–1944 гады	Маскоўская шаша, 9-ы км	3
Адміністрацыйны будынак	пачатак XX стагоддзя	пр. Машэрава, 3	3
Будынак былога дрожджава-вінакур-нага завода	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	вул. Маякоўскага, 79	3
Будынак	1940–1950-я гады	зав. Міхайлаўскі, 4	3
Забудова вул. Мяснікова	XIX–XX стагоддзі	вул. Мяснікова, 11а, 11б, 11в, 11г, 74, 76	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Мяснікова, 3а	3
Будынак былой паліклінікі	1928–1931 гады	вул. Мяснікова, 26	2
Тэрыторыя былога Масюкоўшчынскага лагера смерці	1941–1944 гады	на перасячэнні вул. Нарачанскай і дарогі Мінск–Заслаўе	3
Будынак Галоўпаштамта	1949–1953 гады	пр. Незалежнасці, 10	3
Гасцінічны комплекс «Мінск» (карпусы 1 і 2)	1958, 1969 гады	пр. Незалежнасці, 11	3
Будынак	1952 год	пр. Незалежнасці, 12	2
Будынак	1950–1954 гады	пр. Незалежнасці, 13	3
Будынак	1947–1951 гады	пр. Незалежнасці, 14	2
Будынак	1947–1951 гады	пр. Незалежнасці, 16/32 (вул. Камсамольская)	2
Будынак	1948–1952 гады	пр. Незалежнасці, 18	3
Будынак	1952 год	пр. Незалежнасці, 19/23 (вул. Камсамольская)	2
Будынак Дзяржаўнага універсальнага магазіна	1951 год	пр. Незалежнасці, 21	2
Будынак	1949–1954 гады	пр. Незалежнасці, 22 (вул. Леніна, 7, вул. Энгельса, 10)	2
Будынак	1949–1954 год	пр. Незалежнасці, 23 (вул. Леніна, 5, вул. Энгельса, 8)	2
Будынак	1956–1957 гады	пр. Незалежнасці, 28	2
Будынак	1957 год	пр. Незалежнасці, 29/19 (вул. Янкі Купалы)	2
Будынак	1957 год	пр. Незалежнасці, 30/17 (вул. Янкі Купалы)	2
Будынак Беларускага дзяржаўнага цырка	1958 год	пр. Незалежнасці, 32	2
Комплекс будынкаў былой электрастанцыі	канец XIX – пачатак XX стагоддзя	пр. Незалежнасці, 32б	3
Комплекс будынкаў	1951–1956 гады	пр. Незалежнасці, 31/2, 4 (вул. Камуністычная), 33, 35/1 (вул. Кісялёва)	2
Комплекс будынкаў	1951–1956 гады	пр. Незалежнасці, 34/1 (вул. Фрунзе), 36, 38/22 (вул. Захарава), вул. Фрунзе, 3/1 (вул. Румянцава), вул. Захарава, 22, 24/9 (вул. Румянцава)	2
Будынак	1939, 1947 гады	пр. Незалежнасці, 37/2 (вул. Кісялёва)	2
Будынак	1951–1956 гады	пр. Незалежнасці, 39/1 (пр. Машэрава)	2
Будынак	1939, 1947 гады	пр. Незалежнасці, 40/17 (вул. Захарава)	2
Будынак	1951–1956 гады	пр. Незалежнасці, 42/2 (вул. Казлова)	2
Будынак	1936–1937 гады	пр. Незалежнасці, 43	2
Будынкi	1940–1950-я гады	пр. Незалежнасці, 44, 46, 47, 48/1, 48/2 (бульвар Мулявіна)	3
Комплекс будынкаў	1930–1960-я гады	пр. Незалежнасці, 49, 51, 51а, вул. Якуба Коласа, 2	2
Дом друку	1935 год	пр. Незалежнасці, 77–79	2
Будынак	1939–1941 гады	пр. Незалежнасці, 91	2
Будынак	1939–1941 гады	пр. Незалежнасці, 93	2
Будынак кінастудыі «Беларусьфільм»	1960 год	пр. Незалежнасці, 98	3

Заканчэнне табл.

Назва каштоўнасці	Датаванне каштоўнасці	Месцазнаходжанне каштоўнасці	Катэгорыя каштоўнасці
Будынак абутковай фабрыкі	1930-я, 1950-я гады	вул. Няміга, 30	3
Будынак	сярэдзіна XX стагоддзя	пр. Партызанскі, 31	3
Комплекс драўлянай забудовы	XX стагоддзе	зав. Паўночны, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26	3
Абеліск «Мінск горад-герой»	1985 год	пр. Пераможцаў	2
Будынак чыгуначных кас	1955 год	вул. Бабруйская, 4	2
Будынак	пачатак XX стагоддзя	вул. Раманаўская Слабада, 3	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	вул. Савецкая, 2	3
Будынак	пачатак XX стагоддзя, 1950-я гады	вул. Савецкая, 12	3
Былы гасціны двор	канец XVIII – пачатак XX стагоддзя	пл. Свабоды, 2, 4, 8	2
Падмуркі комплексу будынкаў	XVIII–XIX стагоддзі	пл. Свабоды, 19–21	2
Будынак былой фабрыкі-кухні	1936 год	вул. Свядлова, 2	2
Бюст Я.Б.Зяльдовіча	1978 год	вул. Сурганава, 6	2
Курганны могільнік	X–XII стагоддзі	мікрараён Сухарава, на скрыжаванні вуліц Янкоўскага і М.Гарэцкага	3
Помнік воінам-інтэрнацыяналістам	1991–1996 гады	Траецкае прадмесце, востраў мужнасці і жалю	2
Будынак	1927 год	вул. Ульянаўская, 29	3
Будынак	1932 год	вул. Усходняя, 34	3
Сядзіба Ваньковіча: сядзібны дом алея	XIX стагоддзе	вул. Філімонава, 24	3
Комплекс вытворчых будынкаў	1953–1956, 1955–1961 гады	вул. Чырвоная, 23/1 (вул. В.Харужай), вул. Я.Коласа, 1/2 (вул. В.Харужай)	3
Будынак грамадскага туалета	пачатак XX стагоддзя	Цэнтральны сквер	3
Лошыцкі сядзібна-паркавы комплекс: парк сядзібны дом флігель домік вартаўніка рэшткі капліцы рэшткі млына комплекс бровара	другая палова XVIII – другая палова XIX стагоддзя	праезд Чыжэўскіх	2
Будынак	1951–1953 гады	вул. Чырвоная, 3	3
Будынак	1951–1953 гады	вул. Чырвоная, 5	3
Будынак	1962 год	вул. Энгельса, 6	3
Будынак	1940–1950-я гады	вул. Энгельса, 12	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	вул. Энгельса, 18	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Энгельса, 32а	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	вул. Энгельса, 34	3
Тэрыторыя былога лагера смерці «Трасцянец»	1941–1944 гады	Заводскі раён	3
Будынак	другая палова XIX стагоддзя	г. Мінск, вул. Архітэктара Заборскага, 3	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Мінск, вул. Камсамольская, 22	3
Будынак	канец XIX стагоддзя	г. Мінск, вул. Камсамольская, 24	3
Квартал, які прымыкае да Траецкага прадмесця: будынкi і збудаванні, гістарычная планіровачная структура, ландшафт і культурны пласт	XIX стагоддзе	г. Мінск, на тэрыторыі, абмежаванай з паўднёвага ўсходу вул. М.Багдановіча, з паўночнага ўсходу – вул. Архітэктара Заборскага, з захаду – вул. Старажоўскай	3
Будынак	1953–1955 гады	г. Мінск, вул. Старавіленская, 40	3